

БЕЛАРУСКІ КЛЯСЧНЫ ПРАВАПІС
Збор правілаў
Сучасная нармалізацыя

Набывайце папяровую
вэрсію на вэб-сайце
<http://www.knihinet>

Працоўная група для ўнормаваньня беларускага клясичноага правапісу: Юрась БУШЛЯКОЎ,
Вінцук ВЯЧОРКА, Зыміцер САНЬКО, Зыміцер САЎКА.

Каардынаваў праект і падрыхтаваў друкаваную вэрсію Зыміцер САЎКА.

Асыстэнтка Настасься МАЦЯШ.

© Юрась Бушлякоў, Вінцук Вячорка, Зыміцер Санько, Зыміцер Саўка, тэкст, 2005
© Зыміцер Саўка, друкаваная вэрсія, 2005

ПРАДМОВА

Гэтая праца – вынік шматгадовае дзейнасці дзеля ўдасканалення збору правілаў беларускага клясычнага правапісу, першую кадыфікацыю якога зъдзейсьніў Браніслаў Тарашкевіч у межах “Беларускае граматыкі для школ”ⁱ.

Працоўная група імкнулася стварыць выданьне для шырокасці чытацкай аўдыторыі: як адмыслоўцаў – журналістаў і рэдактараў, пісьменнікаў, навукоўцаў, гэтак і паспалітых карыстальнікаў. Увага Працоўнае групы была скіраваная найперш на складаныя праблемы беларускага правапісу. Тыя моманты, што звычайна не выклікаюць пытаньняў у карыстальнікаў, згадваюцца ѹ ілюструюцца без падрабязнага разгляду. Таму гэтае выданьне ѹ пэўным сэнсе можна назваць даведнікам цяжкасцяў беларускага правапісу, тым больш што ці не палову яго аб’ёму займаюць артаграфічныя слоўнікі.

Свае заўвагі й пажаданьні можна накіроўваць на паштовы адрес: бульвар Шаўчэнкі 22-51, Менск, 220068; або на электронны адрес: artahrama@hotmail.com.

З гісторыі беларускага правапісу

Першыя ѹ найноўшай гісторыі спробы ўнармаваць беларускі правапіс рабіліся, звычайна ў межах нарматыўнае граматыкі, яшчэ да Тарашкевіча – на пачатку ХХ стагодзьдзя – гэтую працу вялі Эдвард Будзькаⁱⁱ, Баляслав Пачопка (Пачобка)ⁱⁱⁱ, Антон Луцкевіч^{iv}, Янка Станкевіч, Рудольф Абіхт^v. Аднак толькі зъ зъяўленнем Тарашкевічавай “Граматыкі” беларускі правапіс атрымаў сваё ўнармаванае “аблічча”. Тарашкевіч збор, з аднаго боку, аб’ектыўна падсумоўваў практыку пісьмовасці мовы тае пары, з другога – быў у пэўным сэнсе “аўтарскім праектам”; сам Тарашкевіч усьведамляў яго недасканаласць і прызнаваў яго няскончанасць^{vi}.

З пашырэннем сферы ўжываньня беларускага пісьма праблема ўнармавання артаграфіі не толькі заставалася на парадку дня, але ѹ рабілася ўсё больш актуальнаю; спробы далейшага эвалюцыйнага ўнармавання правапісу прайўляліся цагам 1920-х гадоў у працах найперш Язэпа Лёсіка. У 1926 годзе ѹ Менску адбылася прадстаўнічая міжнародная Акадэмічная канфэрэнцыя па рэформе беларускага правапісу й азбуки. Канфэрэнцыя выявіла неразвязаныя пытаньні, пазначыла матчысці шляхі іх вырашэння^{vii}, але не прыняла ніякіх дакумэнтаў кадыфікацыйнага характару. Створаная ѹ 1927 годзе Правапісная камісія (старшыня Сьцяпан Некрашэвіч) прапанавала ѹ 1930-м свой праект^{viii}, аднак неўзабаве пяць з восьмі сябраў камісіі былі рэпрэсаваныя. На пачатку 1930-х гадоў група навукоўцаў Інстытуту мовазнаўства БАН вяла працу над новым, пазбаўленым “нацдэмаўскага ўплыву”, праектам^{ix}, які зъявіўся не пазней за ліпень 1933 году^x, аднак і гэты праект з палітычных прычынаў ня быў прынятый.

Зъмена палітычнае каньюнктуры й пераход уладаў да адкрыта русіфікацыінае палітыкі пад канец 1920-х гадоў спынілі працэс свабоднага, натуральнага пошуку нормы, а ѹ 1933 годзе ўлады гвалтам накінулі грамадзству рэфармаваны правапіс^{xi}, які дасюль застаецца адзіным афіцыйна прынятым артаграфічным стандартам у Рэспубліцы Беларусь. Аднак па-за межамі СССР^{xii}, а таксама ѹ Беларусі падчас II сусьветнай вайны клясычны правапіс працягвалі практыкаваць, разъвіваць і дасканаліць. У 1942 годзе ѹ Менску прыйшла моваведная канфэрэнцыя^{xiii}, па выніках якой зъявіўся новы правапісны збор – “Biełaruski pravapis” (Mienšk, 1943; у тым самым годзе крыху пазней – кірыліца: “Беларускі правапіс”) аўтарства Антона Лёсіка^{xiv}.

Новы этап разъвіцця клясычнага правапісу звязаны з узьнікненнем зъ сярэдзіны 1940-х гадоў беларускае палітычнай эміграцыі, чые правапісныя пошукуі рэалізоўваліся ѹ мове мэдыяў, у кнігавыданьні й асьвеце; найбольшы ўплыў на гэты працэс зрабілі такія асобы, як Янка Станкевіч і Антон Адамовіч^{xv}.

Кадыфікацыянае праца працягвалася і ѹ БССР. Рэформа 1933 году была нагэтулькі непадрыхтаванаю й пасыпешліваю^{xvi}, што неўзабаве па яе абавяшчэнні выйшлі дадаткі й выпраўленні^{xvii}, а пра патрэбу далейшага ўдасканалення й спрашчэння артаграфіі ѹ канцы 1930-х гадоў пачаў настойліва пісаць савецкі друк. Нарэшце ѹ 1940 годзе Камісарыят асьветы стварыў правапісную камісію, аднак пачатак нямецка-савецкае вайны спыніў яе дзейнасць. У 1951 годзе быў падрыхтаваны праект новае рэформы правапісу^{xviii}, які працуялі прынцыпавыя зъмены ѹ артаграфіі ѹ бок далейшага збліжэння беларускае мовы з расейскай (напр., адмова ад перадаванья “яканьня” на пісьме), але ж пасля грамадзкага абмеркаваньня праект так і ня быў прынятый.

У 1957 годзе ўводзіцца істотныя зъмены, якія ѹ пэўнай ступені ішлі насуперак русіфікацыінаму вэктару, зададзеному рэформаю 1933 году^{xix}. Трэба заўважыць, пры ўяўна

жорсткай кадыфікасанасьці правапісу выданьне чарговае вялікае лексыкаграфічнае працы (а ўсе яны ствараліся той самай установаю – Інстытутам мовазнаўства Акадэміі навук) суправаджалася навацыямі ў правапісе, якія, аднак, не санкцыянуваліся ніякімі афіцыйнымі пастановамі^{xx}.

У 1980-х гадох пачынаецца працэс вяртаньня клясычнага правапісу ў Беларусь, і ўжо на пачатак 1990-х “тарашкевіца” выйшла з падзем’я й стала канкурэнтнаю “наркамаўцы”^{xxi}. Праўда, неўнармаванасьць клясычнага правапісу выклікала неабходнасць у каардынацыі моўных паводзінаў аўтараў, рэдакцыяў і выдавецтваў, якія перайшлі на “тарашкевіцу”, дзеля чаго ў Вільні зьбіралася нарада журналістаў і выдаўцоў – карыстальнікаў клясычнага правапісу (14 чэрвеня 1992 г.).

Не чакаючы афіцыйных захадаў у кірунку развязваньня “правапіснага пытаньня”, рэй павяла Камісія па ўдасканаленіі правапісу (старшыня Генадзь Цыхун) Таварыства беларускай мовы, у якую ўвайшлі й два ўдзельнікі Працоўнае групы – Вінцук Вячорка й Зыміцер Санько. Камісія актыўна працавала ў 1991-1992 гадох, а ў 1993-м апубліковала свае пропановы^{xxii}.

Съведчаньнем афіцыйнага прызнаньня неабходнасці ўдакладненія ў правапісе сталася ўнясеньне адпаведнага пункту ў “Дзяржаўную праграму развіцця беларускай мовы і іншых нацыянальных моў у Беларускай ССР”^{xxiii} і наступныя лягічныя крокі: правядзеніе ў Акадэміі навук 19-20 лістапада 1992 году Рэспубліканскага навуковага канфэрэнцыі “Праблемы беларускага правапісу”^{xxiv}, прыняццё ў 1993 годзе Саветам Міністраў пастановы №556 “Аб удакладненні правапісу беларускай літаратурнай мовы”^{xxv} і, дзеля рэалізацыі пастановы, стварэнне Дзяржаўнае камісіі па ўдакладненіі правапісу (старшыня Ніл Гілевіч), у якую ўвайшлі пераважна прадстаўнікі афіцыйных структураў. Камісія вынесла на грамадзкае абмеркаваньне шэраг пропановаў^{xxvi}, але карынальная трансфармацыя агульнае суіснаваньне ў краіне, сярод іншага – вяртаньне ўладаў да палітыкі русіфікацыі, зрабіла далейшую дзеянісць камісіі немэтазгоднаю^{xxvii}, таму яна спыніла сваё існаванье праз год пасля стварэння, даручыўшы Акадэміі навук і Міністэрству адукацыі “да канца 1995 года падрыхтаваць да выдання новую рэдакцыю «Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (з дадаткам правілаў беларускай арфаэпіі)”.

З другой паловы 1990-х гадоў група навукоўцаў Інстытуту мовазнаўства НАНБ і выкладнікаў шэрагу менскіх універсітэтаў на чале з тагачасным дырэктарам Інстытуту мовазнаўства Аляксандрам Падлужным падрыхтавала адзін па адным тры варыянты праекту зменаў у правапісе^{xxviii}. У 2003 годзе другі варыант праекту група перадала на разгляд у Адміністрацыю прэзыдэнта, і з гэтага году газэта “Звязда”, без адмысловых абвестак, пачала рэалізоўваць у сваёй мове шэраг правілаў з падрыхтаванага праекту; съследам за “Звяздою” новая напісаныні пачалі практыкавацца і ў некаторых іншых выданьнях, што спараджае новая разъбежнасць ў правапісе ў межах афіцыйнага стандарту. Трэба адзначыць, на грамадзкае абмеркаваньне праект не выносіўся й да сёньня захаваў канфідэнцыйныя харктар.

Два правапісныя стандарты

Рэформа 1933 году паклала пачатак суіснаванью двух правапісных стандартоў – **клясычнага** (“тарашкевіца”) і **афіцыйнага** (“наркамаўка”), але на практыцы рэформа вылілася ў рэвізію нормы як на артаграфічным, гэтак і на іншых роўнях мовы: артаэпічным, марфалягічным, синтаксычным, лексычным.

Трэба адзначыць, што суіснаванье двух правапісных і часам нават моўных варыянтаў у межах аднаго соцыёму – зьява не ўнікальная. Яна праяўляецца ў тых выпадках, калі пісьмовая мова мае працяглую гісторыю й грамадзтва як можа адмовіцца ад традыцыйнае формы мовы (альбанская, навагрэцкая, апошнім часам нямецкая мова), або тады, калі народы – носьбіты адпаведнае мовы – зазвалі вонкавую экспансію (мовы нарвэская, галісійская, румынская ў Малдове). Да другога катэгорыі належыць і беларуская мова.

Рэформа 1933 году не разъвязала актуальных проблемаў артаграфіі, не спрасыціла правапісу, а ў шэрагу выпадкаў ускладніла яго (напр., ужыванье ў нескладовага, адлюстраванье мяккасці зычных (хто^сьці ў госці) ды інш.).

Хібнасць такога становішча ўсьведамлялася і ўсьведамляецца носьбітамі мовы^{xxix}. Перадоленне артаграфічнага дуалізму бачыцца ў канвергенцыі стандартаў^{xxx}, што фактычна ўжо адбываецца, аднак не набыло характару працэсу. Прыкладам, прыхільнікі клясычнага стандарту ў Беларусі адмовіліся ад захаваньня “оканьня” ў пазычаньнях, ад “правіла другога складу”^{xxxi} ды шэрагу іншых правілаў і прынялі сформуляваныя ў артаграфічным зборы 1959 году асноўныя прынцыпы правапісу складаных словаў. А афіцыйны стандарт, пачынаючы з 1957 году, паволі, але няўхільна эвалюцыянуе ў бок клясычнага стандарту, што асабліва выразна выявілася ў пропановах Дзяржаўнае камісіі, у праектах групы

А. Падлужнага. Апошнім часам усё часьцей гучаша заклікі да збліжэння й “дасягнення разумнага кампрамісу”^{xxxii}.

Дзейнасьць Працоўнае групы

Цяперашні Збор грунтуецца на апублікованым у 1995 годзе праекце правапісу аўтарства Вінцука Вячоркі^{xxxiii}, вынікам грамадзкага абмеркаваньня якога сталася Праская канфэрэнцыя пад эгідаю Беларускай службы радыё “Свабода” (5-6 сінтября 1998 г.).

Узяць удзел у канфэрэнцыі арганізатары (аўтар праекту Вінцука Вячорка й прадстаўнік радыё Сяргей Шупа) запрасілі ўсіх, хто даслаў свае заўвагі да праекту. Канфэрэнцыя прыняла Вячоркаў праект за аснову й вызначыла кірунак далейшае працы. Зь вясны 2000 году група ўдзельнікаў канфэрэнцыі пачала рэгулярна збірацца на паседжаньні. На пачатковым этапе Працоўная група была больш шматлікаю, склад быў нестабільны й часткова зъмяняўся: ня ўсе з тых, хто выклікаўся быў ўдзельнічачаў у працы групы, маглі ахвяравацца для такое працяглай, а часам і вельмі інтэнсіўнай працы (цягам пяці гадоў група правяла больш за дзьвесць паседжаньняў). Пагатоў група працавала на грамадзкіх асновах, ня маючи ні фінансавага, ні тэхнічнага падтрыманьня^{xxxiv}.

Канчаткова група сфармавалася ў восень 2002 году. У яе ўвайшлі людзі, якія стала займаліся практычнымі пытаньнямі, звязанымі з беларускім правапісам. Пры разглядзе праблемаў асваенія іншамоўнае лексыкі Працоўная група нязменна кансультавалася з знаўцамі й носьбітамі адпаведных моваў.

У канцы жніўня – пачатку верасьня 2004 году Працоўная група правяла адкрытае анкетаванье па найбольш контравэрсійных пытаньнях – шляхам адраснага рассыланьня, а таксама праз газэту “Наша Ніва” (№32 за 27 жніўня) ды інтэрнэт-сайт www.pravapis.org; вынікі анкетаваньня былі ўлічаныя ў праекце Збору, які сёлета ў сярэдзіне студзеня Працоўная група разаславала 27-мі адрасатам (мовазнаўцам, літаратарам, у зацікаўленых інстытуцый) на водгук. Апошні этап – унісеньне карэктываў і зацверджанье канчаткове рэдакцыі – скончыўся на пачатку сакавіка гэтага году.

Асноўныя прынцыпы

Асноўныя прынцыпы (“матывацыі”) дзейнасьці Працоўнае групы:

1. Захаваць традыцыю (“старыны ня рушыць, навіны ня ўводзіць”^{xxxv}) і па матчымасці скасаваць разъбежнасьці ды нутраныя супярэчнасьці ў сучаснай практыцы “тарашкевіцы”.
2. Спрасыціць тое, што паддаецца спрашчэнню, каб клясычны правапіс быў больш канкурэнтаздольны й вымушаў да зрухаў афіцыйны правапіс.
3. Палегчыць будуче збліжэнне правапісаў^{xxxvi}.

У адпаведнасьці з традыцыяй, Збор мае кантрастныя характеристары у дачыненьні адпаведных дакумэнтаў афіцыйнага правапісу^{xxxvii}. Працоўная група съведама адмовілася ад асьвятленія тых момантаў правапісу, якія не разыходзяцца ў клясычным і афіцыйным стандартах^{xxxviii}. Аднак, насуперак традыцыі артаграфічна-граматычнага сынкрэтызму (з'вязаныя правапісных і граматычных правілаў у адзін текст), Збор улучае выключна артаграмы (правілы артаграфіі), а прысутнасць – пераважна ў зносках – звестак зь іншых моўных роўняў (правілы артаграфіі, граматыкі, синтаксу, прынцыпі словаўтварэння й г. д.) служыць дапаможным мэтам.

У цяперашнім Зборы Працоўная група з большага захавала зъмест разъвязаньняў, прапанаваных у праекце В. Вячоркі, але істотна перарэцаўала формулёўкі артаграмаў, аб'ём і разъмеркаванье матэрыялу па разьдзелах, ілюстрацыі матэрыял, а таксама дапоўніла дакумэнт шэрагам новых разьдзелаў і артаграмаў. Некаторыя артаграмы сформуляваныя ўпершыню, аднак яны ня ўводзяць новых прынцыпаў, а экстрапалуюць ужо існыя на матэрыял, дагэтуль не апісаны (а почасту – і неўнормаваны) з артаграфічнага гледзішча. Ніводнае з прапанаваных Працоўнаю групу разъвязаньняў нельга назваць вынікам самадзейнасьці – усе яны абапіраюцца на моўную (у нашым выпадку – пісьмовую) практыку^{xxxix}.

Праблема асваенія пазычаньняў

Большая частка Збору асьвяляе правапіс пазычаньняў. Характар асваенія пазычаньняў застаецца адною з найбольш актуальных праблемаў беларускай артаграфіі. Сапраўды, сучаснай беларускай мове дасталася даволі пярэстая спадчына, абумоўленая, з аднаго боку, стыхій народнае мовы зь яе рэгіянальнымі адрозненіямі (дыялектны й занальны падзел), з другога боку – уплывам іншых моваў, найперш расейская й польская, якія да

ўсяго сталіся актыўныі трансълятарамі моўных зъяваў з трэціх крыніцаў. Таму выбар нормы (лексычнае, граматычнае, артаэпічнае, а ў нашым выпадку – артаграфічнае) выліўся найперш у пошуку балянсу паміж самаразьвіццём і вонкавым узьдзеяннем. І шмат якія сёньняшнія разъбежнасці й непасълядоўнасці ў мове тлумачацца ў вялікай ступені рознаю (а часам і супрацьлеглаю) скіраванаство шматлікіх вэктараў разъвіцця.

Не зважаючи на відавочную “недаўнамаванаство” правапісу й паслья 1957 году, мовазнаўчая навука ў БССР нярэдка ігнаравала практичныя патрэбы беларускага мовы. Занядбанне артаграфічнае працы – асабліва заўважнае на фоне несумненых дасягненняў у іншых галінах лінгвістыкі (асабліва ў апісальнай дыялекталёгіі й дыялекталягічнай лексыкаграфіі) – тлумачыцца, на нашу думку, самім практичным характарам правапіснае праблематыкі: з пэрспэктывы “курсу на зыліццё моваў” не было патрэбы разъвіваць і дасканаліць беларускую мову ў цэласці, а пагатоў рэгуляваць напісаныні навукова-тэхнічных тэрмінаў, іншамоўных уласных назоваў. У рэальных тэкстах “складаныя” слова трапляліся спарадычна, і таму для іх нерэгулярнай трансъляцыі на базе расейскага матэрыялу (або ўжо трансъляванага праз расейскую мову матэрыялу з трэціх моваў) ствараліся квазібеларускія адпаведнікі – фактычна аказіяналізмы, якія далёка не заўсёды фіксаваліся й акумуляваліся, а пры чарговай патрэбе “ствараліся” нова, без уліку папярэдняга досьведу. Як вынік, той ці іншы тэрмін або назоў пачынаў фігураваць у розных тэкстах у розных, часам вельмі адменных абліччах^{x1}.

Такім чынам, сітуацыя, пры якой беларускія тэксты “абыходзіліся без экзотыкі”, была вынікам кантролю ўладаў за тым, каб ужываныне беларускага мовы не выходзіла за вызначаныя межы (мастацкая літаратура, прызначаныя для вяскоўцаў асьветы й мэдыі).

З пачатку 1930-х гадоў адзінаю крыніцу папаўненія беларускага слоўніка іншамоўнаю лексыкаю стала расейская мова^{x11} (што толькі спрыяла кансэрвацыі другаснасці беларускага мовы, у т. л. у галіне артаграфіі, адносна расейскага). Гэтак склалася практика бяздумнага “канвертавання” іншамоўных словаў з расейскага ў беларускую з выкарыстаннем адвольнага набору сродкаў канвертавання (у залежнасці ад прэфэрэнцыяў і лінгвістичнай кампетэнцыі канвертавальнікаў) пры ігнараваныні большасці прыватных і систэмных адрозненій беларускага фанэтыкі ад расейскага^{x11i}.

Як вядома, у расейскай мове ў розныя пэрыяды яе гісторыі па-рознаму адбывалася асвойваныне лексыкі іншамоўнага паходжання, і таму на сёньня гэты сэгмент расейскага лексыкону ўяўляе зь сябе даволі стракаты кангламэрат узаемасупярэчных моўных зъяваў. А новыя тэндэнцыі ў расейскім асвойванні іншамоўных словаў, найперш з ангельскага мовы, на фоне больш інэртнае (бо другаснае) беларускага моўнае практикі робяць беларускія тэксты, пісаныя афіцыйнай артаграфіяй, фактычна прастораю захавання расейскіх артаграфічных рарытэтаў – па-беларуску выходзіць так, як пісалі па-расейску за царскім часам або ў эпоху “жалезнае заслоны” (шматлікія прыклады непасълядоўнасці адаптациі пазычанняў у расейскай і беларускай мовах гл. у табл. 2).

Таму “мы змушана падыходзім да працэсу запазычвання як да зъявы, якая паддаецца рэгуляванню. Спадзявацца на стыхію, якая сама сабе дасыць рады, у якой сфермуюцца прыкметы пэўнае систэмы, ня можам. Таму спрабуем праграмаваць працэс запазычвання, дакладней яго частку – фанэтычнае й графічнае асваеніе запазычанняў – шмат у чым беручы мэтодыку распрацоўкі правілаў трансълітарацыі (практичнае транскрыпцыі) уласных назоваў”^{x11ii}.

Некаторыя напісаныні пазычанняў могуць здацца “навіною”, аднак асноўныя мэханізмы асваенія іншамоўных словаў склаліся яшчэ ў старабеларускай мове (гл. табл. 1), а астатнія прайвіліся ў новабеларускую эпоху (з XIX ст.). І Працоўнай групе заставалася генэралізаваць гэтыя прынцыпы асваенія, г. з. пашырыць ужо сформуляваныя правілы на новапазычаную лексыку.

Напрыклад, апошнім часам выразна прайвілася натуральная тэндэнцыя (доказам яе натуральнасці ёсьць стыхійнасць узынікнення) перадаваць ангельскі білябіяльны [w] праз ў (нескладавае). Аднак гэты, здавалася б, даволі сувязы павеў ужо мае сваю больш як 70-гадовую гісторыю: першы вядомы нам прэцэдэнт такога асваенія [w] меў месца яшчэ ў 1930 годзе^{x11iv}, і можна дапусціць, што ў разе захавання тагачаснага вэктару разъвіцця беларускага літаратурнае мовы такое асваеніе [w] успрымалася б як адзінамагчымае.

Несумненна, існуюць традыцыйныя формы адаптациі высокачастотных словаў, і іх паўторнае пазычваныне – наданыне новага, больш дакладнага, бліжэйшага да першакрыніцы, аднак непазнавальнага для шараговага карыстальніка аблічча – можа паслужыць не ўнармаванню, а разбуранню правапісу. Таму Працоўная група, усъведамляючы, што дасягнуць поўнай аднастайнасці асваенія іншамоўнага матэрыялу немагчыма, дапусціла адпаведныя варыянты ці выключэнні.

Структура выдання

Кніга складаецца з асноўнага тэксту (уласна Збор правілаў) і слоўнікавага дадатку. Збор падзелены на традыцыйныя для такога тыпу літаратуры часткі: правапіс галосных, правапіс зычных, правапіс іншамоўных словаў. Аднак мусім зазначыць, што такі падзел нельга назваць карэктным з гледзішча лінгвістычнага, бо ўласцівы кірыліцы прынцып перадавання мяkkасці зычных (у становішчы перад галосным мяkkасцю зычнага абазначаеца не беспасярэдне, а праз характар наступнай галоснай) не дазваляе разглядаць правапіс галосных асобна ад правапісу зычных.

Таксама немагчыма жорстка аддзяліць правілы, прысьвеченыя правапісу, з аднаго боку, уласнабеларускае ды, з другога боку, іншамоўнае лексыкі: бальшыня асноўных правілаў – агульная для ўсяго моўнага матэрыялу, незалежна ад яго паходжання.

Матэрыялы першае часткі згрупаваныя па трох роўнях (гл. табл. 3).

У дадатак уваходзяць (1) паказынік беларускіх словаў і словазлучэннія з ілюстрацыйнага матэрыялу й (2) адваротны съпіс^{xlv}, якія служаць для ўдакладнення правапісу, г. зн. фактычна ёсьць артаграфічныя слоўнікі, а другі зь іх яшчэ дае магчымасць прасачыць і "вывесці" правильнае напісаныне словаў, не адлюстраваных у дадатку, паводле тыпалёгіі фіналя^{xlvii}.

Афармленіне ілюстрацыяў

Увесь беларускі ілюстрацыйны матэрыял падаецца курсівам, безь пераносаў (каб пазыбечы інтэрпрэтацыі знака пераносу як злучка). Літары, на напісаныні якіх акцэнтуеца ўвага, вылучаныя тоўстым шрыфтам. У тых словам, дзе правапіс залежыць ад акцэнтуацыі, ставіцца націск. У большасці выпадкаў ілюстрацыі разъмяшчаюцца ў ілюстрацыйным шэрагу наступным чынам:

- 1) агульныя лексэмы, што пачынаюцца зь літары ці спалучэннія літараў, правапіс якіх рэгулюеца адпаведным правілам;
- 2) агульныя лексэмы, якія маюць адпаведныя літару ці спалучэнніе літараў у сярэдзіне ці на канцы слова;
- 3) уласныя назовы; група ўласных назоваў аддзяляеца ад агульнае лексыкі кропкаю з коскаю.

Ва ўсіх пералічаных групах слова разъмяшчаюцца звычайна паводле альфабету. У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу браліся ня толькі тыя моўныя факты, што могуць выклікаць цяжкасці пры напісаныні, а таксама адметная беларуская лексыка, якая засталася на пэрыфэрыі або па-за межамі афіцыйнага стандарту; наватворы апошніх гадоў, што замацаваліся ў штодзённым ужытку; вынікі распрацоўвання навукова-тэхнічнае тэрміналёгіі^{xlviii}.

Зъміцер Саўка

11 красавіка 2005 году

Табл. 1. Асаблівасці асваенъня пазычанъя ў розныя перыяды разьвіцца беларускае мовы*

Фанэтычнае рыса	Старабеларуская форма, час фіксаванъя	Беларуская форма XIX ст., аўтар	Сучасная беларуская форма	
			клясычны стандарт	афіцыйны стандарт
1	2	3	4	5
Захаваныне цвёрда- сыці зычных перад е	<i>сэнат</i> , каля 1580 <i>фэстъ</i> , каля 1580	<i>senat [сэнат]</i> , <i>manifest [фэст]</i> , К. Каліноўскі <i>пэнсія</i> , А. Ельскі	<i>сэнат</i> <i>фэст</i> <i>фэстываль</i> <i>пэнсія</i>	<i>сенат</i> , але <i>фэст</i> , але <i>фэстываль</i> , <i>пенсія</i>
Перадаваныне сярэд- незўропейскага I	<i>люнаты^к</i> , сярэдз. XVII ст. <i>лабіры^{тт} [л'а]</i> , сярэдз. XVII ст.	<i>лю́тур(ы)</i> , А. Ельскі	<i>люнатык</i> <i>лабірынт</i> <i>лю́туры</i>	<i>лунацік</i> <i>лабірынт</i> <i>лаўтуры</i>
	<i>канапланъ [л'а]</i> , пач. XVII ст. <i>капелла^{тт} [л'а]</i> , 1722		<i>канэлян</i> <i>канэля</i>	<i>канелан</i> <i>канэла</i>
		<i>klas(a) [л'а]</i> , А. Вярыга- Дарэўскі, А. Гурыновіч	<i>кляса</i>	<i>клас</i>
Перадаваныне арабскага л(ь)	<i>корабеля</i> 'крывая шабля' < горад Kerbela, 1621		<i>Кербэля</i>	<i>Кербела</i>
Захаваныне цвёрда- сыці s, z перад i/y	<i>сындыкъ</i> , 1576; <i>сындыкъ</i> , 1664 'адвакат' <i>сынодъ</i> , 1563 <i>взыттовати</i> , 1608 <i>дыспозыцы(я)</i> , 1664	<i>сындыкат(ъ)</i> , А. Ельскі <i>synod [сынод]</i> , Ф. Багушэвіч <i>dyzrazusij(a) [зы]</i> , А.Вярыга-Дарэўскі	<i>сындыкат</i> <i>сынод</i> <i>візытаваць</i> <i>дыспазыцыя</i>	<i>сіндыкат</i> <i>сінод</i> <i>дыспазіцыя</i>
Перадаваныне грэц- кага β	<i>δύαβλ-</i> , XV ст.; <i>δ'αβλ-</i> , 1596 <i>барбар(ъ)</i> , 1597	<i>дъябал(ъ)</i> , А. Ельскі <i>сымболь</i> , К. Каганец	<i>д'ябал</i> <i>барбар</i> <i>сымбаль</i>	<i>д'ябал</i> , але <i>варвар</i> , <i>сімвал</i>
Перадаваныне грэц- кага θ	<i>αριθμέτυκα</i> , 1519 <i>ωρτοκράθεα</i> , пач. XVII ст.		<i>арытмэтыка</i> <i>артаграфія</i>	<i>арифметыка</i> <i>арфаграфія</i>
Перадаваныне фран- цускага фарманта -eur		<i>gouverner [гувернер]</i> , В. Дунін- Марцінкевіч	<i>гувэрнэр</i>	<i>губернёр</i>

* Матэрыял з: А. М. Булыка. Даўнія запазычанні беларускай мовы. Мінск, 1972; ён жа. Лексічныя запазычанні ў беларускай мове XVI-XVIII стст. Мінск, 1980; Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Т. 1–24 (А-П). Мінск, 1982–2005; Канкарданс беларускай мовы XIX ст. У 11 т. Мінск, 1992. Захоўваецца ў Аддзеле агульнага ў славянскага мовазнаўства Інстытуту мовазнаўства НАНБ.

Табл. 2. Характар перадаваньня асобных рысаў у пазычаньнях у беларускай і расейскай мовахⁱ

Фанэтычная рыса	Зыходная форма ⁱⁱ	Беларуская форма		Расейская форма
		клясычны стандарт	афіцыйны стандарт	
1	2	3	4	5
Захаваныне цвёрдасыці зычных перад е	sensus sensorium	сэнс сэнсорны	сэнс, але сенсорны	сенсорны
	Wechsel Wehrmacht	вэксель вермахт	вэксаль, але вермахт	вексель вермахт
Перадаваныне пачатковага ды інтэрвакальнага [й]	major New York	маёр Нью-Ёрк	маёр, але Нью-Йорк	майор Нью-Йорк
	jesuitus yen ⁱⁱⁱ	езуіт ена	езуіт, але іена,	иезуіт, иена, але [йэна] ^{iv} ,
	Jena	Ена	Іена (БелЭн)	але Йена
	papaya	папая	папайя [йй]	папайя [йй]

ⁱ Беларускі матэрыйял (афіцыйны правапіс) з: Беларуская савецкая энцыклапедыя. У 12 т. Мінск, 1969–1975 (БелСЭ); Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Мінск, 1996–2004 (БелЭн); Руска-беларускі слоўнік. У 3 т. Выд. 7. Мінск, 1998 (РБС); А. М. Булыка. Слоўнік іншамоўных слоў. У 2 т. Мінск, 1999 (СІС); Слоўнік беларускай мовы: Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / Пад рэд. М. В. Бірылы. Мінск, 1987 (СБМ).

ⁱⁱ Для зручнасці ўспрыманьня матэрыйял грэцкае мовы падаецца і ў арыгінальной, і у лацінскай формах.

ⁱⁱⁱ Па-японску гэтае слова вымаўляюцца як [эн].

^{iv} Орфоэпіческій слоўнік русскага языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. Н. Аванесова. Изд. 6. Москва, 1997. С. 177.

1	2	3	4	5
Перадаваныне u у складзе дыфтонгаў	Fauna Faunus	файна файн	фауна, але файн	фауна, але фавн
	gauss Gauss / Gauß	гаўс Гаўс / Гаўс	гаус (СІС) Гаус (БелЭн)	гаусс Гаусс
Перадаваныне сярэднеэўрапейскага l	λαμπτας / lampas λαμπτада / lampada	лямпта лямпада	лямпта, але лампада	лампа лампада
	la la Scala	ля "Ля Скаля"	ля, але "Ля Скала"	ля, але "Ля Скала"
	-landia	Галіяндыя Фінлянддыя	Галандыя, але Фінляндыя	Голландия, але Финляндия
	folklor	фальклёр	фольклор	фольклор
	Larousse	Лярус	Лярус і Ларус	Ляррус і Ларусс
	Tηλεμαχ / Telemachus Аристотελ / Aristoteles	Тэлемах Арыстотэль	Тэлемах, але Арыстотель	Телемах Аристотель
Перадаваныне t	tween-deck	түіндэк	твіндэк (БелЭн), але цвіндэк (СБМ, СІС, РБС), цвід (РБС)	твіндек
	tweed	түід		твид
	scarlattina brigantino	шкарлятына брыйантына	шкарлятына, але брыйанціна	скарлатина бригантіна
	sextina	сэкстына	сектына (СІС), але сексціна (СБМ)	секстина

1	2	3	4	5
Перадаваныне падвойных зычных у сярэдзіне слова ў межах аднае марфэмы	Marocco Месса	Марока Мэка	Марока, але Мекка	Марокко Мекка
	buggi Brazzaville	багі Бразавіль	БелЭн: бáгі, Бразавіль, але СБМ: бáгgi, Бразавіль	багги Бразавиль
Перадаваныне грэцкага β	Αραβ- Αραβία	араб Арабія	араб, але Аравія	араб, але Аравія
	Βηθλεέμ/Bethlehem	Бэтлеем батлейка	Вифлеем, але батлейка	Вифлеем
Перадаваныне грэцкага Θ	օրθω-	артанэд артаграфія	артанед, але арфаграфія	ортонед, але орфографія
Перадаваныне грэцкага спалучэнныя ει	Ευριπρίδης/Euripides Ευρωπή/Европа	Эўрыпід Эўрона	Еўрыпід і Эўрыпід, але толькі Еўрона	Евріпід і Эвріпід, але толькі Еврона
	ευκαρτο-/eukaryo- ευфонія/euphonія ευфорія/euphorія	эўкарыёт эўфанія эўфарыя	эўкарыёт, эўфанія, але СІС: эўфарыя й эйфарыя, але СБМ: толькі эўфарыя	эукариот, але эвфонія, але эвфорія й эйфорія
	λευκ-/leuc-	ляўконія леўкацыт	ляўконія, але лейкацыт	левкой, але лейкоцит
Перадаваныне нямецкага спалучэння ei [ai]	Heidelberg	Гайдэльберг/ Гайдэльбрэрг	Гейдэльберг (БелСЭ 10, карта ФРГ), але Гайдэльберг (БелЭн 5:178)	Гейдельберг
	Meiningen	Майнінген/ Майнінген	Мейнінген (БелСЭ 3, карта ГДР), але Майнінген (БелЭн 5:178)	Майнінген
Перадаваныне нямецкіх фарманта -haus- і спалучэння -chh-	Packhaus Bauhaus Mauthausen Münchhausen Buchhalter	пакгаўз Баўгаўз Маўтгаўзэн Мюнхгаўзэн бухгалтар	пакгауз, Баўгауз, але Маўтгаўзен, але Мюнхгаўзен, але бухгалтар	пакгауз, але Bauhaus, Mauthausen, Münchhausen і Münchausen, але бухгалтер
Перадаваныне францускага спалучэння ai [ɛ]	necessaire millionnaire mousquetaire solitaire volontaire éclair funiculaire	нэсээр мільянэр, мушкетэр салітэр, валянтэр эклер фунікулер	нэсээр (СІС) або несээр (РБС), але мільянер, але мушикеэр, саліцэр, валанцэр эклер, але фунікулёр	несессер міліонер, але мушикетэр, солитэр, волонтэр эклер, але фунікулёр

¹ Э. Распэ. Прыводы Мюнхаўзена / Пераказ для дзяцей К. Чукоўскага; Пер. В. Вольскага. Мінск, 1955; Перавыд.: Прыводы барона Мюнхаўзена. Мінск, 1992.

1	2	3	4	5
Перадаванье гішпанскага [ñ]	dueña doña	дуэнья донья	CIC: дуэнья, але донья	дуэнья донья
Перадаванье ангельскага [æ]	Nash Nashville	Нэш Нэшвіл	Нэш, але Нашвіл	Нэш, але Нашвіл { і Нэшвіл } ¹
Перадаванье ангельскага [w]	show cowboy	шоў каўбой	шоу, але каўбой	шоу, але ковбой
	twist swing	твіст свінг	твіст, БелЭн: свінг (муз.), CIC: свінг (спарт., экан.), але сүнг (муз.)	твіст свинг
	Watson	Ўотсан/Уотсан	Уотсан (БелЭн)	Ватсон і Уатсон і Уотсон
Перадаванье ангельскага [h]	Hudson	Гадсан	СБМ: Гудзон БелЭн: Гудзон і Хадсан	Гудзон і Хадсон
	Henry	Гэнры	Генры й Хенры	Генри й Хенри { і Генри й Хенри }
	Ohio	Агаё	Агаё	Огаё

¹ У фігурных дужках – узуальныя формы, не кафыфікованыя слоўнікамі.

Табл. 3. Характарыстыка роўняў падаваньня матэрыялу

Ровень	Апісанье	Афармленье	
		Нумарацыя	Кегель
1 – артаграма	асноўнае правіла	скразная; арабскім лічбамі; тоўстым шрыфтам	10
2 – заўвага	выняткі з правіла, асаблівасці ўжываньня, параваньне напісаньня	у межах артаграмы; вялікім лігарамі кірылічнага альфабету; у разрадку	9,5
3 – зноска	камэнтары, часта неправапіснага характару (артагэпічныя, этымалягічныя ды інш.); адсылкі да іншых артаграмаў	скразная; арабскім лічбамі; верхнім індэксам	9

Ад першага да апошняга роўню зыніжаецца значнасць інфармацыі й павышаецца складанасць ды спэцыфічнасць мовы выкладаньня матэрыялу.

Съпіс скаротаў

агульн.	агульны род
анг.	ангельскае
артагр.	артаграма
архіт.	архітэктурны (тэрмін)
вобл.	вобласць
выд.	выданье
г.	год
г. д.	гэтак далей
г. зн.	гэта значыць
гг.	гады
гінд.	гіндзі
гішп.	гішпанскае
гл.	глядзі
грэц.	грэцкае
ж. р.	жаночы род
жан.	жаночы
заўв.	заўвага
зб.	зборнік
знос.	зноска
інш.	іншы (я)
іт.	італьянскае
каз.	казаскае
каротк.	кароткая форма
лац.	лацінскае
м. р.	мужчынскі род
муж.	мужчынскі
муз.	музычны (тэрмін)
напр.	напрыклад
ням.	нямецкае
пад.	падобны
параўн.	параўнай
парт.	партугальскае
поўн. ф.	поўная форма
рас.	расейскае
с.	старонка
спарт.	спартовы (тэрмін)
ст.	стагодзьдзе
старабел.	старабеларускае

стст.	стагодзьдзі
табл.	табліца
у т. л.	у тым ліку
фр.	францускае
хім.	хімічны (тэрмін)
экан.	эканамічны (тэрмін)

Беларускі альфабэт

<i>Літара</i>	<i>Назоў літары</i>	<i>Літар</i>	<i>Назоў літары</i>
А а	а	О о	о
Б б	бэ	П п	пэ
В в	вэ	Р р	эр
Г г	гэ	С с	эс
(Г' г') [*]	г'е	Т т	тэ
Д д	дэ	Ү ү	у (складавае)
(Дж дж) ^{**}	(джэ)	Ў ў	у нескладавае
(Дз дз) ^{**}	(дзэ)	Ф ф	эф
Е е	е	Х х	ха
Ё ё	ё	Ц ц	цэ
Ж ж	жэ	Ч ч	чэ
З з	зэ	Ш ш	ша
І і	і (складавае)	Ы ы	ы
Й й	і нескладавае	Ь ь	мяккі знак
К к	ка	Э э	э
Л л	эл	Ю ю	ю
М м	эм	Я я	я
Н н	эн		

* Абазначае выбухны гук, выкарыстоўваецца факультатыўна; пры разъмеркаваньні словаў у альфабетным парадку літара **г'** роўная **г**.

** Пры разъмеркаваньні паводле альфабету дыграфы **дж** і **дз** падпарадкоўваюцца агульной пасыльдоўнасці.

Частка I. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ

Разьдзел 2. ПРАВАПІС О

1. Літара **о** пішацца пад націскам (правіла "яканьня"): **мо́ра**, **о́дум**, **о́пера**, **о́рган**, **стыро́**.

У ненаціскных складох **о** пераходзіць у **а**: **во́чы** – **вачаня́ты**, **но́ті** – **напаві́цы**, **но́ч** – **начні́ца**, **пло́т** – **платы́**, **ро́ст** – **расльі́на**; **апэрэ́та**, **аргані́зм**.

Заўвага. На канцы іншамоўных уласных назоваў пасъля галосных ненаціскны **о** захоўваецца: **Барнэ́о**, **Більба́о**, **Ле́о**, **Ма́о**, **Рамэ́о**, **Ся́о**, **Чырчэ́о¹**.

2. У каранёх шэрагу словаў захоўваецца гістарычнае чаргаванье спалучэнньняў націскных **ро**, **ло** й ненаціскных **ры**, **лы**: **бло́хі** – **блыха́**; **бро́вы** – **брыво́**; **бро́д** – **брывсці́**; **гло́тка** – **глыта́ць**; **гро́м** – **грымо́ты**; **дро́вы** – **дрыво́тня**, **дрывяны́**; **дро́гі** – **дрыгва́**; **кро́ў** – **крыва́вы**; **кро́хкі** – **крыху́**, **крышы́ць**; **скро́гат** – **скрыгата́ць**; **хро́ст** – **хрысьці́ць**. У асобных выпадках спалучэнныі **ры**, **лы** могуць заставацца й пад націскам: **гры́мнуць**, **заглы́тваць**, **кры́шку**, **скры́гат**, **хры́шчаны**.

Заўвага. У шэрагу ўласнабеларускіх словаў пасъля зацьвярдзелых не пад націскам пішацца **ы**: **го́рыч**, **дрымо́та**, **за́рыва**, **по́чырк**, **трыво́га**, **хрыбе́т**, **чырво́ны**.

Разьдзел 3. ПРАВАПІС Е, Ё, Я

3. У першым складзе перад націскам **е**, **ё** ў спрадвечнабеларускіх словах пераходзяць у **я** (правіла "яканьня"): **зе́лень** – **зяле́ніва**, **зялё́ны** – **зеляні́на** – **зеленава́ты**; **е́лка** – **ялі́нка**; **ё́лкі** – **ялчэ́ць**; **е́сьці** – **ясьце́**; **дзе́вяці** – **дзяя́віты** – **дзевяці**; **дзе́сці** – **дзяся́ці**, **пяцьдзяся́т²** – **дзесятко́вы**; **сем** – **сямна́ццаць**; **во́сем** – **васямна́ццаць**; **лё́зы** – **лязо́**; **мё́д** – **мядо́вы** – **медаву́ха**; **ё́рмы** – **ярмо́**; **няпэ́ўны**, **бяззбро́йны**. Паводле гэтага правіла пішуцца таксама часцінка **не** й прыназоўнік **без**: **ня** **наш**, **ня** **по́йдзе**, **ня** **што́го́д**, **бяз** **кры́уды**, **бяз** **мо́вазна́ўства**, **бязь** **зьме́наў**.

4. У словах іншамоўнага паходжаньня **е** ў першым складзе перад націскам, як правіла, захоўваецца: **балеры́на**, **лега́льны**, **леге́нда**, **лексы́чны**, **лему́р**, **лета́льны³**, **мае́ста́т**, **піетэ́т**, **фэ́рычны**; **Ела́буга**, **Палесты́на**. Таксама не адбываецца пераходу **е** ў **я** ў становішчы пасъля задненязычных (**г** (**г'**), **к**, **х**) – незалежна ад паходжаньня слова: **гекта́р**, **генэ́тыка**, **геро́й**, **кедро́унік**, **келбо́к**, **кера́міка**, **кефа́ль**, **кефі́р** (напой), **хе́йсу́р**; **Гена́дзь**, **Гервя́ты**/**Гервя́ты**, **Герко́**, **Кеды́шкі**, **Керно́га**, **Кесы́лётускі**, **Македо́нія**, **Секержы́цкі**, **Хеле́мскі**.

Заўвага А. Правіла "яканьня" пашыраецца на даўно асвоенія слова іншамоўнага паходжаньня: **галя́ба́рда**, **дзяжу́рны**, **калянда́р**, **ля́ука́с**, **ля́уко́нія**, **сяржа́нт**, **яно́т**, **япі́скап**, **яфрэ́йтар⁴**, **яхі́дна**; **Аляксе́й**, **Валянці́н**, **Панцяле́й**, **Сярге́й**, **Яго́р**, **Я́гіле́нка**, **Я́ўсе́й**, **Я́ўхі́м**, **Я́ўста́х**.

Заўвага Б. У некаторых пазычаньнях спалучэньне **[г']**, **[г'']**, **[к']**, **[к'']** з **[а]** – этымалягічнае: **гяур**, **кярыз**, **кяфір** 'нэмусульманін', **Сігітас Гяды**/**Сігітас Гяды**, **Гянджа**/**Гянджа**, **Хямяляйнэн**.

Заўвага В. У беларускіх прозьвишчах, утвораных ад імёнаў іншамоўнага паходжаньня на – **е́й**, на месцы ненаціскнога **е** звычайна пішацца **і**: **Агіевіч** (< **Агей**), **Алексіевіч** (< **Аляксей**), **Анікіевіч** (< **Анікей**), **Аўсіевіч** (< **Аўсей**), **Гардзіенка** (< **Гардзей**), **Карніенка**

¹ Мэдэ́ў з каз. Медеу.

² У астатніх лічэбніках на **-дзесят** націск прыпадае на першую частку слова: **шэ́сьцьдзесят**, **се́мдзесят**, **во́семдзесят**, **дзе́вяцьдзесят** (побач зь дзесяні́стам). У адпаведных парадкавых лічэбніках асноўны націск пераходзіць на другую частку, а ў першай разьвіваецца пабочны націск: **пя́цьдзяся́ты** й **пяці́дзяся́ты**, **шэ́сьцьдзяся́ты** й **шасці́дзяся́ты**, **се́мдзяся́ты** й **сямі́дзяся́ты**, **во́семдзяся́ты** й **васьмі́дзяся́ты**, **дзе́вяцьдзяся́ты** (побач зь дзесяні́стам).

³ **Летальны́ съяротны́**, напр.: летальны вынік, адрозніваць ад **літальны́ які лятае**, напр.: **літальны апарат**.

⁴ Выпадкі "яканьня" трэба адрозніваць ад выпадкаў, калі **я** ў першым складзе перад націскам адлюстроўвае правапіс мовы крыніцы: напр., **алібастар** (ад лац. *alabastrum* < грэц. α'λάβαστρον).

(< Карн~~ей~~), Макіевіч (< Мак~~ей~~), Маціеўскі (< Мац~~ей~~), Сергіеня (< Сярг~~ей~~), Стажіевіч (< Стаж~~ей~~)⁵.

5. У словах іншамоўнага паходжаньня ё не пад націскам, як правіла, пераходзіць у я: лё́гіка – ля́гі́чны, Маё́н – ма́янэ́з, маё́р – ма́яра́т, пэрыё́дыка – пэрыяды́чны, раё́н – ра́йона́віць, філё́ліг – філіялё́гія, хлё́р – хля́рафо́рм.

Заўвага. У словах, вытворных ад ёд і ёт, ё на пісьме захоўваецца незалежна ад націску й вымаўлення: ёдава́ны, ёдава́ньне, ёдафо́рм; ётава́ны, ёта́цыя.

6. Літара е пішацца на канцы нескланяльных назоўнікаў пасъля к, л: камюніке, піке, пірке; кантабіле, праміле, пэрпэтуум-мобіле, факсыміле.

7. Ва ўласных назовах іншамоўнага паходжаньня канцавы ненаціскны [o] пасъля мяkkіх зычных (на пісьме ё) захоўваецца: Ага́ё, Вэ́к'ё, Ма́льмё, Мікеля́нджа́лё, Мо́нтэ-Ка́рлё, О́сльё, Пітэр Мэ́ё⁶, То́ё Ода Сэсю, Трухі́льмё, у т. л. калі процістайленьне ё-я адрознівае значэнне словаў: Ка́рлё (муж. імя) – Ка́рля (жан. імя), Марыё (муж. імя) – Марыя (жан. імя), Ні́калё (муж. імя) – Ні́каля (жан. імя), По́лё (прозывішча) – По́ля (жан. імя).

8. Каранёвае я пішацца нязъменна: вя́з – по́вязь – вя́за́ць; ля́скат – ля́ско́ча – ля́ската́ць; ме́сячны – ме́сяцо́вы; мя́ккі – вы́мякчыць – мя́кі́на – мя́ккава́ты; пя́ць – пя́цё́ра; съвя́та – съвята́р – съвята́ры; ця́жка – цягні́ц – цягаві́ты; я́дры – я́дро́; я́р – яро́к; дзе́вяць, дзе́сяць, дзе́сянне, па́мяць, по́яс, ты́сяча; Вя́чка – Вя́часла́ў, Я́рош – Ярасла́ў, Яку́б – Якубо́віч.

9. Літара я пішацца ў шэрагу канчаткаў іменных часцінаў мовы: хваля́ю, хваля́ў, хваля́м, хваля́мі; сіня́е, сіня́я, сіня́га, сіня́му, сіня́й, сіня́ю, сіня́.

Разьдзел 4. ПРАВАПІС Э

10. У спрадвечнабеларускіх словамах літара э пішацца пад націскам: бэ́рсаць, вэ́дзгаць, глэ́маць, гэ́ты, жэ́рдка, жэ́ўжык, паце́ліць, пэ́цкаць, рэ́хса, сэ́рца, тудэ́ма-сюдэ́ма, халадэ́ча, чвэрць, чэ́рава, шэ́рань.

Не пад націскам э пераходзіць у а: рэ́дкі – радзе́йши, сэ́рца – сарца́ві́на, паце́ліць – цаля́ць, чэ́ргі – чарга́, шэ́рань – шарэ́ць.

11. У пазычаньнях і вытворных ад іх словамах правапіс э звычайна не залежыць ад націску. Літара э пішацца:

а) на пачатку слова⁷: эвалюцыя, эгаізм, эдэльвайс, экзарх, экспэдыцыя, эмбарга, эпархія (побач зь япархія), эпіскап (побач зь япіскап), эпітрахіль, эпітымія, эсэ; Эвангельле, Эвэрэст, Эгіпет⁸, Эдэм, Эзоп, Энэй, Этна;

б) пасъля зычных, акрамя л і заднеязычных (г (г'), к, х):

анапэст, басётля, бізнес, бэнэдыктынец, губэрня, вэстэрн, дэкан, казён, мізорны, мэблія, мэтро, нонсенс, нёта, рэкорд, сезон, сэль, сэмэстэр, сэнсорны, сэсія; Армэнія (але: армянін, армянскі), Берлін, Вэрсаль, Жэнева, Мэмфіс, Ўэмблі, Пэкін, Шэксцір; – у т. л. у фіналях –эль, –эн, –энт, –эр, –эт і г. д. (апроч ненаціскных фіналяў –ел, –ер пасъля шыпячых і дз, ц у агульнай лексыцы):

барэль, гатэль, грыфэль, дросэль, кабэль, камізэлька, мадмуазэль, ніпэль, пудэль, штрыфэль, штэпсэль; Базэль, Гэндэль, Мозэль;

бармен, дзэн, кузэн, люмпэн, мэтрапалітен, скансэн, спартсмен, фэн; Армен, Сэн-Жэрмен, Шапэн⁹;

⁵ Правапіс прозывішчаў, утвораных ад падобных імёнаў на -эй, гл. у артагр. 12 заўв. А.

⁶ Пры згадцы нечастотных уласных імёнаў у пэрыядычных і кніжных выданьнях рэкамэндуецца падаваць арыгінальнае напісанье ў дужках пасъля беларускага: ангельскі славіст Пітэр Мэё (Peter Mayo), украінскі паэт Раман Лубкіўскі (Роман Лубківський); пісъменьнік Ігнасіё Кардэнас Акунья (Ignacio Cardenas Akuña); у горадзе Тымішара (Timișoara); эстонскі съпявак Тыніс Мягі/Мягі (Tõnis Mägi).

⁷ Наступныя пазычаньні замацаваліся ў беларускай мове без пачатковага е-: біскуп, лемантар, Кацярына, Лізавета.

⁸ У слове Эгіпет галосны е – беглы: у Эгіпце, эгіпцянін.

абанент, аргумент, брызант, дакумент, камплімент, парлямент, пэргамент (побач з пэргамін), рэглемант, сакрамент, тастамент; Вінцент, Сэнт-Вінсент; але: момант;
авэр, бульдозэр, буфэр, бэльвэдэр, вінчэстэр, грэйдэр, дызайнэр, кампостэр, катэр, кратэр, лідер, обэр-, піянэр, рэвалюцыянер, сканэр, трэнэр, шофер; Картэр, Ма'нчэстэр, Ошэр, Роджэр, Ройтэр, Фішэр;
дэбэт, катэт, партаманэт, універсытэт, эпітэт; Са'мэрсэт;
— у т. л. на канцы нескланяльных словаў (апроч пазыцыі пасъля **к**, **л**): андант, галіф, кабэрнэ, кашнэ, пэнснэ, па-дэ-дэ, рэбэ, рэнамэ, фрыкасэ, шымпанзэ, эсэ; Бізэ, Гамкрэлідзэ, дэ Кастэр, Кандэ, Мао Дзэ-дун, Маснэ, Шэварднадзэ;

в) пасъля галосных, апроч **i**, **ы**: аэрадром, дуэт, каное, каэфіцыент, маэстра, паэт, піруэт, фаэтон; Аэліта, "Калевіпоэг", Карльсруэ, Коэн, Краэ, Остзээ;

г) пасъля **i**, **ы** на пачатку часткі складанага слова: дыэлектрык, дыэтыльамін, інтэрэтыка, поліэтнічны, поліэтылен, трывадар.

12. У словах іншамоўнага паходжаньня **э** не пад націскам перадаецца праз **а**:

— пасъля шыпячых і **дз**, **ц** у ненаціскных фіналях **-ер**, **-ел** — у агульнай лексыцы: ваўчар, глетчар, дыспэтчар, карцар, мэнэджар, пінчар, пэйджар, розэнкрайцар, рывэншнаўцар, рыцар, штуцар; бушаль, гіцаль, пэндзаль, фэльчар, шніцаль;

— у асвоеных словамах: адрас, адукцыя, аканом, аранжарэя, атрамант, бухгалттар, бу́таль, бюстгальттар, вэксаль, габраістыка, галянтарэя, гандаль, гэбаль, далікатны, далікатэс, зэдаль, кампутар, кандтар, клейстар, куфаль і кухаль, літарата, лімант, лятарэя, майстар, матар'ял 'тканіна' (побач з матэрыял), момант, плястар, пыталь, рамонт, ровар, рон达尔, сакрэт, сакратар, тастамент, характар, хедар 'юдэйская школа', чабурэк, чачэнец, шавіёт, шархубаль, шаўрон, швэдар;

— у асвоеных уласных назовах, найперш — з славянской лексычнай асноваю: Гашак, Праабражэнскі, Чалюскін, Чалябінск, Чарапавец, Чаркасы, Чачэнія, Шаліхін, Шарамецьеў.

Заўвага А. У наступных асвоеных пазычаньнях і вытворных ад іх словамах ненаціскны этымалягічны [**э**] перадаецца праз **ы**: брызэнт, дрызіна, інжынэр, канцылярыя, рэсора, цырымонія. Тоё ж звычайна адбываецца і ў беларускіх прозвішчах, утвораных ад імёнаў іншамоўнага паходжаньня на **-эй**: Андрэйскі ад Андрэй, Кірыеўскі ад Кірэй¹⁰.

Заўвага Б. У наступных асвоеных пазычаньнях канцавыя фарманты **-ел**, **-ер** пішуцца праз **е**: блюзнер, жаўнэр, касінэр, каўнэр, күшнэр, манэр, манера, шынель.

Заўвага В. Некаторыя аднакаранёвые слова, залежна ад напісаньня ў іх літараў **а** ці **э**, маюць рознае значэньне: аканом 'кіраўнічы ў маёнтку' і әканом 'ашчадны чалавек', дакляраваць 'абяцаць' і дэкліраваць 'абвяшчаць', (пільны) інтэрас 'справа, клопат' і (нацыянальны) інтарес 'памкненіе, патрэба'.

Заўвага Г. У грэцызмах этымалягічны **е** (**়**) перадаецца ў залежнасці ад часу й шляху пазычваньня пэўнага слова: клерик і клір, мэтрапаліт (каталіцкі) і мітрапаліт (праваслаўны), ыторыка, экзамен; Атэны й Афіны.

Разьдзел 5. ПРАВАПІС **I - Й - ы**

13. Пасъля словаў, якія канчаюцца на галосны, злучнік і часцінка **i** складовае можа пераходзіць у **й** не складавае: былі **i** зыніклі = былі **й** зыніклі, съветла **i** ўтульна = съветла **й** ўтульна, "Яна **i** я" = "Яна **й** я", то **i** ён ня ведае = то **й** ён ня ведае.

Пачатковое **i-** (незалежна ад якасці папярэдняе літары ў тэксьце, а таксама пасъля нялітарных знакаў і знакаў прыпынку) пішацца нязменна¹¹: яна ідзе, не існуе, пра Івана, на Ільлю, на Івацэвічы, пра **I**. Мялешку, БДА ідзе на выбары, ТВМ **i**мя Скарыны, 0,01% **i**мавернасці.

Заўвага. Злучок і двукосьце ня ёсьць знакамі прыпынку **й** на правапіс **й** не ўплываюць: адна- **i** шматмоўныя слоўнікі = адна- **й** шматмоўныя слоўнікі, "Паўлінка" **i** "Тутэйшыя" = "Паўлінка" **й** "Тутэйшыя".

⁹ Барбарызм нацмен — абревіятура ад словазлучэнья "национальное меншинство".

¹⁰ Правапіс прозвішчаў, утвораных ад падобных імёнаў на **-ей**, гл. у артагр. 4 заўв. В.

¹¹ У паэтычных тэкстах дапускаецца напісаньне **й** пасъля зычных, знакаў прыпынку і ў абсалютным пачатку.

14. У словах, утвораных ад (i)граць, (i)мець/(i)маць, (i)мя, інакш/іначай, ісьці, пасъля прыставак на галосны ненаціскное **i** пераходзіць у **й**: **выйгранка**, **дайграць**, **зайграць**, **пайграць**; **займацца**, **наймаць**, **найміт**, **пераймацца**, **прымо**; **аднайменны**, **займеньнік**, **найменьне**, **пайменна**, **перайменаваць**; **перайнакшыць**, **перайначаны**; **выйсьці**, **зайсьці**, **знайсьці**, **прыйсьці**¹².

У словах зь іншымі каранямі **i** пасъля прыставак ды фармантаў на галосны пішацца нязъменна: **даінтэгравацца**, **зайкацца**, **займанаваць**, **контрайдэя**¹³, **пайнфармаваць**, **перайнструмэнтаваць**, **прайснаваць**, **протаіхтыялёгія**, **прыінстытуці**, **Зайртыша**. Таксама **i** пішацца нязъменна пасъля галосных у складаных словах: **вострайнфэкцыны**, **высокайнтэлектуальны**, **паўночнаіранскі**.

Заўвага А. У шэрагу словаў ад (i)мець/(i)маць **i** выпадае: **вымаць**, **прымаць**, **прымак**, **прымальнік**, **прадпрымальнік**, **прымальны**, **прымач**, **у прымы**.

У вытворных словах ад (i)граць, (i)мя **i** можа выпадаць: **заграць**, **награць**, **паграць**, **паменаваць**.

Заўвага Б. Пасъля злучка **i** захоўваецца (незалежна ад характару папярэдняе літары): **віцэ-інтэндант**, **па-імпрэсіянісцку**, **па-ірацку**, **па-ірляндзку**, **па-іншамоўнаму**, **экс-імпэратор**, у т. л. у складаных словах: **вайскова-інжынэрны**, **вакальна-інструмэнтальны**, **дзеяслуўна-іменны**, **магнітна-імпульсавы**, **навучальна-інструкцыйны**, **Вэст-Індыя**.

15. Пасъля прыставак на зычны ненаціскное **i** пераходзіць у **ы**: **абысьці**, **адбысьціся**, **безбыдэйны**, **безбыніцыятыўны**, **зыначыць**, **зысьці**, **надзысьці**, **падзынспэкцыя**, **падзысьці**, **передзындустрыйны**, **перадзынфарктавы**, **разыграць**, **спадылба**, **спадыспаду**, **сысьці**, у т. л. пасъля прыставак і фармантаў **між-**, **звыш-**, **дэз-**, **пан-**, **суб-**, **супэр-**, **транс-**: **міжынстытуці**, **звышынклівы**, **звышынтэлект**, **дэзынфэкцыя**, **панысламізм**, **субынтындан**, **супэрзынтэлектуальны**, **транзынданэзійскі**; а таксама пасъля частак складанаскарочаных словаў: **палітынфармацыя**, **пэдзынстытут**, **юрынспэкцыя**¹⁴.

16. Спалучэньне гукаў [**ий**] (выступае на пачатку слова пад націкам, у сярэдзіне **й** на канцы слова пасъля галоснага ды разьдзяляльных знакаў, на марфэмным сутыку пасъля **ӯ**) абазначаецца адною літарою **i**: **i'дал**, **i'мпарт**, **i'скра**, **i'снасьць**, **I'льмень**, **I'льля** (мястэчка), **I'нга**, **I'нд**, **I'ндржых**, **I'расэк**, **I'ра**, **I'слач**, **I'ё**; **атэіст**, **дадаізм**, **друід**, **жуір**, **казэін**, **каляіна**, **краіна**, **маіс**, **нэрэіда**, **параноік**, **слоік**, **сувоі**, **шыт**, **Аіда**, **Аляіза**, **Гаішча**, **Гляі**, **Дубеі**, **Зуі**, **Кайн**, **Каір**, **Люі**, **Пяршаі**, **Раіса**, **Таіці**, **Украіна**, **Фаіна**; **вакацыі**, **кангульсіі**, **Кюі**; **аб'i'нець**, **вар'іраваць**, **сузор'i**, **у Сар'i**; **выслоўi**, **паўiмбрыка**, **салайi**¹⁵.

17. Шэраг уласнабеларускіх і пазычаных назоўнікаў мужчынскага роду афармляеца бяз малахарактэрнае для беларускае мовы фіналі **-ій/-ый**:

– у форме бяз **ий**:

назовы пасадаў: **вікарь**, **падкаморь**, **падканюшы**, **падскарабі**, **падстолі**, **падчашы**; паасобныя ўсходнэхрысьціянскія імёны: **Валеры**, **Георгі**, **Дзымітры**, **Іпаці**, **Юлі**, **Юры**, **Яўстахі**;

– з націскной фіналыю **-ей** на месцы ненаціскной **-ій** – ўсходнэхрысьціянскія імёны: **Анікій** – **Анікеій**, **Алексій** – **Аляксей**, **Дзяменцій** – **Дземянцей**, **Савацій** – **Савацей**;

– у форме бяз **-ій/-ый**:

хрысьціянскія імёны: **Анатоль**, **Аркадзь**, **Васіль**, **Віталь**, **Генадзь**, **Кандрат**, **Мэркур**, **Рыгор**, **Яўген**;

хімічныя тэрміны: **алюмін**, **амон**, **бар**, **ванад**, **галъ**, **гафн**, **гель**, **герма́н**, **дэўтэр**, **інд**, **ірыд**, **i'тар**, **кадм**, **каліфорн**, **каль**, **кальц**, **магн**, **на́тар**, **осм**, **рад**, **самар**;

некаторыя іншыя тэрміны й агульныя назоўнікі: **амфібрах**, **крытэр**, **камэнтар**, **прапетар**, **стацыянар**, **сцэнар**, **сэмінар**, **элітэль**. Але: **генiй**, **кiй**.

¹² Правапіс словаў з прыстаўным **i** гл. у артагр. 23, 24.

¹³ Правапіс фарманта **контра-** гл. у артагр. 26 заўв. В.

¹⁴ Пералічаныя складанаскарочаныя слова ўтварыліся на іншамоўнай глебе, і іх рэгулярнае выкарыстаньне не рэкамэндуеца зь меркаваньняў культуры мовы.

¹⁵ Пра перадаваньне спалучэньня [**ий**] таксама й зь інш. галоснымі гл. артагр. 72.

Заўвага А. Бальшыня ўсходнегрысьціянскія імёнаў на **-і(й)/-ы(й)**, **-ей** існую і ў больш адаптаваных формах: **Анікей** – Аніка; **Аляксей** – Алекс, Лёкс; **Антоні** – Антон, Антося; **Арсенці** – Арсень; **Валеры** – Валер; **Георгі** – Георг; **Дземянцей** – Дзёмка; **Дзымітры** – Зыміцер; **Ігнаці** – Ігнат; **Лаурэнці** – Лаурэн; **Лявонці** – Лярон; **Мялеці** – Мялёт, Мялешка; **Юры** – Юрка, Юр'я; **Яўстахі** – Яўстах, Стак.

Заўвага Б. Шэраг лацінізаў захаваў арыгінальную форму – з характэрнымі фіналямі: **акварыком**, **архіварыюс**, **віварыком**, **гербарыком**, **дэндрарыком**, **лекторыком**, **натарыюс**, **патрыцыюс**, **прэзыдыйюс**; іншыя асвоіліся ў форме жаночага роду: **прафіляктормя**, **санаторымя**, **сэмінарыя**¹⁶.

Разьдзел 6. ПРАВАПІС **У – ў**

18. Пасъля галосных літараў на месцы **у** пішацца **ў**, калі на яго не прыпадае націск¹⁷: **байэр**, **блізкаўсходні**, **дыўрэз**, **лінолеўм**, **паўасьміны**, **паўільняны**, **паўстаць**, **паўэkipаж**, **поліўрэтан**, **соўс**, **страўс**, **эўаструм**, **ва ўніверсытэце**, **да ўлагі**, **Адэнаўэр**, **Паўэр**, **Таўэр**, **ва ўфе**, **сталіца ўкраіны**, **Марыя Уласевіч**, **едзе ў Вільню**, **ЗША ўзынялі пытаньне**; у т. л. у лацінізмах на **-ium**: **вакуўм**, **індывідуўм**, **кантынуўм**.

Складавае **у** не пераходзіць у нескладавае **ў**:

- пад націскам: **алеу́т**, **гау́р**, **гяу́р**, **есау́л**, **выбарчая у́рна**, **Леу́ццы**, **Сау́даўская Арабія**, **да у́йпешту**, **за у́ Тана**, **пра у́мбрыю**;
- у ініцыяльным **у**. – скороце імёнаў (незалежна ад месца націску): **Уладзіслаў** – **за у.** **Сыракомлю**, **Уладзімер** – **пра у.** **Караткевіча**, **Ульрых** – **за у.** **фон Гутэн**, **Уры** – **пра у.** **Гелера/Гелера**;
- у ініцыяльных абрэвіятурах: **БДЭУ**, **РУУС**, **САУ**¹⁸.

Заўвага. Злучок і двукосьце ня ёсьць знакамі прыпынку **й** на правапіс **ў** не ўплываюць: **рыба-ўюн**, **беларуска-ўзбэцкі**; “шкода” **ўехала ў браму**.

19. Пасъля зычных літараў, нялітарных знакаў і знакаў прыпынку пішацца літара **у**: **падупалы**, **з Уралу**, **Тодар Уласевіч**, **ён у Полацку**, **ТБШ устрымалася**, **філія СП у Глуску**, **28°54'30" ўсходній даўжыні**; **варэнікі** – **украінская страва**.

20. На пачатку словаў перад зычнымі на месцы этымалягічнага **в** пішацца літара **у**: **Уладзімер**, **Уладзіслаў**, **Улас**, **Усевалад**, **Усяслаў**, **Уласаў**, **Урангель**, **Урубель**, **Уладзікаўказ**, **Уладзівасток**, **Уроцлаў**.

Разьдзел 7. ПРАВАПІС ГАЛОСНЫХ У СКЛАДАНЫХ СЛОВАХ¹⁹

21. У дзвіючастковых складаных словах з націскам на першым складзе другой часткі **о**, **ё** ў першай частцы пераходзіць адпаведна ў **а**, **е (я)**: **галару́ч**, **даўрадзе́й**, **даўгала́цьце**, **драбнатва́ры**, **заала́рк**, **матаго́нкі**, **наваство́раны**, **палітэ́хніка**, **фатазды́мак**, **Навало́лацак**; **ледарэ́з**, **медава́рня**, **сълезаце́чны** (ад сълёзы). Пры гэтым рэалізоўваецца правіла “яканьня” – **е** ў апошнім складзе першай часткі пераходзіць у **я**: **сямсо́т**, **вася́мсо́т**, у т. л. калі **е** – злучальны галосны: **жыцьцяра́дасны**, **земля́ула́снік**, **сярэдняве́чча**, **Заходня́-Ці́шкайская радовішча**.

¹⁶ Пра асваеніне фіналяў у лацінізмах гл. знос. 63.

¹⁷ У паэтычных тэкстах дапускаецца захаваніне **у** пасъля галосных і напісаныне **ў** пасъля зычных, знакаў прыпынку і ў абсалютным пачатку.

¹⁸ Падрабязней аб правапісе **у** ў ініцыяльных абрэвіятурах гл. артагр. 91.

¹⁹ Складаныне – нехарактэрны для беларускай народнай мовы спосаб словаўтварэння, і бальшыня складаных словаў успрымаюцца як штучныя, “выдуманыя”. Таму замест іх лепш ужываць тоесныя значэнніем словаў, утвораныя іншымі (найперш афіксальнымі) спосабамі, або словазлучэнні, напр.: **вёслападобны** – **веславаты**, **збожжаўборка** – **жніво**, **збожжаўборачны камбайн** – **збожжавы камбайн**, **збожжанарыхтоўка** – **нарыхтоўваныне збожжа**, **торфаздабыча** – **здабыча торфу**.

Бальшыня такіх словаў мае злучальны галосны:

- пасъля цвёрдай асновы – не пад націскам **а**: **дабрабы́т**, **кнігано́ша**, **парапла́ў**; пад націскам **о**: **куро́дым**, **сиро́ватка**, **часо́піс** (побач з ча́сапіс), **Вадо́хрышча**;
- пасъля мяккай асновы – **е (я)**: **гра́зеляка́рня**, **жы́цьцесцьцяўрджа́льны**, **пярэ́днепаднябе́нны**, **со́лекапа́льня**, **усё́дазво́ленасць**; **агняцьве́т**, **куля́мё́т**, **саляко́п**, **свойу́ладны**, **усяве́д**.

У астатніх выпадках (г. зн. калі націск у другой частцы падае на другі або наступныя склады) у першай частцы разъвіваецца пабочны націск і спрадвечныя (этималягічныя) **о**, **ё**, **е**, у т. л. злучальнае **е**, захоўваюцца: **ваго́нарамо́нты**, **до́бразычлі́вы**, **зо́ацэноз**, **мо́тарэсу́рс**, **по́літэхні́чны**, **сво́еасаблі́вы**, **фо́тарэакты́ў**, **но́вабары́саў**; **жывё́лагадо́ўля**, **лё́гкаатлеты́чны**. Спрадвечныя **о**, **е**, **ё** праяўляюцца й тады, калі ў выходнай форме выступаюць **а**, **я**: **аго́нъ** – **агняды́шны** – **во́гнетрыва́лы**, **вада́** – **вадаспа́д** – **во́даправо́д**, **галава́** – **галаваломны** – **гало́вакружэ́ньне**, **смала́** – **смалаку́р** – **смо́лакурэ́ньне**; **зе́млекарыста́льник** (зямля́ + карыстальнік), **усе́белару́скі** (уся́ Беларусь).

Паводле гэтага ж правіла афармляюцца слова, першая частка якіх утвораная ад назоўнікаў з спалучэннем **-ро́/-ры-**, **-ло́/-лы-**: **дрывасе́к**, **крывяно́сны**, **крывасмо́к**; **гро́мападо́бны**, **кро́вазваро́т**.

Заўвага А. Пры ўтварэнні складаных словаў пабочны націск прыпадае на аснову, у т. л. і ў частках паходжаньнем з назоўнікаў на **-о́**, **-ё́**. Пры гэтым іх месца займаюць злучальныя галосныя **а**, **е** (апроч вытворных ад аднаскладовых назоўнікаў і займеннікаў ўсё): **верацяно́** – **верацё нападо́бны**; **вясло́** – **вё слападо́бны**; **гняздо́** – **гнё здапляце́ньне**; **жыцьцё́** – **жы́ццезабесьпячэ́ньне**; **зьвяно́** – **звё назлучэ́ньне**; **метро́** – **мэ́трабудаўні́к**; але: **дно́** – **днасьві́дар** – **дно́ паглы́бнік**; **зло́** – **зламы́сльник** – **зло́язы́кі**; **сто́** – **стаго́ дзьядзе**, **статы́счны** – **сто́гадо́вы**, **сто́мэтро́ўка**; **школо́** – **шклагра́фія** – **школо́паке́т**; **усе́** – **усе́дны** – **усе́ахо́пны**, **усе́перамо́жны**.

Заўвага Б. Частка **поў-** (полу-) пішацца праз **о** толькі пад націскам: **по́лудзені**, **по́ўдзені**, **по́ўнач**. Не пад націскам **о** пераходзіць у **а** – паводле агульнага правіла: **палу́днаваць**, **паўгадзі́ны**, **паўго́дзьдзе**, **паўкі́лі**, **напаўжывы́** (напалову жывы).

Заўвага В. У шэрагу словаў грэцкага паходжаньня з часткамі **-граф-**, **-лёт-/ляг-**, **-мэт(а)р-** адзіны націск прыпадае на апошні склад першай часткі – **о** (**ё**); у гэтым выпадку астатнія галосныя пішуцца, як у простым слове (г. зн. падпарадкоўваюцца правілу "аканьня"). Аднакаранёвые слова з націскам на іншым складзе пішуцца паводле асноўнага правіла: **антрапо́ляг** – **антрапалё́гія** – **антрапалягі́чны**; **біё́граф** – **біягра́фія** – **біяграфі́чны**; **біё́ляг** – **біялё́гія** – **біялягі́чны**, **гістарыё́граф** – **гістарыягра́фія** – **гісто́рыяграфі́чны**; **фано́граф**, **фано́мэтар** – **фана́графія**, **фана́мэтрыя** – **фо́награфі́чны**, **фо́намэтры́чны**; **філё́ляг** – **філялё́гія** – **філялягі́чны**; але: **артаграфі́чны**, **артаэпі́чны**.

Заўвага Г. У словам з часткай **-піс** націск найчасціней прыпадае на першую частку: **гу́капіс**, **жы́вапіс**, **клі́напіс**, **ле́тапіс**, **маши́напіс**, **пра́вапіс**, **ско́рапіс**, **тво́рапіс**, **ча́сапіс** (побач з часо́піс), **чы́стапіс**; але: **жыцьцяпі́с**, **святлапі́с**. У вытворных словам асноўны націск, як правіла, пераходзіць на другую частку: **жывапі́сец**, **летапіса́ньне**, **машина́пісны**, **правапі́сны**, **рукапі́сны**.

22. Галосныя ў неапошніх частках складаных словаў пішуцца незалежна ад націску ў апошній частцы:

a) калі першая частка:

- мае **э** (у частках уласнабеларускага паходжаньня): **арэхаводзтва**, **арэхападобны**, **грэхаводнік**, **грэхападзеніе**, **дрэвастой**, **рэдкалесьсе**, **рэхалякацыя**, **рэхаўлоўнік**, **срэбнакрылы** і **срэбракрылы**, **сэрэднестатыстычны**, **сэрэднявечча**, **шэрэзём**, **шэсьцьсот**; у т. л. **э** этымалягічнае: **рэкаачышчальны**, **рэкаўтварэніе**, **стрэхалаз**, **стрэхападобны**, **цэнаўтварэніе**;
- утвораная ад лічэбніка ў родным склоне: **двохбаковы**, **двохколерны**, **дзьевёхвежавы**, **дзьевёхсэкцыны** (побач з **двохбаковы**, **двуҳколерны**, **дзьевюхвежавы**, **дзьевюхсэкцыны**)²⁰, **трохмесячны**, **трохтамовік**, **чатырохногі**, **чатырохразовы**, **васьмізнакавы**, **васьміканцовы**, **саракаградусны**, **саракахвілінны**;
- канчаецца на зычны (у словам без злучальнага галоснага²¹): **блёкпост**, **бойскайт**, **бонтон**, **бормашына**, **гросмайстар**, **гофмаршал**, **донжуан**, **корнпапера**, **кронпрынц**, **калёнтытул**, **кросбрыйнг**, **лёцмайстар**, **норадрэналін**, **нонканфармізм**, **нонкамбатант**, **обэртон**, **остготы**,

²⁰ Складаныя слова, першая частка якіх паходзіць ад лічэбніка **два** (**дзве**), афармляюцца ў залежнасці ад роду ўтваральнага назоўніка: **двохдзённы** і **двуҳдзённы** (ад дзень – м. р.), **двохколавы** і **двуҳколавы** (ад кола – н. р.), **дзьевёхасабовы** і **дзьевюхасабовы** (ад асаба – ж. р.). Пры гэтым часткі **двох-** і **дзве-**, **дзьевёх-** і **дзьевюх-** – сэнсава тоесныя.

²¹ Адрозыніваецца ад прыставак **аб-**, **кам-/кан-**, **аф-**, **фар-** ды інш. (ад лац. **ob-**, **com-/con-**, анг. **off-**, **nam-**, **vor-**): **аблігация**, **камфорта**, **канфуз**, **афсайд**, **афсэт**, **фарпост**.

остзэйскі, постскрыптум, постсавецкі, розэнкрайцар, тонстудыя, топрос, флердараңж, "фольксваген", фольксдойч, хлэрпікрын, хормайстар. Але: **сямсот, ваямсот, блэкнот, галкіпэр, каўбой, партманэт** (побач з партаманэт), **партфэль, спартсмен, фәервэрк, факстрот, фальклёр, фітанцыды;**

- аўдыё-, радыё-²²: аўдыёапаратура, аўдыёзапіс, аўдыёстужка; **радыёаматар, радыёстанцыя, радыёсыгнал;**

вока-, -мова-, проці-, слова-, што-: **вокамгненны, вокарухальны; мовабудова, мовазнаўства, моватворчасць, умоватворны; процівага, процілеглы, процісухотны; словападзел, словаутварэнье, словаформа; штодзень, штоядзелі, штотыднёвік;**

малака-, съятла-²³: **малакавоз, малакавытворчасць, малаказавод; съятлатэхнік, съятлапаглынальны, съятласыгнал;**

6) калі другая частка:

- пачынаеца з -ў: **землеўпарадкаванье, марозаўстойлівы, новаўтвораны, поўнаўладзьдзе;**

- -вед-, -знат- (-знаў-)²⁴: **манголаведа, коласавед; балотазнаўства, законазнаўчы, народазнавец, прыродазнаўчы, усходазнаўства;**

в) у шэрагу словаў, дзе захаванье галосных бязь зъменаў служыць ідэнтыфікацыі ўтваральнай асновы, у т. л. у тэрмінах: **азотаген, асноватворны, збожжасховішча, іголкаскурыя, коксагазавы, калёрымэтрыя, колерамэтрыя, манголатвары, множнайлікавы, польскамоўны, ружовашчокі, фосфарнакіслы, хваробатворнасць;**

г) у словах з трывма й больш часткамі: **авіяматорабудаванье, аэрафотаздымак, дзевяностатонны, оталярынгалёгія, паўночназаходнебеларускі;**

д) у словах, часткі якіх пішуцца праз злучок: **блёк-кантакт, го-хуа, нон-стоп, норд-ост,nota-бэнэ, обэр-афіцэр, он-лайн, оф-шор, рок-н-рол, хот-дог.**

Разьдзел 8. ПРАВАПІС ПРЫСТАЙНЫХ І ЎСТАЙНЫХ ГАЛОСНЫХ

ПРЫСТАЙНЫЯ ГАЛОСНЫЯ

23. Ва ўласнабеларускіх словах перад зъбегамі зычных, зь якіх першая **р, л, м,** разъвіваеца прыстаўное **і:** **імшарына, імшысты, імчаць, імкнуцца, імгла, імгненіне, іржа, іржаць, ілгаць, ільсьнечць, імша, ірдзець, ільняны, іртуць, імжа, ільга** (побач з мжа, льга).

У словах з каранямі **-мх-/мш-, -рж-** (з значэньнем 'жыта') можа разъвіваеца прыстаўное **а:** **амшара, амшарына, аржаны, аржышча** (побач з **імшара, імшарына, іржаны, іржышча**). Толькі з прыстаўным **а** (або наагул без прыстаўнога) ужываеца тапонім **Амсьціслаў**²⁵.

Калі папярэдніе слова канчаеца на галосны, прыстаўны можа зънікаць: па мшарыне, на мшу, пры ржышчи, па мжыцы, у мгле, коні ржуць, у ртуць (побач з па **імшарыне, па амшарыне, на імшу, па іржышчи, па імжы, у імgle, коні іржуць, у іртуць**).

Заўвага А. Прыстаўное **і** можа ўзьнікаць і перад іншымі спалучэннямі зычных: **ігруша, іспыт, істужка** (побач з **груша, спыт, стужка**), **ісподка** 'рукавіца', **істопка** 'варыўня'.

Заўвага Б. У аднаскладовых назоўніках зь беглым **о/ё (а/я)** пры словазъмненіі каранёвы галосны звычайна захоўваеца й прыстаўны галосны не разъвіваеца²⁶: **на лобе, пад мокам, на лёдзе, зь лёну; лабы, махі, ляды, ляны (ілбы, імхі, ільды, ільны)**.

Заўвага В. Адрозніваюцца склонавыя формы словаў леў і Леў: у агульным назоўніку леў пры словазъмненіі, а таксама ў некаторых вытворных зънікае беглае **е**, і ў іх разъвіваеца прыстаўное **і:** **ільва, ільвы, ільвица** ды **ільвіха, ільвянё**; у асабовым імені

²² Словы з часткаю **радыё-** (радыёлякацыя, радыёсувязь, радыёперадача) трэба адрозніваць ад словаў з часткаю **радыя-** (ад радыяція): **радыяктыўны, радыябоязь, радыятэрапія.**

²³ У слове **съятло** літара **я** – каранёвая, таму трэба адрозніваць напісаныні словаў зь першую часткаю **съятла-** (ад **съятло**) і **съветла-** (ад **съветлы**): **съятлаахоўны, съятлалюбны, съятлаўстойлівы, съятлаценень; съветлавалосы, съветлавокі, съветла-шэры.**

²⁴ У складаных словах часткі **-вед-, -веда-, -ведны** сынанімічныя часткам **-знат-** і **-знаўца, -знаўства, -знаўчы.**

²⁵ Адпаведнае асабове імя ўжываеца без прыстаўнога: **Мсьціслаў.**

²⁶ У назоўніках **рот, роў** галосны **о** ня беглы: **з рота, у рове, раты, равы.**

Леў галосны **е** ня беглы: *Лява Гарошкі, Ляву Сапегу, з папам Лявом Х, пры Ляву Акіншэвічу.*

24. У словах з прыстаўкаю на зычны прыстаўное **i** пераходзіць у **ы** паводле агульнага правіла: *іржавець - абыржавець, ілгаць - абылгаць, зылгаць, імжэць - абымжэць.* У словах з прыстаўкаю на галосны прыстаўное **i** можа зънікаць: *іржавець - заржавець, імгліць - замгліць, імжэць - замжэць, імчаць - памчаць, імкнуцца - памкнуцца, ільсьненець - зальсьненець, ірдзець - зардзець (побач з *зайржавець, зaimгліць, зaimжэць, пaimчаць, пaimкнуцца, зайлльсненець, зайдзець*).*

УСТАЙНЫЯ ГАЛОСНЫ

25. У беларускіх уласных назовах у канцавым спалучэньні **-цк** разъвілося ўстаўное **a:** *Голацак, Друцак, Клецак, Полацак, Слуцак, Шацак* і пад.; але ва ўскосных склонах: з *Клецку, пад Полацкам, у Слуцку, і ў прыметніках: клецкі, полацкі, слуцкі.*

26. У пазычаньнях на месцы канцавых **tr, dr** адпаведна вымаўленню пішуцца спалучэньні **-тар, -дар:** *алябастар, аркестар, літар, мэтар, монстар, пэдыятар, люпітар, рэестар, сэквестар, тэатар, цэнтар; алеандар, дэкаэздар, скафандар, сядар, цыліндар,* Аляксандар²⁷. Калі пры зъмене слова або ў вытворных словах гэтыя спалучэньні апынаюцца перад галосным, устаўны зънікае: *кадар - кадраваць, кадастар - паводле кадастру, мэтар - сто мэтраў, пэдыятар - пэдыятрыя, спэктар - спэктральны, сэмэстар - у сэмэстры, фільтар - бязь фільтра, фэтар - фэтравы*²⁸.

Заўвага А. У нетрадыцыйных уласных назовах **tr, dr** на пісьме перадаюцца без устаўнога галоснага: *Нотр-Дам, Сартр.*

Заўвага Б. У шэрагу пазычаньняў галосны між **т/д** і **p** - не ўстаўны, таму ён захоўваецца незалежна ад таго, які гук - галосны ці зычны - ідзе пасля **p:** *арандатар - арандатара, дырэктар - дырэктара; амбасадар - амбасадара, кондар - кондара.*

Заўвага В. У складаных словамах, першая частка якіх канчаецца на **tr, dr**, а другая - пачынаецца з зычнага, разъвіваецца злучальны галосны: *кантраба́нда, кантраза́хады, кантрама́рка, ко́нтрагульня́, ко́нтрарэвалю́цыя, Ко́нтарэфарма́цыя²⁹, мэ́трападатэ́ль, фільтрапрэ́с, цэ́нтраўбарка́м³⁰.* Калі ж другая частка пачынаецца з галоснага, злучальны не разъвіваецца: *ко́нtragе́нт, ко́нтрата́ка.*

У словам, аформленых праз злучок, спалучэньні **tr, dr** перадаюцца праз **-тар, -дар** - паводле агульнага правіла: *баромэтар-вышынямер, контар-адмірал, мэтар-эталён.*

27. У канцавых спалучэньнях (апроч **dr, tr**) устаўная галосная літара ня пішацца: уласнабеларускія *вепр, корм, сойм;* пазычаныні *акр, англ, ансамблъ, гафн* (хімічны элемэнт), *глябалізм, горн* (музычны інструмент), *диназаур, дызайн, дырыжабль, жанр, кадм* (хімічны элемэнт), *калібр, кембр* (геалягічная эпоха), *кімбр* (з племя кімбраў), *крынглз, крэмль, лэйбл, макракосм, мангль, манэур, нэгр, сынгл, тыгр* (побач з *тыгра*), *тэмбр, шлягбаум, штурм, шыфр; Гэрцль, Майлз, Люур, Маур, Сатурн*, гурт "Дып Пэрпл".

²⁷ Узънікненне ўстаўнога галоснага ў спалучэньнях **tr, dr** - зъява не ўнікальная; яна ўласцівая, прыкладам, лацінскай мове: *арбітар - арбітра (arbiter - arbitri), міністэр, міністэрскі, міністэрства - міністрант (minister - ministrans).*

Некаторыя этымалагічна тоесныя пазычаньні, у залежнасці ад шляху й часу засваенія, замацаваліся ў розных формах з розным статусам галоснага паміж **т/д** і **p**, прыкладам, лацінізм *magister* і бальшыня вытворных (у т. л. германізмы) замацаваліся зь беглым **a:** *магістар - магістрат; бур(га)містар, вахмістар, ротмістар - бур(га)містра, вахмістра, ротмістра;* але вытворны ад *magister* англіцызм - зь неўстаўным **ə:** *містэр (mister) - містэра.*

²⁸ Падобнае назіраенне ў даўно асвоеным імені *Зьміцер* і *Зьмітра, Зьмітро́'*, пры зъмене слова: *пра Зьмітра́'.* (Ня блытаць устаўнога **e** зь неўстаўным, які пры зъмене слова не зънікае: *колер - колеру.* Таксама варта мець на ўвазе, што галосны **ə** ў фіналі не бывае ўстаўным і пры зъмене слова не зънікае: *грэйдер - грэйдера*).

²⁹ Такім чынам фармант **контра** набывае першасны, лацінскі, выгляд - **contra** 'супраць, проці'.

³⁰ Русізмы-абрэвіятуры рэкамэндуецца раскрываць: *аблпраф - абласная рада прафэсійнага звязу (прафзвязу).*

Заўвага А. Некаторыя пазычаньні на “**зычны + санорны**” засвоіліся ў форме жаночага роду (**каляндра, кандэлябра**) або ў форме мужчынскага роду на **-а** (**майстрапа**), і ў асобных выпадках утварыліся дублеты:

- м. р. - ж. р.: **аркестрап** і **аркестрапа**, **пілястрап** і **пілястрапа**;
- м. р. на **зычны** - м. р. на **-а**: **лотар** і **лотрапа**, **майстрап** і **майстрапа**, **Пётрап** і **Пётрапа**;
- м. р. - агульн. р.: **Аляксандрап** і **Аляксандрапа**, **тыгр** і **тыграпа**.

Заўвага Б. У наступных уласнабеларускіх словамах у адпаведных пазыцыях разьвіваецца ўстаўное **а**: **горан** (печ), **дзёран**, **зубар** - у **горне**, **дзярністы**, **зуброўка**.

Заўвага В. Старадаўнія тапонімы на “**зычны + ль**” і вытворныя ад іх прыметнікі ў сучаснай беларускай мове аформіліся з устаўнымі галоснымі або іншымі фанэтычнымі зъменамі: **Амсьціслаў** - амсьціслаўскі, **Бегамля** й **Бягомель** - begamскі й бягомскі, **Браслаў** - браслаўскі, **Рослаў** - rosлаўскі, **Заслаў** - заслаўскі, **Відамля** - відамскі, **Лукамля** - лукамскі, **Хатомель** - хатомельскі, **Супрасль** - супрасліскі.

Заўвага Г. Неўласцівае беларускай мове канцавое спалучэнне “**зычны + [v]**” рэалізавалася ў спалучэнні “**зычны + в + галосны**”: **драйва**, **нэрва**, **рэзэрва**, **рэйва**; **кансэрвы**, **нэрвы**, **прэсэрвы**, **рэзэрвы**, **сэрывы**. Адпаведна афармляюцца й вытворныя слова: **драйвавы**, **кансэрвавы**, **нэрвовы**, **прэсэрвавы**, **рэзэрвовы**, **рэйвавы**.

Ва ўласных назовах згаданае спалучэнне перадаецца бязь зъменаў: **Ярв** (Järv).

28. У словамах іншамоўнага паходжання разьвіваецца ўстаўное **э**:

- на пачатку чэскіх, славацкіх, сэрбскіх, харвацкіх уласных назоваў у спалучэнні “**в + л/р + зычны**” пасыль **в**: **Вэлтава** (Vltava), **Вэрх** (Vrch), **Вэрхліцкі** (Vrchlicky’), **Вэрбата** (Vrbata), **Вэрбас** (Vrbas), **Вэрбіца** (Vrbička), **Вэршац** (Vršac);
- у сярэдзіне ўласных назоваў у спалучэнні “**зычных + в + зычны**” пасыль **в**: **Айвэз** (Ives), **Грэйвэз/Грэйвэз** (Graves)³¹, **Ахвэледыяні**, **Гамвэрхлішвілі**, **Ямвэліх**;
- у сярэдзіне словамах у спалучэнні “**зычны + л(ь) + зычны**” перад **л** (**ль**): **джэнтэльмэн**, **сэтэльмэнт**, **Ўімбелдан**.

Частка II. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ

Разьдзел 9. ПРАВАПІС С, З, Ц, ДЗ ПЕРАД МЯККІМІ ЗЫЧНЫМИ³²

29. Памякчэнне **с**, **з** перад наступнымі мяккімі зычнымі (апроч **г (г')**, **к**, **х**) перадаецца на пісьме ў межах слова (асыміляцыяне памякчэнне): **съвет**, **сънег**, **съпевы**, **съфінкс**, **бясьсънежны**, **бундэсъліга**, **дысьлікацыя**, **мюсълі**, **радасъць**, **расъцьвісъці**, **эксьлібрис**, **на высьле**, **у зъмесъце**, **Съміт**, **Съцяпан**, **Касъцюшка**, **Лэсълі**, **Шэксълір**; **зъвер**, **зъдзек**, **разъбіць**, **спазъніцца**, **у арганізъме**, **на прызъбе**, **пры спазъме**, **Зъбігнеў**, **Зъвіяд**, **Зъміцер**; **у т. л. перад [й]: зъезд**, **зъёрзаць**, **зъі́нець**, **разъюшаны**, **разъяраны**, **пасъянс**, **часопіс** “**Парызъен**”.

Асыміляцыяне памякчэнне пашираецца й на прыназоўнікі **з**, **без/бяз**, **праз**, **цераз**: **зъвераю**, **бязъ сълёз**, **празъ лес**, **церазъ сетку**; **зъ юнаком**, **бязъ і́х**, **празъ ёрмы**, **церазъ яліну**; **зъ І́наю**, **бязъ Янкі**, **празъ Ельню**, **церазъ Юрмалу**.

Перад мяккімі **г (г')**, **к**, **х** асыміляцыінага памякчэння зычных **с**, **з** не адываеца: **скеміць**, **скептык**, **скіба**, **сківіца**, **скінуць**, **скіраваць**, **схібіць**, **схізма**, **схіл**, **схітраваць**, **аскепак**, **беларускі**, **маскіты**, **расхінуць**, **Скідзель**, **Скірункт**, **Эсхіл**; **згінаць**, **лезвіны**, **мазгі**, **рэзвіны**, **Згіроўскі**; **з** **гітараю**, **без кішэні**, **праз Гент/Гент**, **цераз Хільчыцы**.

Заўвага А. Перад пачатковым ненаціскным **і** прыстаўны [й] не разьвіваецца, таму ў прыназоўніках перад ім **з** не памякчаецца: **з ідэяй** [**з** ыдэ́йай], **без іголкі** [**б'ез** ыго́лк'і], **праз імглу** [**праз** ымглу́], **цераз ільды** [**ц'эраз** ыл'ды́].

³¹ При перадаваньні спалучэння “**зычны + в + зычны**” ў англіцызмах рэалізоўваецца прынцып трансълітарацыі.

³² Памякчэнне **и** перад наступнымі мяккімі, незалежна ад вымаўлення, на пісьме не паказваецца: **дранцьвець**, **фанцік**, **у сэнсе**, **Францішак**.

Заўвага Б. Асыміляцыйнае памякчэнне трэба адрозыніваць ад спрадвечнае (этymалягічнае) мяkkасьці, якая не залежыць ад цывёрдасьці-мяkkасьці наступнага зычнага: **бацькі** - **бацька**, **дзъме** - **дзъму**, **дзядзькі** - **дзядзька**, **ледзьве** - **ледзь**, **пісъменьнік** - **пісъмо**, **просъбіт** - **просъба**, **разъбар** - **разъба**, **цъмяны** - **цъма**, **штосьці** - **штось**.

Заўвага В. Перад ініцыяльнымі ёставымі **Е.**, **Ё.**, **Ю.**, **Я.** пішуцца прыназоўнікі на **въ:** **Еўдакія** - **въ Е.** Лось, **Ёган** - **бязъ Ё.** Штраўса, **Юлі** - **празъ Ю.** Таўбіна, **Яўген** - **въ Я.** Куліком; перад ініцыяльнымі **I.** - прыназоўнікі на **в:** **Іван** - **без I.** Луцкевіча, **Ігар** - **цераз I.** Жалязоўскага, **Іпаци** - **в I.** Пацеем.

30. Зычныя **ц**, **дз** перад наступным мяккім **в** у межах кораня - таксама мяккія: **цъвёрды**, **цъвік**, **цъвікля**, **цъвіль**, **цъвінтар**, **цъвіркун** (побач з **цвыркун**), **цъвяліць**, **цъвярозасьць**, **бацьвиńне**, **буцьвець**, **дранцьвець**, **ліцьвін** (побач з **літвін**), **съцвердзіць**, **чачьвер**, **яцьвяг**, **Цъвер**, **Цъвікаў**, **Цъвірка**, **Мацьвей**, **Съцьвіга**, **Яцьвязь**; **дзъве**, **дзъверы**, **Дзъвіна**, **Ядзьвіга** (побач з **Ядвіга**).

Заўвага А. Перад зычнымі (апрача **в**), на сутыках марфемаў, у фіналях назоўнікаў **-тве**, **-две**, а таксама ў бальшыні іншамоўных уласных імёнаў зычныя **т**, **ц**, **д**, **дз** застаюцца цывёрдыя: **тлець**, **тля**, **для**, **днець**, **адміral**, **ад'ютант**, **мацнець**, **падвесьці**, **пэндзліk**, **на тле**, **пры мардве**, **у таварыстве**, **Латвія**, **Людвік**, **Людміла**, **Мардвліка**, **Цнянка**, **Ядвіга** (побач з **Ядзьвіга**), **на Цне**, **у Літве**.

Заўвага В. У іншамоўных словах зычныя **с**, **з**, **т**, **д** перад **ў** нескладовым, незалежна ад якасці наступнага галоснага, не памякчаюцца: **Гудўін/Гудуйн**, **Сўіфт**, **Тўін-Фолз**, **Эдўін**.

Разъдзел 10. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ НА СУТЫКУ ПРЫСТАЎКІ Й КОРАНЯ

31. У прыстаўках **з-**, **без-/бяз-**, **праз-**, **поз-/раз-**, **уз-**, **цераз-** перад глухімі зычнымі **в** (**въ**) пераходзіць у **с** (**сь**): **скон**, **съпей**, **бесцань**, **бясьцьнежны**, **пракантынэнтальны**, **расстраліць**, **расццерушыць**, **усхапіцца**, **усъцешаны**, **цераспалосіца**, **церасъсядзёлак**. Але: **расада**, **расол**, **ростань** і вытворныя.

32. У астатніх выпадках зычныя на сутыку прыстаўкі й кораня незалежна ад вымаўлення пішуцца нязменна: **адчыніць** [чч], **аддзячыць** [дз'дз'], **безжурботны** [жж], **вжаць** [жж], **надпіс** [тп], **падсілкаваць** [ц'с'], **падцвяліць** [ц'ц'], **разжытак** [жж], **расчапіць** [шч] (ад чапляць), **расчапіць** [шшч] (ад шчапаць), **расчысьціць** [шч], **сшытак** [шш]. Але: **нішчымны** (ад **ні з чым**), **рашчына** (хім.), **рошчына** (цеста), **ущчуваць**, **щасьце** й вытворныя.

Разъдзел 11. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ ПЕРАД СУФІКСАЛЬНЫМІ ПОСТФІКСАЛЬНЫМІ **С**

33. У словах, утвара́ных з дапамогаю супіксай **-ск-**, **-ств-**³³:

a) ня пішацца апошні зычны ўтваральнай асновы:

- шчылінны - **з**, **с**, **ж**, **ш** (**въ**, **въз**, **съ**, **със**, **жж**, **шш**), **т**, **х**: **князъ** - **княскі**, **княства**; **француз** - **францускі**; **яцьвезъ** (вёска) - **яцьвескі**; **Падбярэзъзъ** |е - **падбярэскі**; **Арэс|а** - **арэскі**; **Лідс** - **лідскі** (параўн. **Ліда** - **лідзкі** ў пункце **г**); **Копысь** - **копыскі**; **Палессь** |е - **палескі**; **Белавеж|а** - **белавескі**; **Нясьвіж** - **нясьвіскі**; **Парыж** - **парыскі**; **Запарожж|а** - **запароскі**; **латыш** - **латыскі**; **таварыш** - **таварыскі**, **таварыства**; **хораш|а** - **хараство**; **Падляшиш|а** - **падляскі**; **бог** - **боскі**, **боства**; **мног|а** - **мноства**; **убог|и** - **убоства**; **Няміг|а** - **німіскі**; **Пецярбург** - **пецярбурскі**; **Рыг|а** - **рыскі**; **Старая Дарогі** - **старарадароскі**; **казах** - **казаскі**; **птах** - **птаства**; **чэх** - **чэскі**;

- **к**, калі ўтваральнай аснова канчаецца на спалучэннене зычных: **Весьнік|а** - **весеньніскі**, **Вялейк|а** - **вялейскі**, **Гайнаўк|а** - **гайнаўскі**, **Дункерк** - **дункерскі**, **Касаблянк|а** - **касаблянскі**, **Крупк|і** - **крупскі**, **Мар'іна Горк|а** - **мар'інагорскі**, **Нью-Ёрк** - **њью-ёрскі**;

b) на месцы апошняга зычнага ўтваральнай асновы - глухіх **к**, **т**, **ц**, **ч** - і супіксальнага **с** пішуцца **ц**: **гот** - **гоцкі**, **грэк** - **грэцкі**; **свяяк** - **свяяцкі**, **свяяцтва**; **таджык** - **таджыцкі**; **ткач** - **ткацкі**, **ткацтва**; **Астравец** - **астравецкі**, **Глыбок|ае** - **глыбоцкі**, **Мазамбік** - **мазамбіцкі**, **Смалявічы** - **смалявіцкі**, **Трокі** - **троцкі**³⁴;

³³ Ад рэдкаўжывальных тапонімаў іншамоўнага паходжання ўтвараць прыметнікі не рэкамэндуецца.

³⁴ Гэтаксама ўтвараюцца прыметнікі ад назоўнікаў на **-тс**: **Масачусэтс** - **масачусэцкі**.

в) суфікс **-ск-** накладаецца на фіналь утваральнай асновы на **-ск**, **-цак**³⁵: *Глуск* – *глускі*, *Дамаск* – *дамаскі*, *Менск* – *менскі*, *Полацак* – *полацкі*, *Слуцак* – *слуцкі*, *Смаленск* – *смаленскі*;

г) суфіксальны **с** пераходзіць у **з**, калі ўтваральная аснова канчаецца:

– на **д**: *горад* – *гарадзкі*; *грамад*|а – *грамадзкі*, *грамадзтва*; *люд* – *людзкі*, *людзтва*; *сусед* – *суседзкі*, *суседзтва*; *Галянд*|ыя – *галян্�дацкі*, *Лід*|а – *лідзкі* (параўн. *Лідс* – *лідскі* ў пункце **а**), *Самарканд* – *самаркандзкі*;

– на **дж**, пры гэтым **ж** асновы ня пішацца: *востраў* *Мядзвьведжы* – *мядзвьведзкі*, *Кембрыдж* – *кембрывдзкі*;

– на **дз**, пры гэтым **з** асновы накладаецца на суфіксальны **з**: *Грудзёндз* – *грудзэндзкі*;

д) [**н'**] на канцы ўтваральнай асновы пераходзіць у [**н**]: *коњ* – *коңскі*, *Барань* – *баранскі*, *Блонь* – *блонскі*, *Гарынь* – *гарынскі*, *Кобрынь* – *кобрынскі*, *Лань* – *ланскі*, *Любань* – *любанскі*, *Радунь* – *радунскі*, *Смаргонь*, *Смаргоні* – *смаргонскі*; *Вілень* – *віленскі*, *Горадня* – *гарадзенскі*; *Астрахань* – *астраханска*, *Гасконь*/ *Гасконь* – *гасконскі*, *Познань* – *познанскі*, *Шампань* – *шампанскі*, *Гішпанія* – *гішпанскі*, *Данія* – *да́нскі*, *Японія* – *японскі*. Але: *студзеньскі*, *травеньскі*, *чэрвеньскі* (у т. л. ад *Чэрвень*), *ліпеньскі*, *жнівеньскі*, *сінежаньскі*, *весеньскі*;

е) падоўжаная **льл**, **нн** на канцы ўтваральнай асновы скарачаюцца: *Краснапольле* – *краснапольскі*, *Падольле* – *падольскі*; пры гэтым аднаўляеца зыходная цвёрдасць **н**: *Замлынне* – *замлынскі*, а таксама: *сьвіння* – *сьвінскі*;

ё) **л** на канцы ўтваральнай асновы памякчаетца: *анёл* – *анёльскі*, *цемрашал* – *цемрашальства*; *Байкал* – *байкальскі*, *Мядзел* – *мядзельскі*;

ж) **в** на канцы ўтваральнай асновы пераходзіць у нескладавае **ў** (паводле агульнага правіла): "Наша *Ніва*" – *нашаніўскі*, *Паставы* – *пастаўскі*;

з) астатнія зычныя ўтваральнай асновы – **б**, **й**, **ль**, **м**, **н**, **р**, **ү**, **ф** – пішуцца нязъменна: *няробства*, *бізантыйскі* (ад *Бізанты*[**й|а**]), *карэйскі* (ад *Карэ*[**й|а**]), *расейскі* (ад *Rase*[**й|а**]), *кавальства*, *капыльскі* (але: *бегамскі*, *супраскі*), *слонімскі*, *ашмянскі*, *этыёлскі*, *мазырскі*, *мёрскі*, *браслаўскі*, *графства*, *філязофскі*;

и) паміж ўтваральнай асновай і суфіксамі **-ск-**, **-ств-** можа ўзынікаць дадатковая марфэма:

– **-ан-** (**-ян-**): *Амэрык|а* – *амэрыканскі*, *Волг|а* – *валжанскі*, *Ворш|а* – *аршанскі*, *Карм|а* – *кармянскі*, *Кругл|ае* – *круглянскі*, *Нарач* – *нарачанскі*, *Нароўл|я* – *нараўлянскі*, *Паперн|я* – *папярнянскі*, *Пціч* – *пцічанскі*;

– **-ей-**: *Берасьц|е* – *берасьцейскі*, *Эўроп|а* – *эўрапейскі*;

– **-ен-**: *Зэльв|а* – *зэльвенскі*, *Лёзн|а* – *лёзьненскі*, *Нарв|а* – *нарвенскі*, *Сянно* – *сеньненскі*, *Узд|а* – *уздзенскі*;

– **-й-**: *Балі* – *балійскі*, *Малі* – *малійскі*, *Мары* – *марыйскі*, *Остзээ* – *остзвэйскі*;

– **-оў-** (**-аў-**, **-еў-**, **-ёў-**): *вучань* – *вучнёўскі*, *кароль* – *карапеўства*, *Бяроз|а* – *бярозаўскі*, *Бэрн* – *бэрнаўскі*, *Ветк|а* – *веткаўскі*, *Люўр* – *люўраўскі*, *Маст|ы* – *мастоўскі*, *Мэльбурн* – *мэльбурнаўскі*, *Ош* – *ошаўскі*, *Сож* – *сожаўскі*, *Супрасль|я* – *супрасльеўскі* (побач з *супраскі*), *Сэўр* – *сэўраўскі*, *Чылаг|а* – *чилагаўскі*;

– **-ын-**: *маці* – *мацярынства*, *Кандалакш|а* – *кандалакшынскі*;

– інш.: *баск* – *басконскі*, *брат* – *братэрскі*, *Мальта* – *мальтийскі*, *Пэрсія* – *пэрсыдзкі*³⁶.

Пры гэтым падоўжаная зычныя на канцы ўтваральнай асновы скарачаюцца: "Узвышша" – *увзышэнскі*, *Уручча* – *уручанскі*.

Заўвага. Пры словаўтварэньні ва ўтваральнай аснове можа праяўляцца й зынікаць беглы галосны: *Вільні* – *віленскі*, *Горадня* – *гарадзенскі*, *Горкі* – *горацкі*, *Дуброўна* – *дубровенскі*, *Іўе* – *івеўскі*, *Стойўцы* – *стаўлецкі*; *верасень* – *верасьнёўскі*, *Наваградак* – *наваградзкі*.

³⁵ Уласнабеларускія назовы паселішчаў на **-ск**, **-цак** гістарычнага гледзішча ёсьць субстантываванымі кароткімі формамі прыметніка: места *Менскае* (поўн. ф.) – город *Менск* (каротк. ф.), места *Полацкае* (поўн. ф.) – город *Полацак* (каротк. ф.).

³⁶ З гістарычнага гледзішча прыметнік *пэрсыдзкі* ўтвораны ад назову *Пэрсыда*.

34. У інфінітыве й формах абвеснага ладу зваротных дзеясловаў апошні зычны асновы разам з постфіксам **-ся** пішуцца ў адпаведнасці з вымаўленнем: **брацца, мыцца, слухацца, чуцца; бярэсься, мыесься, слухаесься, чуессься; бярэцца, мыецца, слухаецца, чуецца; бяруцца, муюцца, слухаюцца, чуюцца.**

У зваротных дзеясловах загаднага ладу **ж, ч** перад **-ся** пішуцца нязъменна (незалежна ад вымаўлення): **мажся, не аб'ежся, не бянтэжся, не парэжся; адзначся, адскочся, пабачся, не зьнявetchся, не пакалечся.**

Разьдзел 12. ПРАВАПІС КАРАНЁВЫХ ЗД, СТ, ЗГ, СК

35. Спалучэнныі **зд, ст, зг, ск** на канцы кораня чаргуюцца зь мяккімі съвісцячымі або з шыпичымі, што адлюстроўваецца на пісьме:

- [зд || з'дз' || ждж]: **борзды - барзьдзіць - баржджэй; язда, зъезд, поезд** (вясельны)
- **езьдзіць - ежджу, паяжджанін** (удзельнік поезду);
- [ст || с'ц' || шч]: **бэстыя - бэсъціць - разбэшчаны; вестка - вясьціць - вяшчун; густы - гусъцець - гушчар; зьмест - зъмясьціць - зъмешчаны; костка - касъцісты - кашчавы; паста - па'съціць - па'шчу; помста - помсъціць - помшчу; пост - пасъці'ць - пашчу'; пястун - песьціць - пяшчота;**
- [зг' || ждж]: **мязга - мяждзыць; бразгат - бражджэць;**
- [ск || с'ц' || шч]: **бліск - блішчэць і блішчаць; віск - вішчэць і вішчаць; воск - вашчына; выпуск - выпусьціць - выпущаць (побач з выпускакць); луска - лушчыць; трэск - трашчэць і трашчаць, у т. л. пры зынікненныі беглага галоснага: пясок - пясковы - пяшчынка.**

Разьдзел 13. ПРАВАПІС НЕПРЫСТАЙКАВЫХ ЗЫЧНЫХ ПЕРАД Ч

36. Карапёвяя зычныя (у т. л. **д, т, ж, з, с**, на месцы якіх вымаўляюцца іншыя зычныя) перад суфіксальным **ч** пішуцца нязъменна: **брат - братчык** (сябра брацтва), **гарод - гародчык, груз - грузчык³⁷**, **данос - даносчык, допіс - далісчык, матка - матчын, муж - мужчына, перапісаць - перапісчык, падпісацца - падпісчык, спадкаемца - спадчына, сусед - суседчын, съведка - съведчыць; Мётча, Радча, Седча, Калодчына, Лідчына, Наваградчына, Балотчыцы, Ёдчыцы, Матчыцы.** Але: **малады - малайчына** (як і **малойца**), **нябога - нябожчык.**

37. Зычныя ў суфіксах **-ск-, -цк-** перад суфіксам **-ін-/ын-(а)** пераходзяць у шыпичыя, што перадаецца на пісьме:

- **-скі - -шчына: бацькоўскі - бацькаўшчына, беларускі - беларушчына, вугорскі - Вугоршчына, залескі** (ад Залесьсе) - Залешчына, **менскі - Меншчына, татарскі - татаршчына;**
- **-цкі - -ччына: азіяцкі - азіяччына, антысавецкі - антысавеччына, казацкі - казаччына, клецкі - Клеччына, нямецкі - Нямеччына, полацкі - Полаччына, славацкі - Славаччына, слуцкі - Случчына, турэцкі - Турэччына, рэкронукі - рэкронччына, салдацкі - салдаччына, сьвецкі - старасьевеччына.**

Разьдзел 14. ПРАВАПІС ЗЫЧНЫХ НА КАНЦЫ АСНОВАЎ НАЗОУНІКАЎ ПЕРАД Ч

38. На канцы асноваў назоўнікаў зычныя перад **ч** захоўваюцца на пісьме: **дачэ, суседцы, галіянцы, кувэйтцы, нарвэжцы, на лавачцы, на нітцы, па дарожцы, у загадцы.** У такой пазыцыі аднаўляюцца зыходная форма зычнага: **хвасцец - хвастцы** (ад **хвост**), **чы́стка - у чы́стцы, чысьце́ц - у чыстцы** (ад **чисты**); але: **айцец - айцы.**

Разьдзел 15. ПРАВАПІС ІНШЫХ СПАЛУЧЭНЬНЯЎ ЗЫЧНЫХ

НА СУТЫКУ КОРАНЯ Й СУФІКСА

39. У групах зычных на сутыку ўтваральнай асновы й суфікса: **зг-н, зд-н, рд(з)-н, рд-ц, рт-н, пт-н, ск-н, сп-н, ст-л (съць-л), ст-н (съць-н), съль-н** і пад. - сярэднія зычныя

³⁷ У беларускай мове суфіксы **-чык** і **-шчык** для называньня асобаў паводле прафесіі ды роду заняткаў або для называньня прыладаў - нетрадыцыйныя. Як правіла, існуюць слова, утвораныя пры дапамозе іншых, больш уласцівых беларускай мове суфіксаў: **-нік/-ніц-(а): аўтаадказънік, возънік, выведнік, перакладніца, кампутарнік, прыбиральніца, спавяшчальнік** (= дакладчык), **тэлевізійнік; -овец: пікетовец; -ц-(а): замоўца** ды інш.

выпадаюць і не адлюстроўваюцца на пісьме³⁸: бліснуць (бліск|аць + -нуць), бразнуць (бразг|аць + -нуць), бязълітасны (літасць + -ны), гарнуць (гарт|аць + -нуць), карысны (карысьць + -ны), масыніца (мост + -ніца), міласэрны (міласэрдз|е + -ны), наўмысны (мысьл|іць + -ны), паснунуць (пасп|аць + -нуць), посны (пост + -ны), праезны (праезд + -ны), расыліна (рост + -ліна), сэрца (сэрд- + -ца), шапнунуць (шэлт + -нуць), шчасльівы (шчасц|е + -лівы).

Разьдзел 16. ПАДОЎЖАНЫЯ (ПАДВОЙНЫЯ) ЗЫЧНЫЯ

40. На канцы асновы ўласнабеларускіх словаў (на месцы старажытных спалучэньяў “зычны + й”) і шэрагу пазычаньняў, а таксама ў іх склонавых формах – паміж галоснымі съвісцячыя [з’], [с’], [дз’], [ц’], санорныя [л’], [н’] ды шыпячыя [ж], [ш], [ч] падаўжаюцца ў абазначаюцца падвойным напісаньнем адпаведных літараў:

жалезъзе, палозъзе, боязъзю, дробязъзю, мязъзе (ад мязга), повязъзю; Вязъзе, Падбярэзъзе; таксама ў корані: зъязьць, зазъязьць, зъязяньне;

калосясьце, пераносясьце, восьсю, гуссю, рыссию; Палесъсе, зъ Беларуссю;

асяродзъдзе, судзъдзя, стагодзъдзе, медзъдзю, моладзъдзю, роўнядзъдзю; Забродзъдзе, Лодзъдзю, Моўчадзъдзю;

досьвіцьце, жыцьцё, суквецьце, кошуцьцю, памяцьцю, папарацьцю; Забалацьце, Куцьця;

валълё (побач з валъляк), вяслъле, крылъле, белъллю, мадэлъллю, сольлю; Заўралъле, Краснаполъле, Купалъле, “Жызэлълю”, таксама ў корані: лъллю, пальляце, лъляны;

гуканъне, жаданъне, улонъне, казанъню, квеценъню, рунъню; Курганъне, Любанъню;

замежжа, збожжа, падарожжа, бездаражжу; Жардзяжжа, Запарожжа;

застрэшша, паддашша, узвышша, увуашчу; Замошша, Падляшша;

аблічча, крумкачча, ламачча, далеччу, роспаҷчу, уваччу; Замасточча, Уручча, Нараччу.

Зайвага. Падвойныя могуць пісацца і ў даўно асвоеных імёнах ды прозвішчах: Аўгінъня, Вулъяна, Галъяш, Ільля, Натальля, Арсенънева, побач з больш характэрнымі формамі без падваення: Аксеня, Аўгіня, Вуляна, Іля, Наталя, Тацяна.

41. Падвойныя літары пішуцца таксама на сутыках:

a) марфэмаў (частак слова);

– прыстаўкі й кораня: аббіць, аддаць, раззлаваць, зъзелянець (але разява, разявіць), іррацыяналны, сюрреалізм, рассыпаць, транссудат, экссудат, съсячы;

– кораня й суфікса: бытта ‘быццам’, гэтта ‘тут’ (гэт- + -та), мяккі (мяк- + -к-), гадзінънік (гадзін- + -нік), дрэнны (дрэнь + -н-);

– суфіксаў: аўчынънік (аўчын- + -нік), драўнінны (драўн-ін- + -н-);

– суфікса й постфікса: мыцца, съпяшаецца, хвалюесцся;

б) складоў у выніку фанетычных менаў: адзінаццаць, дванаццаць, дваццаць, трывцаць³⁹;

в) частак складаных словаў: бэкрос, бургграф, вакуумэтрыя, омэтар (вакуум, ом + мэт(а)р-), двоххадовы, паккамэра, шматтамовы; Бэкінгэм, Бэртгоф, Эбінггаўз (тое ж: Бэкінгэм, Бэртгоф, Эбінггаўз);

г) частак складанаскарочаных словаў: паліттэхналёгіі.

Зайвага А. Прыйстаўкі на **-д** перад наступным коранем, які пачынаецца на **дз-**, пішуцца нязъменна: аддзел, аддзячыць, паддзець, Надзьвіньне.

Зайвага Б. Падвойнае напісаньне **ГГ** захоўваецца ў выпадку, калі гэтыя літары абазначаюць розныя гукі: Заходнія Граты і Ўсходнія Граты (горы ў Індыі; гінд. *ghāt*).

42. Падвойныя зычныя **нн** пішуцца ў суфіксах прыметнікаў⁴⁰:

³⁸ Ад асноваў на групу зычных прыметнікі могуць утварацца з дапамогаю суфікса **-ов-** (-ав-): аванпост – аванпоставы, баляст – баляставы, каманды – камандавы, кантраст – контраставы, пратэст – пратэставы, транспарт – транспартавы.

³⁹ Фармант **-ццаць** гістарычна паходзіць з слова дзесяць.

- **-енн-** (-энн-) (значэньне павелічэнъня): здаравенны, дабрэнны, страшэнны;
- **-нн-** (прыметнікі прэдыкатыўнага паходжанъня): задуменны, летуцены, старанны.

У іншых суфіксах прыметнікаў і дзеепрыметнікаў пішацца адна літара **н**: вогнены (побач з агніны), кроквены; драўляны, драцяны, духмяны, крамяны, мядзяны, палымяны, сьлівяны, ціхмяны, цъмяны, шкляны; акрэсьлены, высьпелены, дагледжаны, замглёны, падахвочаны, прачытаны, прышпілены, съпяваны, цьвелены.

Заўвага. Суфіксальнае **нн** трэба адрозніваць ад выпадкаў падваення на сутыку корана ў суфікса: дзень - дзёны, імёны - імены, камень - каменны, песьня - песенны, плён - плённы.

Разьдзел 17. ПРАВАПІС РАЗДЗЯЛЯЛЬНЫХ ЗНАКАЎ

43. Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасыля мяккіх **з**, **с**, **л**, **н** перад **е**, **ё**, **ю**, **я** ды націскным **і**, якія абазначаюць два гукі ([йэ], [йо], [йу], [йа], [йі]): зъезд, зъеў, зъі́ней, зъява, бязъі́скравы, бязъі́клавы, разъятыцца, разъяднаны; дызыюнцыя, лясьён, пасъянс, калье, кальян, лъё, мільён, мільярд, браканье, інъекцыя, кампанъён, кананье, канъюнктура, канъён, канъяк, манъерызм, мінъён, шансанье, шампінъён, шынъён, Лё Карбюзье, Съера-Леонэ, Съю, Бэлью, Мальер, Ньютан, Нъяса.

44. Апостраф пішацца перад **е** [йэ], **ё** [йо], **ю** [йу], **я** [йа], **і** [йі]:

- пасыля зычных (апроch **с**, **з**, **л**, **н**, **в**, **ў**): б'е, п'е, вераб'іны, сем'і, куп'ё, надвор'е, пер'е, сузор'е, бар'ер, "б'юк", вар'ят, д'ябал, круп'е, саф'ян, к'янци, ф'ёрд, Б'янка, Мар'я (побач з Марыя), Лук'ян, Сар'я (вёска ў Віцебскай вобл.), М'янма, П'ер, П'емонт, П'ю; у т. л. пасыля прыставак і фармантаў не на **зъ-** (**съ-**): аб'ява, ад'езд, між'іскравы, між'ядравы, пад'яжджаць, перад'юблейны, супэр'імбрый;
- калі зъ іх пачынаецца няпершая частка складаных і складанаскарочаных словаў: двух'юаневы (ад два юані), Мін'юст;
- у пазычанънях і ў іншамоўных уласных імёнах пасыля **д** і **т**, якія перад гукам [й] не зъмяячкаюцца: парт'ера, парт'е, рант'е, флібустан'е, кандат'е, муст'ерски, Сант'яга, Мат'е (Mathieu), Мат'ё (Mathieu), Мантэск'ё (Montesquieu), Дэпард'ё (Depardieu), Мэт'ю, Д'ем, Д'юар, Д'юк, Т'ер, Т'еры, Фрыт'яф Нансэн;
- у іншамоўных уласных назовах накшталт О'Конар, О'Ніл, Жанна д'Арк, д'Артаньян, д'Алямбэр, М'Боў і пад.; а таксама Кур'ан.

45. Раздзяляльныя знакі на пішуцца:

- пасыля **ў**, **в**: аліёе, выслоўі, гадаўё, міжрадкоўе, паўімбрыйка, салаўю, саўю, Гаўя, Салаўёў; віетнамец, Віетнам, Віетава тэарэма, інтэрвію;
- у асабовых формах дзеяслова ліць: лію й лълю, ліеш і лълеш, ліе й лъле, ліем і лълем, ліяце й лъляце, ліюць і лълюць;
- у даўно асвоеных пазычанънях, дзе **л**, **м**, **д** і **т**, асымілюючы (паглынаючы) наступны [й], зъмяячкаюцца: базылянін, булён, мадзяр, Наталя, Тацяна, (В)уляна, Іля, Іліч, Ілініч (побач з Наталья, Таццяна, (В)ульяна, Ілья, Ільіч, Ільлініч; Гальляш), Дзямян (побач з Даміян), Максіміян, Савасцян (побач з Сабастыян);
- у прыналежных прыметніках, у прозывішчах ды імёнах па бацьку⁴¹, утвораных ад уласных імёнаў з асноваю на мяккі зычны, перад суфіксальнымі **-еў-/-ев-** (-ёў-/-ёв-), у т. л. на **-іч** (-евіч, -ёвіч): Васіль - Васілёў, Васі́левіч, Васіле́віч, Васілеўна; Аркадзь - Аркадзеў, Аркадзевіч, Аркадзёўна; Арсень - Арсеневіч, Арсенеўна; Вікенці - Вікенцеў, Вікенцевіч; Эміль - Эмілевіч⁴²;

⁴⁰ Прыметнікі ўтвараюцца й з дапамогаю суфікса **-ов-/-ёв-** (-ав-/-ев-): веснавы й вясновы, вечаровы, дарэформавы, зімовы, сънегавы, формавы, фірмавы, шашовы (ад шаша); грэблія - грэблевы, зябліва - зяблевы, лісьцё - лісьцёвы.

⁴¹ Для клясычнай беларускай антрапаніміі імёны па бацьку не харектэрныя.

⁴² Расейскія прозывішчы, імёны ды імёны па бацьку пішуцца залежна ад ступені асвоенасці: Аладзьеў, Ананьеў, Арсеньеў, Глазьеў, Лайрэнцьеў, Цярэнцьеў, Шчапоцьеў або Аладзьдзеў, Ананьнеў, Арсеньнеў, Глазьзееў, Лайрэнцеў, Цярэнцеў, Шчапоццеў, Іван Васільевіч Жахлівы, Алсуф'еў, Аляб'еў, Грыгор'еў, Дзям'ян Бедны, Міхаіл Юр'евіч Пермантаў.

— у дзеясловах закончанага трываньня з прыстаўкаю **з-** і коранем на пачатковы галосны ды ў вытворных ад іх: **загітаваць, зараць, замэрыканізаваць, зарыентавацца, зэканоміць.**

Разьдзел 18. ПРАВАПІС ПРЫСТАЙНЫХ І ЎСТАЙНЫХ ЗЫЧНЫХ

46. Перад пачатковым **о** ў спрадвежнабеларускіх і ў некаторых даўно асвоеных пазычаных словах адпаведна вымаўленьню пішацца прыстаўное **в:** **вока, вобад, вобмаль, водгук, войча, ворыва, водар, вохра, воцат;** таксама ва ўласных імёнах: **Вольга, Восіп, Ворша.** Але: **одум, оканьне; ого, ой, ось, от** (побач з **вой, вось, вот**).

Прыстаўное (устайное) **в** перад **о** пасъля галосных пішацца таксама і ў сярэдзіне слова: **звойкаць, навобмацак, навочны, ніводзін, увосень.**

Пры словазъмненыні й словаўтварэныні, якія суправаджаюцца перамяшчэннем націску, **о** пераходзіць у **а** ("аканьне"), у выніку чаго зънікаюць умовы для разьвіцця прыстаўнога (устайнога) **в:** **вобад - абады, воблак - аблокі, вожаг - ажагі, возера - азёры, войча - айцец, восы - аса; волава - аловак, ворыва - араць, восень - асяніны, Ворша - аршанскі, увогуле - наагул.**

Заўвага А. У словах **вожык, вока, вокал (навокал), восем, востры, востры** і ў вытворных ад іх словах прыстаўное **в** захоўваецца незалежна ад націску, у т. л. перад **а:** **важаняты, вачніцы, ваколіца, навакольле, восьмёра, вспаваты, вастрыць.** Але: **акно - вакно, аканіцы - ваканіцы.**

Заўвага Б. Словы **араць, арэх, востры** ў вытворныя ад іх маюць варыянты з прыстаўным (устайным) **г:** **гараць, згараць, перагараць; гарэх, гарэшнік; гостры, гастрэй, гастрыня, гастрыць, загастрыць, абгастрыцца.**

Выклічнікі **га, го, гоп, гэй** і назоўнікі **гаплік, гарапнік** могуць ужывацца без **г:** **а, о, оп, эй; аплік, арапнік.**

47. Перад пачатковым каранёвым (непрыстаўкам) **у** ў спрадвежнабеларускіх і ў некаторых даўно асвоеных пазычаных словах незалежна ад націску пішацца прыстаўное **в:** **вугаль, вугор, вугорскі, вугра-фіны, вуліца, вус, вусаты, вустрыца, вучань, вушы, вушак.**

Прыстаўное (устайное) **в** перад каранёвым **у** пішацца таксама і ў сярэдзіне слова: **абвуглены, завушніцы, навука, самавук.**

48. У словах **павук, цівун** і аднакаранёвых зь імі, у традыцыйных уласных імёнах і вытворных ад іх прозвішчах пасъля галосных перад **у, о** пішацца ўстаўное **в:** **павучыньне, Навум, Навумовіч, Навумаў, Навумчык, Цівунчык, Матэвуш, Тадэвуш, Радзівон, Ларывен, Лявен, Лявонаў.** Але: **Леанід.**

49. Прыстаўное **в** ня пішацца:

- перад пачатковым **о** ў пазычаньнях і ўласных імёнах іншамоўнага паходжаньня: **ода, опера, орган, оргія, ордэн; Оксфард, Ом, Омск, Осака⁴³;**
- перад пачатковым **у** ў бальшыні пазычаньняў і ўласных імёнаў іншамоўнага паходжаньня, як націскным: **у'зус, у'к, у'льтра, у'льчи, у'мбра, у'мбры, у'нікум, у'нія** (побач з **ву'нія**), **у'нты, у'нтэр, у'рка, у'рна; У'жгарад, У'йпэшт, У'льбрыхт, У'літ, У'рбан;** гэтак і ненаціскным: **увэрту́ра, універсытэ́т, уніка́льны, урага́н, утылі́та, Узда́, узьдзе́нскі, Уга́нда/Уга́нда; унія́т, унія́цкі, унія́цтва** (побач з **вунія́т, вунія́цкі, вунія́цтва**), **уні́йны, уніта́рны;**
- перад прыстаўкам **у:** **удвух, умова, урад, участак; узынёслы, узрушыць;**
- перад **у** паходжаньнем з **в:** **удава, улада, уласнасьць, унук, учора, уюн.**

50. Прыназоўнік **у** перад пачатковым ненаціскным **у-** наступнага слова набывае выгляд **(у)ва:** **дзейнасцьца ува ўмовах свабоды; паеду ва Ўлан-Батар.** Перад займеннікамі **мне, усе, усё, усенькі** гэты прыназоўнік ужываецца толькі ў форме **ува (ўва): ува мне, ува ўсё, ува ўсім, ува ўсенькім.**

частка III. АСАБЛІВАСЦІ ПРАВАПІСУ СЛОВАЎ ІНШАМОЎНАГА ПАХОДЖАНЬНЯ

⁴³ Устаўны гук [**в**], які разьвіваецца ў становішчы паміж прыназоўнікам **у** і пачатковымі [**а**], [**о**], [**э**], на пісьме не адлюстроўваецца: **у** аблозе [**увабло́з'э**], **у** оперы [**уво́пэры**], **у** этэры [**увэтэ́ры**].

Разьдзел 19. ПРАВАПІС СПАЛУЧЭНЬНЯЙ ГАЛОСНЫХ

51. Пры асваеніні пазычаньняў паміж галоснымі ўзвінікамі ўстаўны [й] (на пісьме рэалізуеца ў літарах **е, ё, ю, я, і**):

a) пасъля **і (ы)**:

- у пачатку слова⁴⁴: **іён, іянізация, іяніскі, іяніт, Іянічнае мора, іянасфера;**
- у сярэдзіне слова:

абітуріент, віетнамец, дыез, дыета, карыес, мэдыевіст, паціент, сіеста, спаніель, фіеста; Андора-ля-Віеха, Архівель, Віетнам, Вэрвіе, Габрыель, Гэнріета, Даніель, Жэнэвіева, Марыета, Рывіера, Трыест, Хавіер; але: аліёе;

аксіёма, віёля, катыён, легіён, трыводзь, Ліён, Сіён, Фіёль, Этыёпія;

акварыюм, архіварыюс, калегіюм (побач з калегія), калёквіюм, кандамініюм, кансыліюм, мэдыюм, натарыюс, опіюм, прэзыдіюм, радыюс, соцыюм, страдыварыюс, сымпозіюм, троіюмвірат, троіюмф, тэрарыюм; Гэльвэціюс, Мёбіюс, Піюс, Сыбэліюс, Сэргіюш, Цэльсіюс, Эўгеныюш;

акіян, ішыяс, ліяна, матэрываіл, рываіл, прывярытэт; Адрывітыка, Ніягара/Ніягара, Эль-Рываід;

- у канцы слова: **фабліё, ін-фоліё, аўдыё, радыё, імпрэсарыё, трывё, Антарыё, Рыё-Грандэ/Грандэ, Токіё; інтэрвію; акцыя, геаграфія, камэдыя, мэдыя, Азія, Нармандыя, Сыцылія, Прэторыя.**

б) пасъля **[э], [у]** на канцы скланяльных назоўнікаў жаночага роду: **гінэя (guinea), ідэя (idea; але ідэальны), камэя (каміео), панацея (panacea), статуя (statua), сэбарэя (sebum + rheo); Дульсынэя (Dulcinea), Касіяпэя (Cassiepea), Салімэя (Solomea).**

Заўвага А. У некаторых даўніх пазычаньнях пасъля галоснага перад **о, у** разьвілося ўстаўное **в**: **півоня, Радзівон, Тадэвуш**⁴⁵.

Заўвага Б. Шэраг музычных тэрмінаў італьянскага паходжаньня мае дзьве формы – традыцыйную й адпаведную арыгінальнаму вымаўленню: адахыё, арпэджыё, капрычыё, сальфэджыё й аладжа, арпэджа, капрычча, сальфэджа⁴⁶.

Заўвага В. Іншамоўныя спалучэньні **[іэ], [йэ]** пасъля губных зычных **б, м, п** часьцей перадающа на пісьме праз '**е**: **б'еф, п'едэстал, п'еза-, п'еса, круп'е, пап'е-машэ, прэм'ер; Барб'е, Люм'ер, П'емонт, П'ер, П'етра; але: біенале, піетэт, поліяміеліт.**

52. Грэцкае спалучэньне **ευ** і лацінскае спалучэньне **eu** перадающа праз **эў (еў, яў)**: **эўгеніка, эўкаліпт, эўнух, эўтаназія, эўфарыя (ευфорія), эўфэмізм, эўхарыстыя, эўклід, эўропа (і вытворныя: эўра, эўрапеец, эўрапейскі, трансэўрапейскі, УЭФА, Эўразія ды інш.), Эўрыпід, Эўрыдыка, Эўтэрпа, Эўфрат; дэўтэр, дэўтрон (δευτερ-); леўкацыт, леўкемія, леўкоз, леўкома, ляўкас, ляўконія (λευκ-); нэўральгія, нэўрахіургія, нэўрастэнія, нэўрон (νευρ-); нэўтральны, нэўтралітэт, нэўтралізація, нэўтрон (neutr-); плеўрыт, тэррапеўт; але даўно асвоенія імёны Аўген, Аўгінія (побач зь Яўген, Яўгенія), Апраска, Еўфрасінія, Прося ды інш. варыянты адаптациі (побач з Эўфрасінія).**

Заўвага А. Словы з коранем **feod/feud** замацаваліся ў двух варыянтах: **фэадал, фэадалізм, фэадальны й фэудал, фэудалізм, фэудальны.**

Заўвага Б. Нямецкае спалучэньне літараў **eu** перадаеца:

- пад націскам – праз **-ой-** (**-ёй-**): **нойзыльбер, розэнкрайцар, Кройцбэрг/Кройцбэрг, Нойштат;**

- не пад націскам – праз **-ай-** (**-еї-**): **фәервэрк [файэр-], лейтэнант (ням. Leutenant ад фр. lieutenant).**

⁴⁴ Гэтае спалучэньне ў пачатку пазычаньняў надзвычай рэдкае: пераважная большыня словаў іншамоўнага паходжаньня, пачатак якіх па-расейску перадаеца праз **иа-, ие-, ио-, иу-, ии-**, паходзіць ад словаў, што ў мовах-крыніцах пачынаюцца зь **[й]**.

⁴⁵ Пра ўстаўны **в** гл. таксама разьдзел 17.

⁴⁶ У спэцыяльной літаратуре далускаеца падаваць пералічаныя тэрміны ў арыгінальнай форме: adagio, arpeggio, capriccio, solfeggio.

53. У наступных спалучэньнях галосных устайны [й] не ўзьнікае:

– **аа** (**я**), **ао** (**яо**), **аэ** (**яэ**), **оа** (**ёа**), **оэ** (**ёэ**), **за** (**еа**), **зо** (**ео**):

ааза й **аазіс**, **аорта**, **аорыст**, **аэд**, **аэрапорт**, **әазой**, **әон**, **Аомары**, **Аэліта**, **Эол**;

акардэон, **арэол**, **відэатэка**, **геоляг**, **зоамарфізм**, **ідеальны** (але **ідэя**), **маоры**, **махаон**, **мэтэор**, **нэафіт**, **нэон**, **палеаліт**, **пазт**, **рэагаваць**, **рэалізм**, **тарэадор**, **тэалёгія**, **тэозаф**, **хаос**, **эўрапэоід**, **Камоэнс** (побач з Камойнъш), **Коэн**, **Лаос**, **Напалеон**, **"Сытраэн"**;

відэа, **калянхоэ**, **каноэ**, **радэа**, **стэрэа**, **Андрэа**, **Барнэо**, **Більбао**, **Лео**, **Макао**, **Мао**;

– **уа** (**ю**) (у т. л. на месцы францускага **oi**), **уо** (**юо**), **уэ** (**юэ**):

віртуоз, **казур**, **люэс**, **муар**, **піруэт**, **пуанты**, **пэньюар**, **рэзвервуар**, **рэпэртуар**, **стуардэса**, **сылюэт**, **талюол**, **фуэтэ**, **ягуар**, **Люара**;

амплюа, **буржуа**, **кечуа**, **па-дэ-труа**, **Галюа/Галюа**.

Разьдзел 20. ПРАВАПІС Л – ЛЬ

ПЕРАДАВАНЬНЕ **Л** У СЛОВАХ ЗАХОДНЕЭЎРАПЕЙСКАГА ПАХОДЖАНЬНЯ⁴⁷

54. Л заўсёды перадаецца мякка:

– перад [**i**], [**й**] (які рэалізуецца ў літарах **е**, **ё**, **ю**, **я**, **і**): **ліквор**, **літара**, **ліхтар**, **ліштва**, **палітра**, **ралі**, **Ліён**, **Ліма**, **Кліё**; **льё**, **більядр**, **рэльеф**, **Лъеж**, **Лъюіс**, **Лъюнэл**, **ўільям**;

– перад [**э**] на канцы нескланяльных назоўнікаў: **бажале**, **дэфіле**, **жэле**, **рэле**, **філе**, **Па-дэ-Кале**, **Пэле**;

– пры падваенныі (фанэтычна – падаўжэнныі) **льл**: **бандэрыльля**, **камарыльля**, **кальля** (кветка), **кельля**, **мантыльля**, **сэгідыльля**, **эскадрыльля**, **Эвангельльле**.

55. Л перадаецца мякка:

55.1. У словах заходнеэўрапейскага паходжаньня, апроч англіцызмаў:

a) перад [**э**]: **левулёза**, **легат**, **легенда**, **балея**, **plenэр**, **прапэлер**, **талер**, **тэлеграф**, **фалерысты**;

б) на пачатку і ў сярэдзіне словаў:

– перад [**а**], [**о**], [**у**]:

ля, **ляванда**, **лязарэт**, **лякмус**, **лягунна**, **ляк**, **лякуна**, **лямбда**, **лямец**, **лямпа**, **лямус**, **ляпіс**, **ляпсус**, **лярва**, **лясьён**, **ляўрэат**, **ляфэт**, **акуляры**, **атлянт**, **бакалляўр**, **баляды**, **бліндынка**, **блінк**, **бліха**, **глядышлюс**, **глядыштар**, **глязура**, **глянды**, **глянец**, **друшляк**, **дэклірацыя**, **дэфіляда**, **клявш(a)**, **клямка**, **кляса** (ад *classis* ж. р.), **клясык**, **кляштар**, **макуліятура**, **плябан**, **пляга**, **плягіят**, **пляж**, **плязма**, **плякат**, **пляма**, **плян**, **плянэта**, **-пляст**⁴⁸, **плястылін**, **плятформа**, **пляц**, **пляцдарм**, **пляцкарта**, **пляцэнта**, **пляшка**, **стэляж**, **табуляцыя**, **шкарлятына**, **шлягбайм**, **шляга**, **шлягер**, **шлямбур**, **шлянг**, **шляфрок**;

лётгіка, **лёджыя**, **лёжа**, **лёзунг**, **лёк**, **лёкай**, **лёс**, **лётман**, **лёх**, **алькалёід**, **балён**, **блёк**, **глётбус**, **паліглёт**, **дыплём**, **калёквіюм**, **клёш**, **плёмба**, **рулён**, **салён**, **тубэркулёт**, **фальклёр**, **філётзaf**, **флёксы**, **флёр**, **флёт**, **хлёрка**, **цэлюлётзa**;

люза, **люідор**, **люк**, **люкс**, **люмбага**, **люмпэн**, **люнатык**, **люпа**, **люстра**, **люстрацыя**, **люцэрна**, **алюр**, **аншлюс**, **блюза**, **блюзнер**, **вэлюм**, **глюкоза**, **плюралізм**, **плюс**, **рэвалюцыя**, **салют**, **флюарэсценцыя**, **флюгер**, **флюід**, **флюс**, **шлюз**, **шлюп**;

– перад зычнымі: **альбатрос**, **альгебра**, **алькаголь**, **алькоў**, **альфабэт**, **амалъгама**, **асфалът**, **афталъмоляг**, **балъзам**, **вальс**, **галъваніка**, **галъс**, **герольд**, **дубэльты**, **зэльц**, **кальц**

⁴⁷ У разьдзеле разглядаецца правапіс пазычаньняў з грэцкае, германскіх і раманскіх моваў, у якіх няма апазыцыі **л** паводле цвёрдасці-мяккасці (сярэднеэўрапейскі [**l**]). Правілы разьдзелу не пашыраюцца на ўласныя назовы паходжаньнем з партугальскага й румынскага (у т. л. малдоўскае) моваў, дзе **л** можа перадавацца як цвёрда: **Луіш**, **Бэлу-Арызонці**, **Карлуш**, **Раналду**, **Сан-Паўлу**, **Сэтубал**; **Лупан**; так і мякка: **Лейрыя**, **Лісанон**, **Гльяжу**; **Жэбэльяну**, **Караджале**, **Мілеску**.

⁴⁸ Кампанэнт складаных словаў (ад грэц. *plastos*); ня бlyтаць з уласнабеларускім пласт.

(хімічны элемэнт), катапульта, кельт, малъва, пальма, пульс, сальда, сальманэля, скальп, тальк, фальш, фольга;

в) на канцы асновы:

- пасъля зычных і [ә]:

фіналь -ль: артыклъ, бінокль, дубль, манокль, спектакль, цыклъ; фіналь -ля: басэтля, бутля, вафля, картопля, кегля, марля, мэбля, цыкля, шабля;

фіналь -эль (-ель): газэль, гатэль, дуэль, дызэль, кабэль, карамэль, мадэль, мэнэстрэль, никель, ніпэль, панэль, партфэль, пастэль, пудэль, тунэль, флігель, фэльдфэблъ, штэпсэль; фіналь -эля: марэля, навэля, капэля, парцэля, стэля, сырадэля, цэля; а таксама фіналь -аль паходжаньнем з -елъ: вэксалъ, гандаль, гіцаль, гэбаль, куфаль, пыталъ, пэндзаль, рондаль, шніцаль;

- пасъля [і], [о] у бальшыні неадушаўлённых назоўнікаў:

фіналь -іль (-ыль): аўтамабіль, вадэвіль, ваніль, вэнтыль, грыль, дрыль, кіль, пасквіль, профіль, стыль, тэкстыль, шпіль, штыль, эпітрахіль; у т. л. у хімічных тэрмінах - назовах радыкалаў (м. р.): бутыль, мэтыль, прапіль, этыль; фіналь -іля (-ыля): дыля, кадрыля, міля;

фіналь -оль (-ёль): азразоль, бэмоль, каніфоль, кантроль, карамболъ, кроль, пароль, соль (nota), толь, трыволь; у т. л. у хімічных тэрмінах з часткаю (алькаг) оль - назовах сьпіртоў (м. р.): бутаноль, мэтаноль, прапаноль, этаноль; а таксама фіналь -аль паходжаньнем з -олъ (м. р.): акропаль, сымбалъ; фіналь -оля (-ёля): альвэоля, вакуоля, жырандоля, мацыёля, радыёля (расьліна)⁴⁹, роля, фасоля;

- пасъля [а] у бальшыні неадушаўлённых назоўнікаў жаночага роду: фіналь -аль (-яль): батышяль, вэртыкаль, дыаганаль, кефаль, магістраль, пастараль, пэдалъ, сьпіраль, сталъ, эмаль; фіналь -аля: заля, палия, цаля, шаля;

- у некаторых неадушаўлённых назоўніках: пасъля [у] (м. і ж. р.): вэстыбуль, капсуль, модуль, нуль, патруль, рыдуколь, руль, цыркуль; куля, руля, пілюля, цыбуля, шпуля; пасъля [а] (м. р.): баль, ганталь, каль (хімічны элемэнт), крышталъ, мэдалъ, паркалъ, раяль, фэстываль, шаль, шпіталъ; у т. л. у хімічных тэрмінах - назовах альдэгідаў (м. р.): бутаналъ, мэтаналъ, прапаналъ, этаналъ;

- у некаторых адушаўлённых назоўніках: нобіль, птэрадактыль, троль.

Заўвага. Некаторыя назоўнікі жаночага роду на -[л'] - ужываюцца як з нулявым, гэтак і з поўным канчаткам (як далонь - даланя, кішэнь - кішэня): антрезоль - антрезоля, бандэроль - бандэроля, віялянчэль - віялянчэля, гантэль - гантэля, пістолъ - пістоля.

г) у бальшыні ўласных назоваў: Лежэ, Лекерт, Лё Карбюзье, Клеапатра, Лялевэль, Палерма; Лябрэдор, Лявон, Лязана, Лаймэн, пратока Ля Перуза (La Re'rouse), Плятон (філёзаф), Сэн-Лязар; Лёві, Лёвэн і Лювэн, Лёс-Анхэлес; кароль Люі, Люкрэцыюс, Люксэмбург/Люксэмбург, Люур, Люципар, Люцыя, Калюмб, Плютон; Альжыр, Стакгольм, Фальц; Базыль і Васіль, Грэнобль/Грэнобль, "Хызэль", Ліль, Марсэль, Ніколъ, Нобэль, Тэрафіль, Фаніпаль, "Шанэль"; Анейя, Габрыеля/Габрыеля Містраль, Даміцэля, "Ля Скаля", Пале Раиль.

Заўвага А. У некаторых асабовых імёнах і вытворных ад іх словамах - залежна ад шляху й часу пазычваньня - 1 рэалізавалася мякка або цвёрда: Ахілес - Ахіл; Гэркулес - Гэракл; Кароль і кароль, Шарль - Карл; Люк - Лука(ш); Мікаэль, Міхаль, Мішэль - Міхал; Нікаля - Мікола, Нікалас; Паўль, Поль - Павал, Павел; Плятон - Платон.

Заўвага Б. Ва ўласных назовах францускага паходжаньня артыклъ 1' перадаецца як перад зычным - лъ: Лъ'Апіталь (L'Hopital), Лъ'Арэаль (L'Ore'al), Лъ'Эскаль (L'Escal).

55.2. У англіцызмах:

а) заўсёды перад ненаціскным [э]: бойлер, бройлер, валейбол, дылер, стэплер; Батлер, Лос-Анджэлес, Мілер, Ракфэлера;

б) у некаторых словах (пераважна даўнейшых пазычаньнях праз мовы-пасярэдніцы): батэрфляй, блеф, блёк, блюз, далаир, клюб, клюмба, плед; булдог, голф, джэнтэльмен,

⁴⁹ Але аппарат радыёла.

сэтэлъмэнт, колът, пэналъци, філъм, шэлъф, элъф; барэлъ, бушалъ, білъ, джоўлъ, кактэйлъ, канстэблъ, эль (побач з эйл); Баскервілъ, Ленан, Лёндан, Лінкалън.

56. І перадаецца цьвёрда:

56.1. У бальшыні англіцызмаў (пераважна пазынейшыя пазычаныні), а таксама ва ўласных назовах неангельскага паходжаньня, якія прыйшлі праз ангельскую:

а) у пачатку і сярэдзіне словаў - перад зычнымі, перад галоснымі [а], [о], [у], націскнымі [э], у т. л. у складаных словах, а таксама ў вытворных: **кансалтынг**, **кілт**, **напалм**; **лайнэр**, **лазэр**, **лакаўт**, **клан**, **он-лайн**; **лобі**, **лорд**, **плотэр**, **слоган**; **лудыт**; **лэдзи**, **дисплэй**, **плэер**, **плэйбой**, **слэнг**; **Ланкастэр**, **Лойд**, **Лох-Нэс**, **Лэм(б)**, **Лэнглі**/**Лэнглі**, **Лэсьлі**, **Бэдлам** і **бэдлам**, **Блэйк**, **Блэкмар**, **Бэлфаст**, **Глазга**/**Глазга**, **Нікалас**, **Солт-Лэйк-Сіці**, **Үімбэлдан**, **Үулф**, **Үэйлз** (побач з Валія), **Үэлз**, **Фаўлз**, **Чарлз**, часопіс **"Лук"** ("Look"), газета **"Гэралд Трыб'юн"**;

б) на канцы асновы - фінал **-л**: **англ**, **атол**, **бітл**, **вакзал**, **гол**, **рок-н-рол**, **сынгл**, **трапл**, **файл**, **футбол**; **Біл**, **Бэл**, **Ліверпул**, **Майкл**, **Нэшвіл**, **Пол**, **Фарэл**, гурт **"Дып Пэрпл"**, кампанія **"Стандард Ойл"**; у т. л. у абрэвіятурах: **алгол**, **кабол**, **Інтэрпол**; фінал **-ла**: **ватэрпола**, **гарыла**, **пэпсі-кола**.

56.2. У словах заходнезўрапейскага паходжаньня, апроч англіцызмаў:

а) на пачатку і ў сярэдзіне некаторых словаў: **лава** (магма), **ладан**, **лама** (жывёла), **ланцуг**, **лаціна** й аднакаранёвыя, **лотра**, **лубін**, **блазан**, **блакіт**, **блат**, **клон**, **палац**, **салата**; **балт**, **болт**, **гвалт**, **залп⁵⁰**, **катафалк**, **малла**, **кшталт**, **салдат**, **фалда**; **Балтыка**, **Лазар**, **Ларыса**;

б) на канцы асновы:

- пасъля [у] у бальшыні назоўнікаў - пераважна грэцка-лацінскага паходжаньня: фінал **-ул**: **артыкул**, **карбункул**, **фурункул**, **мускул**, **тытул**, **фалікул**; фінал **-ула**: **акула**, **ампула**, **була**, **гранула**, **інкунабула**, **капсула**, **малекула**, **пігула**, **прымула**, **прэамбула**, **фібула**, **цыдула**; фінал **-юла**: **гуюла**, **дыцэлюла**;

- пасъля націскнога [а] у бальшыні назоўнікаў мужынскага роду - фінал **-а́л (-я́л)**: **ава́л**, **арыгіна́л**, **вандáл**, **генэра́л**, **ідэа́л**, **інтэлектуа́л**, **кана́л**, **кардына́л**, **карнава́л**, **квартáл**, **мігда́л**, **мэта́л**, **нелега́л**, **правінцыя́л**, **прафэсіяна́л**, **радыка́л**, **рытуа́л**, **сканда́л**, **сыгна́л**, **трыбуна́л**, **універса́л**, **футара́л**, **фэста́л**, **цырыманія́л**, **штурва́л**; **Буцэфа́л** і **буцэфа́л**, **Ганіба́л**;

- пасъля ненаціскнога [а] паходжаньнем з **-о-** ў назоўніках жаночага роду - фінал **-ала**: **гіпэрбала**, **парабала**, **сystала**, **эпістала**;

- у бальшыні адушаўлённых назоўнікаў мужчынскага роду - фінал **-л**: **анёл**, **балагол**, **дэбіл**, **д'ябал**, **консул**, **к्रэол**, **кракадзіл**, **маршал**, **мул**, **славянафіл**, **тарантул**; **Катул**, **Ромул**;

- у рэчыўных назоўніках на **-іл (-ыл)**, **-ол** (апроч хімічных тэрмінаў - назоваў съпіртоў і радыкалаў): **акрыл**, **карбаніл**; **бэнзол**, **валідол**, **полістырол**, **пэргідрол**, **салідол**, **талюол**, **тасол**, **тол**;

- у некаторых іншых назоўніках: фінал **-л**: **арэол**, **матацикл⁵¹**, **пратакол**; фінал **-ла**: **барыла**, **бацыла**, **віла**, **гала-канцэрт**, **гандола**, **кадзіла**, **магнітола**, **пэрла⁵²**, **радыёла** (апарат)⁵³, **тытла**, **цэгла**, **шкала**, **школа**, **шпала**; **пікала**, **сола**, **трэмала**; фінал **-ло**: **гало** (аптычная зъява), **табло**.

Заўвага А. І перад фармантамі **-ны**, **-скі**, **-ява-**, **-яр-**, **-ят-**, **-яцыя** перадаецца мякка: **бацыла** - бацыллярыя; **генэрал** - генэральны, генэральскі; **гранула** - грануляваны; **ідэал** - ідэалъны; **капітула** - капітуляваць, капітуляцыя; **карпускула** - карпускульны; **малекула** - малекульны; **маршал** - маршальскі; **стымул** - стымуляваць, стымулятар, стымуляцыя; **формула** - фармуляваць, фармуляр; а таксама ў слове **галявы** (ад **гол**).

Заўвага Б. Некаторыя пазычаныні складаюць паранімічныя пары, процістаўленыя характарам рэалізацыі 1: **бал** (пункт) - **балъ** (імпрэза), **капітал** (багацьце) - **капіталъ** (пісьмо), **караплы** (марскія жывёліны) - **караплі** (упрыгожанье), **мол** (збудаванье) - **молъ** (адзінка

⁵⁰ Ад рас. залп < ням. Salve.

⁵¹ Побач з матациклет.

⁵² А таксама ў вытворных: **пэрлавы**, **пэрламутар**.

⁵³ Але расъліна - **радыёля**.

колькасъци рэчыва; музычны лад), **тол** (выбуховае рэчыва) – **толъ** (пакрыцьцё), **фінал** (заканчэнне) – **фіналъ** (канец слова).

Заўвага В. У словах з часткаю **land** характар перадаванья **l** залежыць ад паходжанья слова:

– з ангельскае мовы – цьвёрда: **дыксілэнд**, **лэндроўэр**, **ньюфаўндленд**, Нэд **Лэнд**, **Дынэйленд**, **Кліўленд**, **Кўінзленд**, **Лонг-Айленд/Лонг-Айленд**, **Скотленд-Ярд**, **Фолклэндзкія астравы**;

– зь іншых моваў – мякка: **спартлэндзя**, **Галіндыя**, **Готлэнд/ Готлянд**, **Грэнлэндзя/Грэнландзя**, **Ірлэндзя**, **Ісьлэндзя**, **Курлэндзя**, **Нідерлэнды**, **Новая Зэлэндзя**, **Тайлэнд**, **Фатэрлэнд**, **Фінлэндзя**, **Шатлэндзя**, **Ютлэнд**.

ПЕРАДАВАНЬНЕ **л** – **ль** У СЛОВАХ НЕЗАХОДНЕЗЎРАПЕЙСКАГА ПАХОДЖАНЬЯ

57. Характар адаптациі **л/ль** залежыць ад якасъци гуку ў мове-крыніцы, а таксама ад шляху засваенія й традыцыі ўжыванья слова:

– праз мяккі: **леча**, **міткалъ**, **омулъ**, **сакля**, **сэль**, **сэралъ**, **Лесота**, **Люшунь**;

– праз цьвёрды: **вагул**, **камчадал**, **камбалла**, **лама** (съвтар), **малайзійцы**, **палтус**, **таміл**, **хурал**; **Лакшмі**, **Ладага**, **Латвія**, **Луанда**, **Ангола/Ангола**, **Волга**, **Тімалаі**, **Джамалунгма/Джамалунгма**, **Малайзія**, **Нэпал**, **Улан-Батар**, **Шры-Ланка**.

58. У сэмітызмах (словах з іўрыту й арабскае мовы) **л(ъ)** перадаецца звычайна ў залежнасці ад яго даўжыні ў мове крыніцы:

– мякка – кароткі: **алькаголь**, **халіф**, **Аль-Акса**, **"Аль-Каїда"**, **Баалъбэк**, **Гібральтар/Гібральтар**, **Захля**, **Кербэля**, **Лятакія**, **Хэрміль**, **Эрбіль**;

– цьвёрда – доўгі: **фэлаг**, **хала**, **Алаг**; а таксама ў даўніх пазычаньнях: **іслам**, **кабала**, **кагал**, **Талмуд** і ў вытворных ад **Алаг**, **іслам**: **Абдула**(г), **Алагабад**, **Рагматула**(г), **Рамала**(г); **Ісламабад**, **Іслам** **Карымаў**.

59. У цюркізмах і словах, пазычаных праз цюрскія мовы, **л(ъ)** звычайна перадаецца цьвёрда: **аіл**, **алтын**, **аул**, **балык**, **біклига**, **есаул**, **калдуны** (страва), **калым**, **курултай**, **лаваш**, **мална** **и мула**, **піяла**, **султан**, **чалма**, **халат**, **халва**; **Алатаў**, **Алматы**, **Алтай**, **Арап**, **Балхаш**, **Джамбул**, **Кзыл-Арда**, **Кызылкум**, **Стамбул**; але: **каракуль**, **кілім**, **ліман**.

Заўвага. У некаторых асвоеных пазычаньнях **l** перад зычнымі перадаецца праз **ү** не складовае: **аўта́р**, **баўгари**, **жаўнер**, **каўбаса** (побач з **кілбаса**), **каўнер**, **каўпак** (але **каракалпак**), **коўба** (хімічнае начынне), **коўдра**, **хаўтуры**, **Баўтрук**.

Разьдзел 21. ПРАВАПІС **Г (Г')**, **К**, **Х** І ГАЛОСНЫХ ПАСЬЛЯ IX

60. У пазычаньнях з грэцкае, лацінскае, германскіх моваў⁵⁴ (у т. л. у балышыні пазычаньня з ангельскае) **h** перадаецца праз **г**: **габой** (**Новое**), **габрай** і **габрэй**, **габраістыка** (**hebraios**), **гавань** (**haven**), **гайвэй** (**highway**), **гаймарыт** (ад **Highmore**), **гамбургер** (**hamburger**), **гандаль** (**Handel**), **гандбол** (**handball**), **гантэлі** (**Hantel**), **галакост** (**holocaust**), **гарбата** (ад **herba**), **гард-рок** (**hard rock**), **гібрыд** (**hibrida**), **гіпэр-** (**hypere-**), **гіпадром** (**hippodromos**), **гіпапатам** (**hippopotamios**), **гіпатэка** (**hypothеке**), **гіпі** (**hippy**), **гісторыя** (**historia**), **гістэрія** (**hysteria**), **гіт-парад** (**hit parade**), **гома сапіенс** (**Homo sapiens**), **гонар** (**honor**), **госьпіс** (**hospice** ад лац. **hospitium**), **гуманізм** (**humanismus**), **гумар** (**humor**); **Гадсан** (**Hudson**), **Гайдэльберг/Гайдэльберг** (**Heidelberg**), **Гайнэ** (**Heine**), **Гал** (**Hull**), **Гамэр** (**Homer**), **Гарацыюс** (**Horatius**), **Гітлер** (**Hitler**), **Шэрлак Голмз** (**Holmes**), **Гумбальт** (**Humboldt**), **Гэльвэцыйс** (**Helvetius**).

Заўвага А. У наступных англіцызмах і вытворных ад іх словах **h** можа перадавацца праз **х**: **хакей**, **халі-гали**, **хет-трык**, **хобі**, **хол**, **холдынг**, **хот-дог**, **хук**, **хулакуп**, **хуліган**, **хэпі-энд**, **хэпэнінг**, **ноў-хаў**.

Заўвага Б. Таксама праз **г** перадаецца адпаведны звонкі фрыкатыўны гук у арыенталізмах: **вагабіт**, **гіджра**, **гіндзі**, **джыгад**, **муджагед**, **шаг** (валадар), **шагід**; **Гімалаі**, **Гіндукуш**, **Алаг**, **Магабгарата**, **Якагама**.

⁵⁴ У францускай мове **h** не вымаўляецца, таму ў пазычаньнях з францускае мовы не адлюстроўваецца: **Анры** (**Henri**), **Анарэ** (**Honore**'), **Л'Апіталь** (**L'Hopital**), **Эркюль** (**Hercules**), **газэта "Л'Юманітэ"** (**L'Humanite**'), **Віктор Юго/Юго** (**Hugo**).

61. Пры асваенныі іншамоўных уласных імёнаў выбухны **г** можа перадавацца празь літару **г** ("гэ")⁵⁵: *Газа, Гамбія, Гент, Гібральтар, Гітлін, Агра, Арлінгтан, Рэдынг*.

62. У пазычаньнях (апроч уласных назоваў) пасъля **г, к, х** звычайна пішацца **е**: *геграфія, гегемонія, гейзэр, гектар, ген, герб, герой, германізм, гетман, абарыген, апалаляет, гамбургер, лягер, кантынгент; кегель, кекс, келіх, кельнэр, кенгуру, аскет, дыскета, піке; хедар* (юдэйская школа), *хек, хемасынтэз, херас, хеўра*; таксама і ў грэцызмах са спалучэньнем **hie-**: *герогліф, геракратыя, гератычнае* (пісьмо).

Заўвага А. У некаторых германізмах (у т. л. у англіцызмах) пасъля **г, х** пад націскам пішацца **э**, напр.: *гэбалль, гэблік, гэві-мэтал, гэлайнэр, гэмпшыры* (парода авечак), *гэнд* (адзінка даўжыні, роўная 10,16 см), *гэрц, скінгэд*.

Заўвага Б. У наступных грэцызмах дапускаюцца варыянты з **п-** і без **г-**: *герарх і ярарх, герархія й ярархія, герархічны й ерархічны, герэй і ярэй* (а таксама ў аднакараанёвых: *архігерэй і архіярэй, протагерэй і протаярэй, Геранім і Еранім*.

63. Ува ўласных імёнах іншамоўнага паходжаньня пасъля **г** (з **h**), **х** і ў вытворных ад іх словамах пішацца **э**: *Гэба, Гэктар, Гэркулес, Гэльвэцыйс, Гэрц, Гэльмгольц, Гэльзэнкірхэн, Гэсэ, Гэсэн, Гэмпшыр, Гэмінгўэй, Мангэтан і мангэтанскі; Хэльсынкі й хэльсынскі, Хэрсон і хэронскі, Хэнэраль-Бэльграна/Бэльграна, Хэрэс-дэ-лёс-Кабальерас, Борхес, Хуанхэ.*

Разьдзел 22. ПРАВАПІС **І, ы** ПАСЪЛЯ **д/дз, т/ц, з, с**⁵⁶

ПРАВАПІС **і, ы** ў пачатку й сярэдзіне слова

64. У словах, утвораных ад пазычаньняў пры дапамозе ўласнабеларускіх словаўтваральных сродкаў зычныя **д, т, з, с** памякчаюцца (пры гэтым **д, т** пераходзяць у **дз, ц**) і пасъля іх пішацца **і**:

- назоўнікі з суфіксам адзінкавасці **-ін-**: *газэта - газэцина, гонта - гонцина, паркет - паркетіна, штыкет - штыкецина, шрот - шрацина;*
- назоўнікі з памяншальным суфіксам **-ік-**: *білет - білецик, жакет - жакецік, кант - канцік, корд* (меч) - *кордзік, ГАЗ - "газік", "форд" - "фордзік"* (аўтамабіль)⁵⁷;
- адназоўнікавыя дзеясловы на **-іць**: *бэстыя - бэсьциць, капрыз - капрызіць, магніт - намагніціць, мазута - прамазуціць, сакрэт - засакрэціць.*

Заўвага. Разьмежаванье правапісу словаў з суфіксам **-ік-/ык-** у залежнасці ад яго паходжаньня і значэння дае магчымасць разрозніваць паронімы: *дротык* 'кароткая дзіда' - *дроцік* 'тонкі дрот', *портык* (архіт.) - *порцік* 'малы порт'.

⁵⁵ У літаратурнай беларускай мове выбухны гук [г'] (і яго мяккі адпаведнік [г']) вымаўляеца ва ўласнабеларускіх словамах у каранёвым спалучэньні [зг'], [дзг'], [джг']: *во[зг']ры, ма[зг']и, ро[зг']и, абры[зг']лы, бра[зг']аць, пляву[зг']аць, вэ[дзг']аць, [джг']аць* і ў шэрагу пазычаньняў: *[г']анак, [г']арсэт, [г']валт, [г']зымс, [г']онта, [г']узік, а[г']рэст, [г']ер[г']етаць, цу[г']лі, шва[г']ер* ды інш. Гэта дало падставу аднавіць у XX ст. ужываньне літары **г**, якая выкарыстоўвалася яшчэ ў старabelарускай мове.

Ува ўласных назовах зь неславянской лексычнай асновай этымалягічны выбухны [г'] традыцыйна вымаўляеца па-беларуску як фрыкатыўны [γ]; пры гэтым захаванье [г'] у вымаўленыні не кваліфікуеца як парушэньне артазічнае нормы: *[Г]арыбалдзі* й *[Г']арыбалдзі, [Г]рэнляндыя* й *[Г']рэнляндыя, [Г']ётэ* й *[Г']ётэ, [Г']ібральтар* і *[Г']ібральтар*.

⁵⁶ Разьдзел датычыць пазычаньняў з моваў, у якіх няма процістаўленья паводле цвёрдасці-мяккасці або такая апазыцыя ня мае сэнсаадрознага значэння.

На месцы іншамоўнага **і** на пачатку слова й пасъля **б, п, в, л, м, н, ф** ды заднеязычных (**г (г')**, **к, х**) пішацца **і**: *інтарэс, бінарны, візаві, вітамін, гігант, літара, мабільны, міні, нітраты, піраміда, поні, пэні, ралі, рэгбі, фікус, хакі, хірург; Іран, "Бітлз", Віктар, Гішпанія, Кіплінг/Кіплінг, фінчлі.* Пасъля зацьвярдзелых (**р, ц** і шыпачыя **ж, ш, дж, ч**) пішацца **ы** - паводле агульнага правіла: *брыджы, джын, жырандоля, нацы, папуры, рынг, цырк, чып, шымпанзэ; Вішы, Джыбуці, Жыльбэр, Каракы, Леуццы, Рывіера, Цыцэрон, Фіджы, Шырак.*

⁵⁷ Пасъля зацьвярдзелых, незалежна ад паходжаньня ўтваральнага слова й суфікса/марфэмы, заўсёды пішацца **ы** - паводле агульнага правіла: *верш - вершик, гараж - гаражык, кадар - кадрык, катэдж - катэджык, коц - коцык, марш - маршык, ліхтар - ліхтарык, матрац - матрацык, палац - палацык.*

65. У пазычаньнях і вытворных ад іх словах папярэдні элемэнту **-ip-** зычны – мяккі: **арыенцир**, **брыгадзір**, **буксір**, **камандзір**⁵⁸, **касір**, **манцироўка**, **марціра**, **мундзір**⁵⁹, **пункцір**, **рэкецір**, **эліксір**; **дрэсіраваць**, **камандзіраваць**, **касіраваць**, **каціравацца**, **лідзіраваць**, **пасіраваць**⁶⁰.

66. У словах з суфіксамі й фіналямі **-ізм-/ызм-**, **-ій-/ый-** (у т. л. у спалучэньнях **-ie-/ые-**, **-iё-/ыё-**, **-ii-/ыі**, **-ию-/ыю-**, **-ія-/ыя-**), **-іл-/ыл-**, **-ін-/ын-**, **-інг-/ынг-**, **-іс-/ыс-**, **-іст-/ыст-**, **-іў-/ыў-** (**-ів-/ыв-**) і ў вытворных ад іх словах:

– пасъля **д**, **т** пішацца **ы**⁶¹:

атлетызм, **будызм**, **драматызм**, **садызм**, **фанатызм**;

андыскі, **балтыскі**, **дравідыйскі**, **індыйскі**, **сагдыйскі**, **самадыйскі**; **аудыенцыя**, **градыент**, **мэдыевіст**, **карбес**; **аудыё**, **ідыш**; **радыё**; **акварыюм**, **кампэндыюм**, **мэдыюм**, **подыюм**, **прэзыдыюм**; **радыюс**; **гвардыя**, **дэмакратыя**, **камэдыя**, **пародыя**, **тэлепатыя**, **Асэтыя**, **Індыя**, **Кахэтыя**, **Удмуртыя**, **Якутыя**;

мэтыль, **этыль**; **блядын**, **бэрнардын**, **валякардын**, **гетэрадын**, **бурштын**, **нікатын**, **сатын**, **плятын** (хімічны элемэнт); **гардына**, **ундына**, **брыйантына**, **гільятына**, **жэлятына**, **шкарляттына**, **Аргентына/Аргентына**, **Абэрдын**, **Палестына**, **Сардынія**, у т. л. асабовыя імёны **Аляўтына**, **Валянтын(a)**, **Канстантын**(a), **Мартын(a)**, **Хрыстына** (побач з **Аляўціна**, **Валянцін(a)**, **Канстанцін**, **Марцін(a)**, **Хрысьціна**), але толькі **Канстантынопаль**;

інбрыйнг, **кастынг**, **ліфтынг**, **маркетынг**, **мітынг**, **пудынг**;

мэтыс, **нотыс**, **радыска**, **хадыс**;

артыст, **дантыст**, **мэтадыст**, **парадыст**, **радыст**;

аб'ектыў, **нэгатыў**, **рэцэздыў**; **актывіст**, **матывацыя**;

– пасъля **з**, **с** пішацца **і**⁶²:

марксізм, **параксізм**, **расізм**, **саліпсізм**;

андалюзійскі, **гімназійны**, **інданэзійскі**, **мансійскі**, **пэнсійны**, **тэлевізійны**; **маляйзіец**; **пансіён**; **калізі**, **прэтэнзі**; **сымпозіюм**; **агрэсія**, **артэзіянскі**, **вэрсія**, **дыфузія**, **пасіянарны**, **энтузіязм**; **Азія**, **Грузія**, **Валенсія**, **Касіос**, **Пэрсія**, **Цэльсіюс**⁶³;

гідраксіл, **карбаксіл**;

⁵⁸ Побач з камандзер.

⁵⁹ Побач з мундур.

⁶⁰ Для беларускае мовы ўтварэнъне дзеясловаў пры дапамозе элемэнта **-ip-** – у адрозньенъне ад расейскае – не характэрнае. Такія дзеясловы маюць месца найперш у тых выпадках, калі ўзынікае неабходнасць пазъбегчы аманімі: **буксаваць** – **буксіраваць**, **камандаваць** – **камандзіраваць**, **касаваць** – **касіраваць**, **параваць** – **парыраваць**, **пасаваць** – **пасіраваць**, **катавацца** – **каціравацца**. Пераважная бальшыня дзеяслованаў іншамоўнага паходжанъня ўжываеца бяз гэтага фарманта, незалежна ад яго паходжанъня: **анэксаваць**, **балянсаваць**, **дэградаваць**, **кансэрваваць**, **плямбаваць**, **плянаваць**, **прэміяваць**, **рамантаваць**, **тэлефанаваць**, **фантазіяваць** (параўн. рас. анексировать, балансировать, деградировать, консервировать, планировать, пломбировать, премировывать, ремонтировать, телефонировать, фантазировать).

⁶¹ Расейскаму слову-абрэвіятуры “метизы” (металлические изделия) у беларускай мове адпавядзе словазлучэнъне мэталёвяя вырабы.

⁶² Зычныя **з**, **с** перад спалучэнънем [**ій**] памякчаюцца таксама й на пачатку ды ў сярэдзіне слова: **сіеля**, **сіеніт**, **сіеста**, **сіянізм**; **Зіеданіс**, **Зія-уль-Хак**, **Сіена**, **Сіетл**, **Сіён**, **Сійг/Сійг**, **Сіямская затока**.

⁶³ Лацінскія (а таксама ўтвораныя на іх узор) уласныя назовы на фіналі **-us**, **-um** асвойваюцца ў залежнасці ад характару папярэдняга гуку:

– пасъля зычнага й спалучэнъня **“галосны + і”** фіналь звычайна адпадае: **Аўгуст/Аўгуст** (**Augustus**), **Крас** (**Crassus**), **Марк** (**Marcus**), **Ромул** (**Romulus**), **Рэм** (**Remus**); **Апулей** (**Apuleius**), **Гай/Гай** (**Gaius**), **Пампей** (**Pompeius**); але: **Тытус** (**Titus**);

– пасъля **і** або спалучэнъня **“зычны + в”** фіналь застаеца: **Авідыйюс** (**Ovidius**), **Антоніюс** (**Antonius**), **Капітоліюм** (**Capitolium**), **Карнэліюс** (**Cornelius**), **Люціюс** (**Lucius**), **Сэрвіюс** (**Servius**), **Юліюс** (**Julius**); **Корвус** (**Corvus**);

– пасъля **е** на месцы фіналі пішацца **й**: **Амадэй** (**Amadeus**), **Анэй** (**Annaeus**), **Калізэй** (**Coliseum**).

апэльсін, бэнзін, грузін, дрызіна, казіно, карасіна, лізін, лімузін, макасіны, пэпсін, таксін, тузін; Баргузін;

дансінг, лізінг, прэсінг;

гетэрозіс, лізіс, місіс, скепсіс, сэпсіс, экзэрсіс; аазіс, апакаліпсіс, базіс, генэзіс, катэхізіс, крыйсіс, тэзіс⁶⁴; басіст, гімназіст;

абразівы, агрэсіўны, курсіў, масіў, пасіў, эксклюзіў.

67. У астатніх выпадках, г. зн. на пачатку і ў сярэдзіне асновы, **д**, **т**, **з**, **с**, у т. л. у словах з суфіксамі **-ыд-**, **-ык-** (чаргуецца з **-ыш-**, **-ыч-**; не атаесамляецца з уласнабеларускім **-ік-/ык-**), **-ым-**, **-ыт-** перад спрадвечным **і** мовы-крыніцы не памякчаюцца, і пасьля іх пішацца **ы**:

дыван, дывізія, дыёта, дызайн, дызэль, дыскусія, дыхтоўны, дыярама, індыкт, нэадым, радыска, сындыкат; індык, мэдык, мэдыцина, мэдычны, сынодык; бандыт, крэдит, эрудыт; Дыжон, Дыкенз, "Дынама", Дыяна, Адыс-Абэба, Кандыд, Мобі Дык, Сардынія, Туцылдыд, Эдып;

тыгр(а), тыльда, тыран, тытла, тытры, тытул, тыфус, артышок, бастыён, дыптых, мартыралёт, пасатыж, прэстыж; агностык, аналітык, антысэптык, аўтэнтык, батык, бутык, люнатык, мастыка, містыцызм, нэўратычны, оптык, палітык, паралітык, плястычны, практицызм, сыноптык, тэарэтычны; інтим, сантим; апэтыт, атыт, мастыт; Тыбэт, Тыльжа й Тыльзыт, Тырана, Тымор, Арктыка, Атлантыда, Атыла, Матильда;

зыгзаг, зыгота, мінэзынгер, фтывазыд; музыка, м'юзыкал, рзыка, физык; халензым, энзым; візыт, дэпазыт, кампазытар, керамзыт, паразыт, транзыт; Зыгмунт, "Зынгер", Ізыда, Нэмэзыда, Сызыф;

сыгнал, сыгнет, сыдар, сылікатны, сымфонія, сынод, сынонім, сынхронны, сироп, систэма, сітуацыя, псыхалёгія; аксыд, пэрсыдзкі; клясык, клясыцызм, клясічны, лексыкон, таксычны; максымум (але: Максім); баксыт, эпаксыт; Сыднэй, Сылезія, Сыцілія, Сымон.

Заўвага А. У некаторых пазычаньнях **з**, **с** замацаваліся:

- як цьевёрдыя, і пасьля іх пішацца **ы**: кармазын, кузына, магазын, разынki, экзыль;
- як мяккія, і пасьля іх пішацца **і**: кракадзіл, лаціна й вытворныя, пэрсік, сальцісон, сілас; Бураціна, Ціт (але Тытус); у т. л. з прычыны пазъбяганьня аманіміі: Дзіна (імя) - дына (адзінка вымярэньня), сіци - сіты, сіци (ад сіць 'сітасць'; спажыва' й 'сінітка'); цік (мэдычны тэрмін; тканіна; дрэва) - **тык** (ад тыкаць).

Заўвага Б. У іншамоўных суфіксах словаў з славянскай утваральнай асноваю звычайна пішацца **і**: гусіт, пабядзіт, хвасьцізм, хвасьціст.

ПРАВАПІС **і**, **ы** НА КАНЦЫ СЛОВА

68. У фіналях нескланяльных назоўнікаў **д**, **т**, **з**, **с** памякчаюцца й пасьля іх пішацца **і**: бігудзі, вадзі, дэндзі, гіндзі, лэдзі, модус вівэндзі⁶⁵, Вэрдзі, Гарыбалдзі/Гарыбалльдзі, Зугдзі; асарці, канфэці, паблісьці, пэнальці, сіци, травэсіці, т'юці, "Баўнці", Брындызі, Бэлу-Арызонці, Гаіці, Джыбуці, Павароцці, Поці, Таіці, Тымасі; ашкеназі, жалюзі, мафіёзі, "Штазі", у т. л. у прыстаўцы **квазі-**: квазіоптыка, квазістатычны; івасі, максі, пси, пэпсі-кола, сі (нота), такси, фарси, шасі, Кутаісі, Тблісі; у т. л. у складаных словах: дыксілэнд, Сүазілэнд.

Множнайлікавыя скланяльныя назоўнікі ў гэтай пазыцыі пішуцца праз **-ы**: бэрму́ды й Бэрму́ды, джынсы, Анды, Багамы, Сыраку́зы.

69. Фінальны **і** ў румынскіх (у т. л. малдоўскіх) уласных назовах:

- пасьля зацьвярдзелых на пісьме не перадаецца: Бівалар (Bivolarі), Бэлці (Bălți), Галац/Галац (Galați), Кэлэраш (Călărași), Яш (Iași; побач з традыцыйным Ясы);
- у астатніх выпадках перадаецца як **ы**, бо абазначае мяккасць папярэдняга зычнага: Баташань (Botoșani), Вулкэнешть (Vulcănești), Кэўшэнь (Căușeni), Фларэшть (Florești).

⁶⁴ Шэраг грэцызмаў засвоіўся паралельна як зь фінальлю **-іс-**, гэтак і зь іншымі ці бязь іх: аазіс - ааза; апакаліпсіс - апакаліпса; базіс - база; генэзіс - генэза, глётагенэз; катэхізіс - катэхізм; крыйсіс - крыва; тэзіс - тэза; сінтаксіс - сінтакс.

⁶⁵ Гэты й падобныя барбарызмы рэкамэндуеца пакідаць у арыгінальным ablічы: modus vivendi, a priori.

70. Назовы літараў ангельская мовы пры перадаваньні па-беларуску пішуцца:

- пасъля **д**, **т** - **ы**: **Ды-Пі** (DP), **Эм-Ты-Ві** (MTV);
- пасъля **з**, **с** - **и**: **Зі-Зі-Топ** (ZZ Top), **Бі-Бі-Сі** (BBC).

Разьдзел 23. СПАЛУЧЭНЬНІ ГАЛОСНЫХ НА СУТЫКАХ ЧАСТАК СКЛАДАНЫХ СЛОВАЎ

71. На сутыку частак складаных словаў іншамоўнага паходжаньня:

- у спалучэньнях "**и**, **ы** + галосны" ўстаўны [й] не разъвіваецца: **бі-**: **біандрыя**, **біакс**; **ды-**⁶⁶: **дыміны**, **дымамафос**, **дымоптрыя**, **дымэлектрык**, **дымэтыламіны**; **квазі-**: **квазіоптыка**; **полі-**: **поліагрэгатны**, **поліакрыляты**, **поліалефіны**; **тры-**: **трыэдар**; **ампіокс**, **гуміарабік**; але: **біятлён**, **трыятлён**, **дыёд**, **трыёд**;
- **и** пішацца нязменна: **ізаіянія**, **нэаімпрэсіянізм**;
- пачатковае каранёвае **у** пераходзіць у **ў** - паводле агульнага правіла: **дымрэз**, **квазіўніверсалын**, **поліўрэтан**.

Разьдзел 24. СПАЛУЧЭНЬНІ **Ј/ [Й]** З ГАЛОСНЫМІ

72. Спалучэньне "[й] + галосны" перадаецца ётавым галосным - **е**, **ё**, **и**, **ю**, **я**⁶⁷ (пры гэтым ненаціскны [**о**] пераходзіць у [**а**] (на пісьме **я**):

- на пачатку слова: **егавізм**, **егер**, **езуіт**, **ена** 'грашовая адзінка Японіі', **ешыбот**, **ёга**, **ёгурт** і **ягурт**, **ёд**, **ёт**, **ёта**, **ідыш** (**yidish**), **юдаізм**, **яніты** 'манаскі ордэн'; **Егова**, **Езус** і **Ісус**, **Ейтс**, **Елаўстоўн**, **Елгава**, **Емэн**, **Ена**, **Енсан**, **Ёвайша**, **Ёган**, **Ёнава**, **Ёнас**, **Ёркышыр**, **Ерусалім**, **Ерыхон**, **Ёсіф** і **Язэп**, **Ёў**, **Ірасэк** (**Jira'sek**), **Іржы** (**Jiri'**), **Нью-Ёрк**, **Юда**, **Юдэя**, **Юліян**, **Яганэсбург**, **Яіль**, **Якагама**, **Якаў** і **Якуб**, **Якім**, **Якінф**, **Ялянта**, **Ян Павал Другі**, **Скотлэнд-Ярд**, **Ярдан**, **Ярданія**, **Ярэмія**, **Яфэт**, **Яшкар-Ала**;
- у сярэдзіне й на канцы слова: **каёт** (**coyote**), **канвээр** (**conveyer**), **маёліка** (**maiolica**), **маёр** (**maior**), **плээр** (**player**), **праект** (**projectus**), **раён** (**rayon**), **стаэр** (**stayer**), **фаерка**, **фаервэрк** (**Feuer-**), **эякуляцыя** (**ejaculatio**); **Аюб**, **Віён** (**Villon**), **Гаяна/Гаяна** (**Guyana**), **Гіём/Гіём** (**Guillaume**), **Гуэр** (**Hujer**), **Маэр** (**Meier**), **"Таёта"** (**Toyota**); **мая** (племя), **папая**, **параноя**, **сэковая**, **фæ** (**oyer**); **Агаё** (**Ohio**), **Гоя/Гоя** (**Goya**), **Мая** (імя), **Mie** (**Milhaud**), **Мэё** (**Mayo**).

Заўвага А. Некаторыя традыцыйныя хрысьціянскія імёны (у залежнасці ад шляху пазычаньня) замацаваліся ў дэзвюх формах - з пачатковым [й] і без яго: **Ева** - **Эва**; **Яўген** - **Аўген**; **Яўстах** - **Эўстах** і **Астап**, **Астафей**; **Яўхім** - **Аўхім**; **Елізар** - **Алізар**; **Еўдакія** - **Аўдоцця**; **Е(ў)фрасіньня** - **Эўфрасіньня** й **Апраска**⁶⁸.

Заўвага Б. Часам спалучэньнем [йэ] (на пісьме **Е-**) пачынаюцца ўласныя назовы ўсходняга паходжаньня, пазычаныя праз расейскую пасярэдніцтва: **Енісей**, **Ерэван** (побач з **Эрэван**), **Есентуки**.

73. Ангельская спалучэньне гукаў [ju] на пачатку слова перадаецца праз **ю**: **Юта** (**Utah**), **гурт "Юрай Гіп"** (**Uriah Heep**), **ЮНЕСКО** (**UNESCO**); пасъля съвісцячых (**з**, **с**) і **л**, **н** - праз **ью**: **Льюкс** (**Lukes**), **Нью-Джэрзі** (**New Jersey**), **Сью** (**Sew**); пасъля **в** - праз **ию**: **інтэрвію**, **Клір-Вію** (**Clear View**); у астатніх выпадках - праз **ю**: **м'юзыкал**, **ф'южн**, **ф'ючарэз**, **Барталам'ю** (**Bartholomew**), **Г'ю** (**Hew**), **"Г'юлет Пэкард"** (**Hewlett Packard**), **Г'юм** (**Hume**), **Д'юар** (**Dewar**), **Д'юк** (**Duke**), **"Д'юран Д'юран"** (**Duran Duran**), **Мэт'ю** (**Matthew**), **П'ю** (**Pew**), **Ст'юарт** (**Stewart**), **Сэм'юэл** (**Samuel**), **Т'юдар** (**Tudor**).

Разьдзел 25. ПРАВАПІС **Э**, **Е** ПАСЪЛЯ ЗЫЧНЫХ АСНОВЫ

74. У пазычаньнях і вытворных ад іх словамах апошнія зычныя (утваральнай) асновы перад **е** зъмякчаюцца:

⁶⁶ Адрозніваецца ад словаў на **дывя-**: **дывягназ**, **дывялёг**, **дывяспара**.

⁶⁷ Пра перадаваньне спалучэньня "[й] + галосны" гл. таксама артагр. 16.

⁶⁸ Першыя прыклады ў парах (на **е**, **я**) съведчаць пра царкоўнаславянска-расейскую пасярэдніцтва ў пазычаньні, калі царкоўнаславянская пачатковае **е-** чыталася як [йэ]. Другія прыклады ў парах (на **з**, **а**) бліжэйшыя да арыгінальнага старажытнагрэцкага гучаньня.

Таксама ў дэзвюх формах замацаваліся слова з грэцкім коранем **haires-гарэза**, **гарэзльівы**, **гарэзьніца**, **гарэтык**, **гарэзія** - **ерась**, **ерэтык**.

- пры словаўтварэньні (скланенъні, спражэнъні) паводле законаў беларускай мовы: **азбэст**
- **у азбэсьце, дэкада - дэка́дзе, старт - на старце, эпізод - у эпізо́дзе;**
- пры словаўтварэньні з дапамогай уласнабеларускіх фармантаў **-ец, -еец, -ейск-:**
гвард|ыя - **гвардзеец, гвардзейскі, Багам|ы - багамец, Ганз|а - ганзейскі, Панам|а - панамец, Эўроп|а - эўрапеец, эўрапейскі.**

Заўвага А. Уласнабеларускі суфікс **-ей-** трэба адрозніваць ад іншамоўнага фарманта **-эй-**, які пішацца нязменна як у саміх пазычаньнях, гэтак і ў вытворных ад іх словамах: **арамэй - арамэйскі; музэй - музэйны; фарысэй - фарысэйскі; халдэй - халдэйскі; юдэй, Юдэ [й|а] - юдэйскі; съпідвэй, эпапэя; Касіяпэ [й|а] - касіяпэйскі; Аркнэйскія астравы, Арфэй, Калізэй, Прамэтэй, Тадэй** (побач з Тадэвуш), **Тэсэй, Элізэйскія палі** (фр. Champs Elysees).

Заўвага Б. Лексычнае значэнне вытворных ад тапоніма *Інд(ыя)* залежыць ад утваральнай асновы й словаўтваральных сродкаў:

- утваральная аснова *інд-* + суфікс **-ей-** (у складзе фармантаў **-еец, -ейск-:** *індзеец* 'аўтахтонны жыхар Амэрыкі', *індзейскі*);
- утваральная аснова *інды[й]-* бяз суфікса **-ей-** (з дапамогаю суфіксаў **-ец, -ск-:** *індыец* 'жыхар Індыі', *індыскі*).

Разьдзел 26. ПЕРАДАВАНЬНЕ ПАДВОЙНЫХ

ПАДВОЙНАЯ ГАЛОСНЫЯ

75. Пры асваенъні іншамоўных уласных імёнаў спалучэнъні галосных **аа, ёё, ёо, ёё** перадаюцца праз **аа** (я), **ээ** (еэ), **оо** (ёо): **Аахэн, Гаага/Gaaga, Каас, Маастрыхт, Сааремаа, Кляас (Klaas); Батыр-оол, Найсоо, Тоомас, Ватэрлёо (Waterloo); Остзээ, Ээстымсаа**, Леэда (Leedo).

Спалучэнъні галосных **иі, үү, үү** перадаюцца праз **ый** (ій), **үү** (юў): **Нійт (Niit), Сійг/Cійг (Siig), Тыйт (Tiit); Руўт (Ruut), Руўтэль (Rüütel), Мюўр (Müür).**

ПАДВОЙНАЯ ЗЫЧНЫЯ⁶⁹

76. У фіналях пазычанъняў (у агульнай лексыцы - пераважна назоўнікі жаночага роду на **-а, -я**) падаўжэнъне зычных **льл**, **нн**, **нън**, **цц**, **цъц**, **чч** можа захоўвацца⁷⁰:

бандэрыльля (іт. *banderilla*), камарыльля (гішп. *camarilla*), **кальля** (лац. *calla*), **кельля** (грэц. κελλί), мантывльля (гішп. *mantilla*), пэрыльля (лац. *perilla*), **сэгідильля** (гішп. *seguidilla*), эскадрыльля (фр. *escadrille*); **Дзэфірэльлі** (іт. *Zeffirelli*), **Сэвільля** (гішп. *Seville*), **Трухільлё** (гішп. *Trujillo*);

асанна, бонна, бэлядонна, ванна, геенна, дзіванна, донна, канна, мадонна, манна, панна, прымадонна, саванна, сунна, фінна; Ганна, Жанна, Канны. Але: **антэна, калёна, тона, Іна, Нона;**

доньня (гішп. *doña*⁷¹), **дуэньня** (гішп. *dueña*), **піраньня** (гішп. *piraña*); **Балёньня** (іт. *Bologna*⁷²), **Мантаньня** (гішп. *Montaña*), **Мінью** (парт. *Minho*);

Бугацьці/Bугацьці (*Bugatti*), **Лярэнцэцьці** (*Lorenzetti*), **Паваротцьці** (*Pavarotti*)⁷³;

мэцца (іт. *messo*), **піцца** (іт. *pizza*); **Бароцци** (*Barozzi*), **Гоцци/Гоцци** (іт. *Gozzi*⁷⁴), **Ніцца** (іт. *Nizza*, фр. *Nice*);

Бакачча (іт. *Boccaccio*⁷⁵), **Бэрталюччи** (іт. *Bertolucci*), **Мікелюччи** (іт. *Michelucci*), **Фэручча** (іт. *Feruccio*).

⁶⁹ Артаграма датычыць пазычанъняў з тых моваў, у якіх падаўжэнъне рэалізуецца фонетычна.

⁷⁰ Ва ўласных назовав падаўжэнъне зычных захоўваецца ў пераважнай бальшыні выпадкаў.

⁷¹ Гішпанская літара **ñ** (еñe) чытаецца прыблізна як [н'н'].

⁷² Італьянскае спалучэнъне **gn** чытаецца прыблізна як [н'н'].

⁷³ Канцавое спалучэнъне **-tti** з падвойнымі зычнымі перадаецца праз **-цьці**, як і канцавое спалучэнъне **-ti** - праз **-ци** (гл. разьдзел 23).

⁷⁴ Італьянскае спалучэнъне **zz** чытаецца прыблізна як [цц] або [дздз].

⁷⁵ Італьянскае спалучэнъне **csci** чытаецца прыблізна як [ч'ч'].

77. У астатніх выпадках у пазычаньнях падвойныя напісаныя зычных мовы-крыніцы перадающа адной адпаведнаю літараю: **абат** (*abbat-*), **акорд** (*accordo*), **анатацыя** (*annotation*), **апарат** (*apparatus*), **багі** (*buggy*), **брутто** (*brutto*), **будызм** (*buddhism*), **вагабіты** (ад *Wahhab*), **каса** (*cassa*), **карозія** (ад *corrosio*), **маса** (*massa*), **нэта** (*netto*), **рапарт** (*rapport*), **сымэтрыя** (*symmetria*), **элін** (*Ellin*), **эфект** (*effectus*); **Бразавіль** (*Brazzaville*), **Гэнрьета** (*Henriette*), **Мэка** (*Messa*), **Ота** (*Otto*), **Фэрара** (*Ferrara*).

Заўвага. Паводле гэтага ж прынцыпу перадаецца нямецкае спалучэнне **dt** [тт] – праз адну літару **т**: **Вундт** (*Wundt*), **Гумбалт** (*Humboldt*), **Дармштат** (*Darmstadt*), **Шміт** (*Schmidt*).

Разъдзел 27. ПЕРАДАВАНЬНЕ ГРЭЦКАЕ ЛІТАРЫ **В**

78. Грэцкая літара **в** ("бэта") традыцыйна перадаецца праз **б**⁷⁶: **альфабэт**, **араб**, **базылянін**, **барбар**, **габрай** і **габрэй**, **д'ябал**, **лямбда**, **сыбіля**, **сымбаль**; **Арабія**, **Арабійская пустэльня**, **Візантыя**, **Лібан**, у т. л. біблейзмы: **амброзія**, **Абэль**, **Бабілён**, **Біблія**, **Бэтлеем** і **вытворнае батлейка**, **Рэбэка**.

Заўвага. Хрысьціянскія асабовыя імёны замацаваліся ў розных формах – у залежнасці ад часу й крыніцы асваенія, у выніку чаго ўтварыліся пары: **Аблажэй** – **Аўлас** (ў < в), **Абрам** – **Аўрам**, **Альжбета** – **Лізавета**, **Базыль** – **Васіль**, **Варбара** – **Варвара**, **Баўтрамей** – **Варфаламей**, **Габрыель** – **Гаўрыла**, **Бэнэдыкт** – **Венядзікт**, **Сабастыян** – **Савасцян**.

Разъдзел 28. ПЕРАДАВАНЬНЕ **S** ГЕРМАНСКІХ МОВАЎ

79. Спалучэнныі ангельскае мовы "**санорны + s**"⁷⁷ перад зычнымі, на канцы слова, а таксама на канцы асновы ў складаным слове перадающа праз **з** (транскрыбующа): **ф'ючарз**, "Бітлз", **Голмз**, **Гэлмэдэйл**, **Джэймз**, **Куйнз**, **Мілз**, "Ролінг/Ролінг Стоўнз", **Фаўлз**, **Чарлз** **Дыкенз**; але: **джынсы**. Іншыя спалучэнныі з германскіх моваў (у т. л. ангельскае) зь літараю **s** у гэтым становішчы перадающа праз **с(ь)** (транслютарующа): **омбудсман**, **гебітскамісар**, **рыксдаг**, **спартсмен**, **яхтсмен**, **Аўгсбург/Аўгсбург**, **Вільгэльмсграфэн**, **Вісбадэн**, **Вісбю** (*Visby*), **Ейтс**, **Карльсруэ**, **Лідс**, **Масачусэтс**, **Патсдам**, **Пітсбург/Пітсбург**, **Портсмут**, **Рэгенсбург/Рэгенсбург**, **Юсдал** (*Ljusdal*).

Заўвага. Спалучэнне **ss** незалежна ад становішча перадаецца праз адно **с** – паводле агульнага правіла: **бос** (*boss*), "мэсэршміт" (< *Messerschmidt*), **крос** (*cross*); **Бес** (*Bess*), **Вайс** (*Weiss*), **Васэрман** (*Wasserman*), **Гес** (*Hess*), **Джэсіка** (*Jessica*), **Масачусэтс** (*Massachusetts*), **Місісипі** (*Mississippi*).

Разъдзел 29. ПЕРАДАВАНЬНЕ СПАЛУЧЭННЯ **EI** НЯМЕЦКАЕ МОВЫ

80. У пазычаньнях зь нямецкае мовы спалучэнне **ei** перадаецца праз **ай** (яй): **гаўляйтэр**, **глінтвайн**, **майстар**, **партвайн** (побач з **партвэйн**), **райсфэдэр**, **райхстаг**, **ляйтматыў**; **Айзэнах**, **Айнштайн**, **Вайс**, **Ляйпцыг**, **Мангайм**, **Райх**; але: **клейстар**, **кранштэйн**, **маркшэйдэр**, **рэйс**⁷⁸.

Разъдзел 30. ПЕРАДАВАНЬНЕ НЕХАРАКТЭРНЫХ ДЛЯ БЕЛАРУСКАЕ МОВЫ ГУКАЎ

ПЕРАДАВАНЬНЕ **Ө** И **F** (ПРАВАПІС **Т**, **Ф**)

81. Праз **т** перадаецца міжзубны зычны [θ], які абазначаецца:

- у грэцкай мове – літараю **θ** ("тэта"), лацінкаве абазначэнне **th**: **артаграфія**, **артадокс**, **артапэд** (орθω-/orthο-), **маратон** (*Мараθών/Marathon*), **матэматыка** (*μαθηματικά/mathematica*), **міт**, **мітычны**, **міталёгія** (*μυθολογία/myth-*), **патас**, **патэтыка**, **патэтычны** (*παθητικός/path-*), **рытм**, **альгарытм**, **лягарытм**, **арытмэтыка** (*-ρυθμική/rhythmic-*), **катэдра** (*καθέδρα/cathedra*), **этэр** (*αἰθήρ/aethēr*), **Пітагор/Пітагор** (*Πυθαγόρ/Pythagor-*); але: **рыфма**;
- у ангельскай мове – спалучэннем **th**: **Бэт** (*Beth*), **Нортфілд** (*Northfield*), **Плімут** (*Plymouth*), **Саўтгэмптан** (*Southampton*), **Торнтан** (*Thornton*), **Трэйл** (*Thrale*), **Тэтч** (*Thatch*).

⁷⁶ Такое асваеніе запабягае скажэнню пры перадаваньні адпаведнага гуку праз грэцкае пасярэдніцтва: **абат**, **рабін**.

⁷⁷ Ня блытаць літары **s** зь літараю **с**, якая ў фіналях (перад "німым" **e**) абазначае [**с**]: **Брус** **Ўіліс** (*Bruce Willis*), **Джэймз** **Джойс** (*Joyce*).

⁷⁸ Гэтае правіла не пашыраецца на слова ненямецкага паходжаньня **басэйн**, **бэйдж**, **грэйпфрут**, **рэйд**; **Дэйвід**, **Пэйдж**, **Эйр**.

у фіналях **th** перад [i] перадаєцца празь [tʃ'] - паводле агульнага правіла: **Кэті** (Cathie).

Заўвага А. Некаторыя пазычаныні з грэцкае ці праз грэцкую мову, у залежнасці ад шляху пазычвання, замацаваліся ў двух розных варыянтах: **Атэны** - **Афіны**, **Гальгота**/**Гальгота** - **Галгофа**/**Галгофа**, **Гіяцынт** - **Іякінф**, **Рут** - **Руф**, **Туцыдыд** - **Фукідыд**.

Заўвага Б. Шэраг хрысьціянскіх імёнаў мае некалькі формаў: **Агапа**, **Агата**; **Тамаш**, **Хама**; **Тодар**, **Фёдар**, **Хведар**, **Ходар**; **Тадэвуш**, **Хадзей**; **Фядос**, **Хвядос**, **Ходас** ды інш.

82. Праз **ф** перадаєцца гук [f]⁷⁹, які абазначаеца грэцкаю літараю **φ** ("фі", лацінкавае абазначэнне **ph**), літараю **f**, а таксама літараю **v** у нямецкай ды галяндзкай мовах: **флюор**, **фтор**, **фтызіятар**, **асфальт**, **эфэмэрны**; **фальш**, **фанабэрыя**, **фальварак**, **"фольксваген"**, **фіранка**, **вафля**, **вэрф**, **ляфэт**, **сафіт**; **фасмэр**, **Фаўлз**, **Фогель/Фогель**, **Дафніс**, **Кафка**, **Кліф**, **"Люфтганза"**.

Заўвага А. Некаторыя пазычаныні замацаваліся ў асвоенай форме: **хваля**, **ахвяра**, шэраг іншых ужываеца ў розных варыянтах (залежна ад ступені й характару асваення): **кафля** й **кажля**; **куфаль** і **кухаль**; **фасоля** й **квасоля**, **пасоля**, **хвасоля**; **фартух** і **хвартух**; **фуфайка** й **куфайка**.

Заўвага Б. Словы **аўганец**, **аўгані**, **аўганскі**, **Аўганістан** пішуцца адпаведна вымаўленню.

ПЕРАДАВАНЬНЕ [w]

83. Білябіяльны гук [w] ангельскае, францускае, гішпанскае ды іншых моваў перадаєцца:

- у спалучэньях "**[w] + галосны**" ў абсолютным пачатку й "**зычны + [w] + галосны**" ў агульной лексыцы ў адных выпадках праз **w** складавае: **уайт-съпірыт**, **уік-энд**, **вуаль**, **куртуазны**, **пуанты**, **буржуа**; у іншых - праз **v**: **ват**, **съпідвэй**, **трамвай**; але: **сүінг**, **түід**, **түіст**; ва ўласных назовах і ў вытворных ад іх словах у памянёных спалучэньях можа пісацца ў нескладавае: **ўат/уат**, **ўітні/уітні**, **ўімбэлдан/уімбэлдан**, **ўэлз/уэлз**, **ўэмблі/уэмблі**, **ўэстмінстэр/уэстмінстэр**, **Болдўін/Болдуін**, **Пўанкарэ/Пуанкарэ**, **Пўэрта-Рыка/Пуэрта-Рыка**, **"Сўар"/"Суар"**, **Сўіфт/Суіфт**, **Франсўа/Франсуа**; але:

Вашынгтон/Вашынгтон;

- у становішчы між галоснымі:

у сярэдзіне асновы - праз **ў** нескладавае: **Гаўард**, **Дэлаўэр**, **Паўэл**, **Таўэр**;

на канцы асновы скланяльных назоўнікаў з канчаткам **-а** - праз **v**: **Аёва**, **Атава**, **Ашава**.

ПЕРАДАВАНЬНЕ ё

84. Гук францускае⁸⁰, шэрагу германскіх, вугорскае, турэцкае ды іншых моваў [**ö**] (агублены **ø**) перадаєцца:

a) у галіцызмах на **-eur**⁸¹:

- пасъля **к**, **л** - праз **ё**: **бракёр**, **кіяскёр**, **клякёр**, **маркёр**, **панікёр**, **хранікёр**; **дублёр**, **жыклёр**, **кантралёр**, **мэдалёр**, **суфлёр**, **філёр**;

- пасъля іншых літараў - праз **ø**: **антрэпрэнэр**, **банітэр**, **білетэр**, **брэтэр**, **валтыхжэр**, **гіпнатызэр**, **гравэр**, **грымэр**, **гувэрнер**, **дэзэртар**, **каскадэр**, **кандыцыянэр**, **коміваяжэр**,

⁷⁹ Апроч пазычанняў, літара **ф** выступае ў выклічніках і гука перайманьнях: **фе**, **фу**, **фрр** ды інш.

⁸⁰ У францускай мове існуць два пярэднія агубленыя галосныя гуки: закрыты [ø] і закрыты [œ], аднак характар іх асваньня ў беларускай мове тоесны.

⁸¹ Рознае асваенне этымалягічна тоесных суфіксаў дазваляе разьмежаваць слова з розным значэннем: **кантро́лер** (прылада, анг. controller) - **кантралё́р** (асоба, фр. contrôleur), **марке́р** 'пісьмовая прылада' (анг. marker) - **марке́р** 'більярдавы служжка' (фр. marqueur), **парлямэнтэ́р** 'асоба, якая вядзе перамовы' (фр. parlementaire) - **парлямэнтэ́р** 'дэпутат парлямэнту' (ням. Parlamentarier), **пражэ́ктар** (прылада, анг. projector) - **пражэкто́р** (асоба, фр. projec(t)eur).

Якасьць этымалягічных [o], [ø] у суфіксах на **-р** (анг. **-er**, фр. **-aire**) пад націскам захоўваеца: **баксэ́р** (boxer), **валянто́р** (volontaire), **дактрыно́р** (doctrinaire), **драмадэ́р** (dromadaire), **легіяно́р** (legionnaire), **мільянэ́р** (millionnaire), **мушкетэ́р** (mousquetaire), **нэсесэ́р** (necessaire), **партнэ́р** (partner, partenaire), **рэпартэ́р** (reporter), **саліто́р** (solitaire), **фунікуле́р** (funiculaire).

мантэр, **марадэр**, **мэлянжэр**, **пазэр**, **парфумэр**, **пля́нер**, **пражэктор**, **прызэр**, **рэжысэр**, **рэзанэр**, **сапэр**, **сутэнэр**, **тапэр** (музы́ка), **транспартэр**, **трасэр**, **фантазэр**, **фразэр**, **франдэр**, **фуражэр**, **шофэр**, **экспартэр**.

Заўвага. Шэраг галіцызмаў на **-eur** (*acteur*, *liqueur*, *visiteur*) у беларускай мове мае аднакаранёвыя адпаведнікі зь іншымі фіналямі: **актор** (лац. *actor*), **ліквор** (лац. *liquor*), **візитант**. Адпаведнікамі расейскіх словаў на **-ёр/-ор**, утвораных на ўзор галіцызмаў (вахтёр, лифтёр, шахтёр), ёсьць слова з уласнабеларускім суфіксам **-ар**: **вахта́р**, **ліфта́р**, **шахта́р**⁸²; або іншыя: дирижер – дырыгент (ням. *Dirigent*), масажер – **масажнік**, тренажер – **сымулятар** (англ. *simulator*).

б) у іншых выпадках:

- пасъля зубных **д**, **т** і зацьвярдзелых **ж**, **ш**, **дж**, **ч**, **р** ды не пад націскам – праз **э**: **фрэ́кен** (*fröken*), **Дө́ніц** (*Dönitz*), **Інёнү́** (*Inönü*), **Пэ́тэфі** (*Petöfi*), **Сё́дэрстрэм** (*Söderström*), **Сёра́** (*Seurat*), **Шре́дэр** (*Schröder*);
- пасъля заднеязычных **г** (**ѓ**), **к**, **х** не пад націскам – празь **е**: **пэ́нгে** (*pengö*);
- у астатніх пазыцьях пад націскам, а таксама на канцы ўласных назоваў не пад націскам – празь **ё**: **бёміт** (*böhmit*), **гёз** (*geuzen*), **гётыт** (*goethit*), **лёс** 'горная парода' (*Löss*), **Бёль** (*Böll*), **Вёрнэр** (*Wörner*), **Гёбэльс/Гёбэльс** (*Göbbels*), **Гёльдэрлін** (*Hölderlin*), **Гётэ/Гётэ** (*Goethe*), **Гёхст** (*Noechst*), **Зёйдэр-зээ** (*Zuiderezee*), **Кёльн** (*Köln*), **Лёві** (*Loewi*), **Мёбіюс** (*Möbius*), **Мёсбаўэр** (*Mössbauer*), **Нётэр** (*Noether*), **Пёпэльман** (*Pöppelmann*), **Сёдэрстрэм** (*Söderström*), **Фёрстэр** (*Förster*); **Мальмё** (*Malmö*).

ПЕРАДАВАНЬНЕ Ў

85. Гук нямецкае, францускае, турэцкае ды іншых моваў [ü] (агублены **i**) перадаецца:

а) празъ **ю**:

- на пачатку і ў сярэдзіне слова – пасъля зычных (акрамя зубных і зацьвярдзелых): **бюджэт**, **бюлетэнь**, **бюро**, **гіпюра**, **зюйд**, **камюніке**, **купюра**, **кювэт**, **кюрэ**, **манікюр**, **мюсльі**, **нюанс**, **плюпітар**, **пюре**, **рыдыкюль**, **рэзюмэ**, **сюжэт**, **сюзэрэн**, **сюрприз**, **фюзэляж**; **юэр**, **Віктор Юго/Юго**, "Л'Юманітэ", **д'Юрвіль** (*d'Urville*), **Агюст/Агюст**, **Зюс**, **Вюртэмбэрг/Вюртэмбэрг**, **Кюі**, **Кюры**, **Мюлер**, **Мюнстэр**, **Мюнхэн**, **Цюрых**, **Эркюль**.
- у канцы слова: **авэню**, **дэжа-вю**, **мэню**, **парвэню**, **рэвю**, **экю**, **Камю**, **Сю**;

б) праз **у** – у сярэдзіне слова пасъля зубных (**д**, **т**) і зацьвярдзелых **ж**, **ш**, **дж**, **ч**, **р**⁸³: **адультэр**, **брашура**, **гарнітур**, **джут**, **дукер**, **журы**, **канфітур**, **кутур'е**, **мініятура**, **натурн**, **натурморт**, **партытура**, **стуардэса**, **тубаж**, **тубінг**, **тульпан**, **турбан**, **турма**, **турынгіт**, **увэртура**, **фрытур**, **этуд**; **Брукнэр**, **Дусэльдорф**, **Руген/ Руген**, **Турынгія/Турынгія**;

в) празъ **ю** – пасъля **дз**, **ц** у францускіх уласных назовах: **Балядзюр** (*Balladure*), **Дзюбўя** (*Dubois*), **Дзюма** (*Dumas*), **дзю Пон** (*du Pont*), **Тарцюф** (*Tartufe*), **Цюільры** (*Tuilry*).

Заўвага. Некаторыя слова замацаваліся зь **ю**: **бардзюр**, **дзюза**, **дзюна**, **дзюшэс**, **касьцюм**, **цибік**, **цибяцейка**, **циоль**, **циоркізм**.

ПЕРАДАВАНЬНЕ НЕКАТОРЫХ ГАЛОСНЫХ АНГЕЛЬСКАЕ МОВЫ⁸⁴

86. Націскныя гукі звычайна транскрыбууюцца:

– праз **э**:

[æ] (адкрыты **э**): **гэві-мэтал** (*heavy metal*), **гэнд** (*hand*, але **гандбол**), **джэз** (*jazz*, побач з **джаз**), **кэб** (*cab*), **кэмпінг** (*camping*), **кэтч** (*catch*), **лэндровэр** (*landrover*), **рэп** (*rap*),

⁸² Паводле гэтае словаўтваральнайе мадэлі ўтвораны **кірысар** (ад старабел. **кірыс**; фр. *cuirasier*; рас. **кирасир**).

⁸³ У выпадках з заходнезўрапейскімі мовамі напісаныне такіх словаў праз **у** часта азначае вяртаньне спрадвечнае лацінскае формы: **дукер** (ням. *Düker* ад лац. *ducere*), **кампітар** (англ. *computer* ад лац. *computare*), **дистрыбутар** (англ. *distributor* = лац. *distributio*), **авантура**, **мініятура**, **натурморт**, **фрытур** (фр. *-ture* ад лац. *-tura*) – на ўзор: **арматура**, **літаратура**, **натура**. Пры гэтым, па-першое, захоўваецца блізкая да арыгіналу якасць папярэдняга зынага; па-другое, захоўваецца паралелізм кірылічнага й лацінкавага напісаньня.

⁸⁴ У разьдзеле не разглядаецца шэраг даўніх англіцызмаў, якія прыйшли ў беларускую мову пры пасярэдніцтве трэціх моваў і аформіліся насуперак асноўным прынцыпам асваенія.

хэлі-энд (happy end), **чэмпіён** (champion); **Эбі** (Abby), **Элан** (Alan), **Эн** (Ann), **Вэнс** (Vance), **Гэлап/Гэлап** (Gallup), **Гэмпстэд** (Hampstead), **Джэк** (Jack), **Кэмблэл** (Campbell), **Кэмп-Дэйвід** (Camp David), **Кэнтэрбэры** (Canterbury), **Кэрал** (Carrol), **Мангэтан** (Manhattan), часопіс "Мэн" (Man)⁸⁵, **Нэнси** (Nancy), **Пэдынгтан/ Пэддингтан** (Paddington), **Рэндам** (Random), **Сэм** (Sam); але: **хэт-трик** (hat trick);

[**ɪ**] (напружаны **ə**): **кэрлінг** (curling), **сэр** (sir), **серфінг** (surfing); **Эрні** (Ernie), **Бэрнз** (Burns), **Берклі** (Berkeley), **Гэртын/Гэртын** (Girtin), **Дэрбі** (Derby), "Дып Пэрпл" (Deep Purple), **Кэрзан** (Curzon), **Кірк** (Kirk), **Кэрст** (Kerst), **Кэртыс** (Curtis), **Мэрдак** (Murdoch), **Пэрл-Гарбар** (Pearl Harbor), **Тэрнэр** (Turner), **Фэрбэнкс** (Fairbanks), **Чэрчилль** (Churchill), **Шэрлак Голмз** (Sherlock Holmes);

[**E**] (пачынаецца з вузкага й канчаецца шырокім **ə**): **Гэры/Гэры** (Gary), **Кэры** (Carie), **Мэры** (Mary);

[**e**] (вузкі **ə**), апроч становішча пасъля заднеязычных: **бэстсэлер** (bestseller), **вэстэрн** (western), **пэні** (penny); **Эдўард** (Edward), **Элм** (Elm), **Біг-Бен/Біг-Бэн** (Big Ben), **Джэсіка** (Jessica), **Мэгі/Мэгі** (Meggie), **Ўэстмінстэр** (Westminster); у т. л. у складзе дыфтонгу [**εɪ**]: **гайвэй** (highway), **рэмэйк** (remake)⁸⁶; **Дэйвід** (David), **Солт-Лэйк-Сіці** (Salt Lake City).

Заўвага А. Гук [**e**] пасъля заднеязычных [**g**], [**k**] – перадаецца празь **e** (паводле агульнага правіла): **гетэр** (getter), **кетчуп** (ketchup), **скетч** (sketch); **Келі** (Kelly), **Кембрыйдж** (Cambridge), **Кент** (Kent), **Кенэдзі** (Kennedy), **Кэры** (Kerry); у т. л. у складзе дыфтонгу [**εɪ**]: **гейм** (game), **кекс** (cakes)⁸⁷, **Гейл/Гэйл** (Gail);

Заўвага Б. Пачатковыя спалучэнъні **Ir** і **Ur** перад зычнымі ва ўласных назовах трансълітаруюцца: **Ірвінг/Ірвінг** (Irving), **Урбан** (Urban).

– праз **a**:

[**A**] (кароткі адкрыты **a**): **ланч** (lunch), **панк** (punk); **Бафала** (Buffalo), **Гас/Гас** (Gus), **Джастын** (Justin);

[**ɑ:**] (доўгі глыбокі **a**): **Арчы** (Archie), **Барбі** (Barby), **Ланс** (Lance).

87. Літары, якія абазначаюць ненаціскныя кароткія гуکі, пры асваеньні словаў звычайна трансълітаруюцца:

– [**æ**] ([ɛ̄]):

a - a: **Бэнджамін** (Benjamin), **Джэсіка** (Jessica), **Мангэтан** (Manhattan), **Урбан** (Urban);

u - y: **Каламбус** (Columbus), **Пітсбург/Пітсбург'** (Pittsburgh), **Руфус** (Rufus); але ў канцавым спалучэнъні **-bury** транскрыбуеца: **Кэнтэрбэры** (Canterbury), **Садбэры** (Sudbury);

e - ə: **mістэр** (mister), **трэнэр** (trainer), **хэпенінг** (happening); **Паўэл** (Powell), **Сэм'юэл** (Samuel);

пасъля [**g**], [**k**], [**l**] **e - e**: **кулeр** (cooler), **покeр** (poker);

апроч **e** пасъля шыпачых, а таксама **o**, якія падлягаюць аканью: **дышпэтчар** (dispatcher), **мэнэджар** (manager); **Каламбус** (Columbus); **Кэнан** (Cannon), **Кэрал** (Carrol);

– [**ɪ**] ([ī]):

i - i пасъля мяккіх: **Ірвінг/Ірвінг** (Irving); у т. л. на канцы слова – паводле агульнага правіла: **Тэдзі** (Teddy);

i - ы пасъля зубных і зацьвярдзелых: **порыдж** (porridge), **пудынг** (pudding); **Арчы** (Archie), **Джастын** (Justin), **Джэсіка** (Jessica);

e - ə: **Бэнэт** (Bennett), **Невада** (Nevada);

пасъля [**g**], [**k**], [**l**] **e - e**: **Бэкет** (Beckett), **Дыкенз** (Dickens).

⁸⁵ Таксама **ə** пішацца ў вытворных англіцызмах: **бізнэсмен**, **бушмен**, **кангрэсмен**, **рэкардсмен**, **спартсмен**.

⁸⁶ Лацінская прыстаўка **re-** ў складзе англіцызмаў захоўвае сваё арыгінальнае аблічча – **рэ-**.

⁸⁷ Словы **кекс**, **тренэр** ды некаторыя інш. замацаваліся без чаканага **й**.

88. Дыфтонг [ou] у націскным становішчы транскрыбуеца - **оў**: *Гоўп* (*Nope*), *Доўл* (*Dole*); у ненаціскным - перадаеща як **аў** (у выніку рэалізацыі "аканьня") : *Гітрай* (*Heathrow*), "Ўіндаўз" (*Windows*); але: *Глазга/Глазга* (*Glasgow*).

89. Спалучэнне літараў **tch** перадаеца праз **тч** (трансълітаруеца): дысплэтчар, кетч, кетчуп, матч, скетч, скотч, Мітчэл.

Частка IV. ПРАВАПІС АБРЭВІЯТУРАЙ

90. Часткі складанаскарочаных словаў пішуцца так, як і ў цэлых словаў, часткамі якіх яны ёсьць: "Белшына" - **беларуская шына**, зямфонд - **земельны фонд**, лясгас - **лясная гаспадарка**.

Заўвага. Слова раён пры ўтварэньні складовых абрэвіятураў скарачаецца як **рай-**: **раёны** аддзел адукацыі - **райса**, **раёны** камітэт - **райкам**, **раёны** фінансавы аддзел - **райфа**.

91. Пачатковая літара **ў** не складае ў ініцыяльных абрэвіятурах перадаеца як **у** складае: Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт - **БДЭУ**, раённая ўправа ўнутраных справаў - **РУУС**, самаходная артылерыйская ўстаноўка - **САУ**.

92. Пачатковыя дыграфы **дж**, **дз** у ініцыяльных абрэвіятурах перадаюцца як **д**: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт - **БДУ**, Джамбульскі тэхналягічны інстытут - **ДТИ**⁸⁸.

93. Пры асваеніі абрэвіятуры-пазычаньні трансълітаруюцца: НАТО (NATO), ЮНЭСКО (UNESCO).

94. Звычайна вытворныя ад абрэвіятураў слова могуць мець два варыянты правапісу - фанэтичны й абрэвіяцыйны: БНР - бээнэраўскі й **БНРаўскі**, БРСМ - бээрэсэмавец і **БРСМавец**, БССР - бээсэсэраўскі й **БССРаўскі**, КГБ - кагэбісцкі й **КГБісцкі**; МАЗ - мазавец і **МАЗавец**, НКВД - энкавэдыст і **НКВДыст**; але толькі ААН - **аанаўскі**, ИТАР-ТАСС - **ІТАР-ТАССаўскі**.

⁸⁸ Аднак пры скарачэнні імёнаў да ініцыялаў пачатковыя дыграфы **Дж-**, **Дз-** перадаюцца цалкам: **Джордж** - **Дж.** Буш, **Дзіна** - **Дз.** Шымук, пры гэтым мяккасць [дз'] на пісьме не адлюстроўваецца: **Дзьмітры** - **Дз.** Даўгяля.

- ⁱ Вільня, 1918 (адначасова й лацінкаю: B. Taraškiewič. Biełaruskaja hramatyka dla škoł); апошнєе прыжыцьцёвае выданьне, 5-е: Вільня, 1929; рэпринты: Мінск, 1991; Нью-Ёрк, 1992; наступныя выданьні (у т. л. пад іншымі назовамі): Менск, 1941; Менск, 1943; Розэнгайм, 1950.
- ⁱⁱ Пратакол Канфэрэнцыі ў справе абгаварэнья навуковай тэрміналёгіі і правапісу ў праграмах і падручніках беларускіх школ... // Запісы БІНІМ. 2005. №28.
- ⁱⁱⁱ Hramatyka biełaruskaj mowy / Apracawaй B. Pačobka. Wilnia, 1918.
- ^{iv} A. Łuckiewič i J. Stankiewič. Biełaruski prawapis. Wilnia, 1918; а таксама рукапіс: Anton Łuckiewič. Biełaruskaja hramatyka pawodlüh lekcij čytanych na Biełaruskich Wučycielskich Kursach u Wilni u 1915-1916 hh. Čaść I. Fonetyka i etymologija. Wilnia, 1916 (паводле: Генадзь Цыхун. Хроніка_беларусазнаўчага жыцця // Кантакты і дыялогі. 1996. №1. Студзень. С. 42).
- ^v rùdolf àbiht i iānka stankèwič. pròsty spòsab stàcca ÿ karòtkim čàse hràmatnym. brèslaŭ, 1918. Падрабязьней пра погляды Я. Станкевіча на правапісныя пытаньні гл.: Юрась Бушлякоў. Ян Станкевіч як ідэоляг беларускага моўнага пурыму // Ян Станкевіч: Зб. твораў. У 2 т. Менск, 2002. Т. 2. С. 534-578.
- ^{vi} У прадмове да 5-га выданьня, пераробленага й пашыранага, Тарашкевіч пісаў: "Аўтар «Бел. грам. для школ» сам цяпер бачыць дужа выразна цэлую чараду яшчэ спрэчных пытаньняў (у аканьні, у правапісе чужаземных слоў і інш...), бачыць патрэбу і магчымасць спрашчэння правапісу".
- ^{vii} Працы Акадэмічнае конфэрэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбуکі (14-21 лістапада 1926 г.). Менск, 1927.
- ^{viii} Беларускі правапіс (проект) / Апрацаўаны Правапіснай Камісіяй БАН. Менск, 1930.
- ^{ix} Проект спрашчэння беларускага правапісу / Інстытут Мовазнаўства БАН. Менск, 1933. У прадмове да выданьня складальнікі пісалі: "Тарашкевіч меў поўную рацыю заявіць у прадмове да сваёй граматыкі, што «ўсё найважнейшае зроблена добра»" (С. 3).
- ^x Сяргей Запрудскі. Развітанне з міражамі // Настаўніцкая газета. 1992. №№90-93. 4, 7, 11, 14 лістапада.
- ^{xi} Аб зьменах і спрашчэнні беларускага правапісу: Пастанова Савету Народных Камісараў БССР // Звязда. 1933. №189. 28 жніўня; Збор законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага Ўраду Беларускай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі. 1933. №33. 8 верасьня. Паст. 230. Пра палітычныя ўмовы правядзенія рэформы гл.: Леанід Лыч. Рэформа беларускага правапісу 1933 года: Ідэалагічны аспект. Менск, 1993.
- ^{xii} B. P. Вячорка. Асноўныя графіка-арфаграфічныя асаблівасці мовы перыёдкі Заходній Беларусі (1920-1939 гг.) // Беларуская лінгвістика. Вып. 29. Мінск, 1986. С. 32-39.
- ^{xiii} Зьміцер Саўка. Моваведная канфэрэнцыя 1942 году // Запісы БІНІМ. 2005. №28.
- ^{xiv} Фактычна аўтарамі "Правапісу" выступілі таксама Антон Адамовіч і Кастусь Шкуцька.
- ^{xv} Вітаўт Кіпель. Беларусы ў ЗША. Менск, 1993. С. 317.
- ^{xvi} Сяргей Запрудскі. Правапісныя рэформы ў славянскіх літаратурных мовах у XX стагоддзі. Мн., 1998. С. 14.
- ^{xvii} Праўда, гэтыя выпраўленыні мелі выключна ідэалагічны характар: Пра дадаткі і папраўкі да пастановы СНК "Змены і спрашчэнні беларускага правапіса" // Звязда. 1933. №271. 8 снежня; Пастанова Совета Народных Камісараў БССР "Аб дадатках і папраўках да пастановы СНК БССР "Аб зменах і спрашчэнні беларускага правапіса" // Збор законаў і загадаў Рабоча-Сялянскага Ўраду... 1933. №51. 20 снежня. Паст. 335; асобнае выданьне: Правапіс беларускай мовы / БАН; Інстытут мовазнаўства; Адказ. рэд. А. Александровіч. Менск, 1934.
- ^{xviii} Праект змен і ўдакладненні беларускага правапісу, распрацаўаны Арфаграфічнай камісіяй Інстытута мовы, літаратуры і мастацтва Акадэміі навук БССР пад кіраўніцтвам правадзейнага члена АН БССР Якуба Коласа // Настаўніцкая газета. 1951. №32. 9 жніўня; асобнае выданьне: [Мінск], [1951] (паводле: Змены беларускага правапісу ў Савецкай Беларусі: Зб. дакумэнтаў / Уклад. і рэд. Віктар Мухін. Менск-Гомель, 2000. С. 15. Тут год выданьня падаецца, відаць, паводле рэканструкцыі з картатэкі Аддзелу беларускай літаратуры Нацыянальнае бібліятэкі Беларусі) або [1952] (паводле: Беларуское мовазнаўства: Бібліяграфічны ўказальнік (1825-1965). Мінск, 1967. С. 284. №2298).
- ^{xix} Аб удакладненні і частковых зменах існуючага беларускага правапісу (Пастанова Савета Міністраў БССР) // Звязда. 1957. №120. 23 мая; У дапамогу настаўніку. №4. Ліпень-жнівень. С. 3-7. Новы правапісны збор выйшаў толькі праз два гады: Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі / БАН; Міністэрства асветы БССР. Мінск, 1959.
- ^{xx} П. Садоўскі. Новы слоўнік - новы правапіс? // Беларусь. 1989. №9. Верасень. С. 23.

^{xxi} "Тарашкевічаў правапіс меў шэраг недахопаў (...), тым не менш ён задавальняў патрэбы грамадства ў агульнапрынятых правапісным кодэксе і **аб'ядноўваў** усіх беларусаў незалежна ад іх палітычных поглядаў, веравызнання, месца жыхарства і г. д.

Гэтай важнай кансалідуючай функцыі не змог выканаць правапіс, уведзены ў 1933 годзе, дзеля палітычнага моманту. Русіфікацыі па сваёй сутнасці ён (...) **падзяліў** беларусаў..." (Заява ўдзельнікаў нарады "Пытаныні рэформы беларускага правапісу", скліканай Таварыствам беларускай мовы АН БССР (травень 1991 г.) // Чырвоная змена. 1991. №23. 3-9 чэрвеня).

^{xxii} Рэкамендацыі Камісіі па ўдасканаленні правапісу беларускай мовы Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны // Наша слова. 1993. №15. 14 красавіка.

^{xxiii} Разьдзел V. [Пункт] 6 // Звязда. 1990. №220. 25 верасня; Беларуская мова і літаратура ў школе. 1990. №11. Лістапад. С. 3-11. С. 10; Государственная программа развития белорусского языка и других национальных языков в Белорусской ССР // Советская Белоруссия. 1990. №220. 25 сечнября.

^{xxiv} Фрагмэнты пастановы канфэрэнцыі: Наша слова. 1992. №50. 16 снежня; рэляцыя: Здзіслаў Сіцько. Праблемы і тэндэнцыі // Наша слова. 1992. №№50, 52. 16, 30 снежня.

^{xxv} Збор пастанов Урада Рэспублікі Беларусь. 1993. №23(95). 20 жніўня. Арт. 458.

^{xxvi} Ад Дзяржаўнай камісіі па ўдакладненню правапісу беларускай літаратурнай мовы // Звязда. 1994. №17. 26 студзеня; кніжная публікацыя: Выніковы дакумент Дзяржаўнай камісіі па ўдакладненні правапісу беларускай літаратурнай мовы // Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны: Документы і матэрыялы 1989-1997 гг. / Уклад. Я. А. Цумараў. Мінск, 1999. С. 96-100.

^{xxvii} Высновы Дзяржаўнай камісіі па ўдакладненню правапісу беларускай літаратурнай мовы // Звязда. 1994. №187. 13 верасня; ЛіМ. 1994. №37. 16 верасня; Наставніцкая газета. 1994. №75. 17 верасня).

^{xxviii} Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі (праект новай рэдакцыі) / НАНБ; Інстытут мовазнаўства. Мінск, 1999, 2002, 2004. Аналіз першага варыянту праекту гл.: Зміцер Паўлавец. Паспех - курам на смех: Патрэбны грунтоўны арфаграфічны звод // ЛіМ. 2000. №7. 18 лютага; Павел Сцяцко. Сучасныя моўныя рэальнасці і праект новай рэдакцыі "Правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" // Роднае слова. 2000. №3. Сакавік. С. 30-34.

^{xxix} Юрэс Бушлякоў. Беларуская літаратурная мова: патэнцыял нармалізацыі: фанетыка, арфаэпія, правапіс // Роднае слова. 2001. №11. Лістапад. С. 24-30; Сяргей Запрудскі. У камісіі па ўдасканаленні правапісу // Наша слова. 1991. №43. 11-17 снежня.

^{xxx} Канцэпцыю канвэргенцыі сформуляваў Генадзь Цыхун (Трэба змірыцца з суіснаваннем дзвюх правапісных нормаў // Наша слова. 1993. №15. 14 красавіка).

^{xxxi} Умоўны назоў для наступнага "тарашкевіцкага" правіла: "У другім складзе [перед націскам] **е** замяняецца на **я** (а) толькі тады, калі ў першым няма а або я: ля-су-на́, бя-ду-на́, ня-ву-чó-ны, ня бы-лá, бяз дзі-ця-ци і г. д." (Выд. 5. С. 111). Пропанову адмовіцца ад гэтага правіла на карысць цяперашняга выказаў яшчэ Леў Цьвяткоў (Да пытаньня аб рэвізіі правапісу (Programma minimum настаўніка сямёхгодкі) // Асьвета. 1926. №7. С. 91).

^{xxxii} Паказальна, што з такімі пропановамі выступае цяперашні дырэктар Інстытуту мовазнаўства Аляксандар Лукашанец (Аляксандар Лукашанец. Беларуская мова на пачатку ХХІ ст.: некаторыя разважанні // Роднае слова. 2004. №11. Лістапад. С. 39-44).

^{xxxiii} Вінцук Вячорка. Правапіс: Спроба сучаснае нармалізацыі // Спадчына. 1995. №5. С. 247-288.

^{xxxiv} Апроч перыяду зь ліпеня да сінегня 2003 году, калі Працоўная група брала ўдзел у праекце "Літара" (праграма правяраныя артаграфіі), выступіўшы ў якасці Экспертае группы для ўнормаванья вэрсіі праграмы, якая правярае правапіс паводле клясычнага стандарту.

^{xxxv} Менавіта гэтак прынцып быў сформуляваны на Праскай канфэрэнцыі.

^{xxxvi} Вінцук Вячорка. Правапіс... С. 248.

^{xxxvii} Кантрастыўныя характар беларускіх правапісных збораў - традыцыйная зъява: кантрастыўным быў і Тарашкевічаў правапіс (адносна расейскага ды польскага), і ўсе зборы афіцыйнага правапісу (адносна расейскага).

^{xxxviii} Па-за Зборам засталіся артаграфічныя праблемы "другога парадку", якія пакуль што не знайшли належнага развязаньня і ў афіцыйным стандарце (прыкладам, напісаньне словаў разам, праз злучок, асобна, правапіс вялікае літары, правілы пераносу).

^{xxxix} Гэтак, напісаньне **-сся** ў дзеяслоўных формах 2 асобы адзіночнага ліку сустракаецца ў беларускіх тэкстах яшчэ XIX стагодзьдзя, напр.: **грызесся** (Речь старовойта // Могилевскія губернскія ведомості. 1862. №61. С. 5), **дабярэсся** (Бяседа старога вольнича

з новым пра ихнае дзело. Бг. С. 4), *останесся, подступисся, смјесся* (А. Пшелко. Белорусские рассказы. Витебскъ, 1901. С. 18, 22, 5 – адпаведна), *рынисся* (Панская ласка // Сборникъ белорусскихъ народныхъ легендъ... Себежского уезда Витебской губерніи. 1882–1890. С. 5), *упиесся* (Гутарка Паулюка // Виленскій вестнікъ. 1898. №173. С. 2), таксама лацінкаю: *zabawissia* (A. Weryha. Vowk. Lwow, 1889. S. 46).

^{x1} Нават у межах аднаго выданьня – у двухтамовым “Слоўніку іншамоўных слоў” (Мінск, 1999) – на розных старонках можна спаткаць розныя формы асваення тых самых пазычаньняў: напр. *аф-шор* (Т. 1. С. 183) і *оф-шор* (Т. 2. С. 140), *красінговер* (Т. 1. С. 671) і *кросінгавер* (Т. 1. С. 673). Прыклады гл. таксама ў: І. В. Піаварчык, М. А. Якалцэвіч. Аб арфаграфічным разнабоі ў слоўніках // Актуальныя праблемы выкладання мовы і літаратуры ў сярэдняй і вышэйшай школе: Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 26 красавіка 2004 г., Гродна. Гродна, 2004. С. 60–66.

^{x1i} З гэтага часу й да сярэдзіны 1950-х беларускія пераклады замежнае (часам нават польскае) літаратуры рабіліся, як правіла, не з арыгіналаў, а праз расейскія пераклады (гл. Замежная літаратура ў перакладзе на беларускую мову: 1917–1963: Віябліяграфія. Мн., 1965).

^{x1ii} Калі да апошняга часу пры адаптацыі іншамоўных фактаў мела месца безагляднае аканьне, то цяпер нават у слоўніках і энцыклапедыях, выдадзеных афіцыйным правапісам, у словах простае будовы часам сустракаюцца напісаныні, у якіх не праводзіцца правіла аканьня: напр., СІС: *госпітальёры*, *суэнізм*, у т. л. пасыль мяkkіх: БелЭн: *Грудзёндз, Гнёно́, Пецёфи, Сёрá* (расшыфраваныне абрэвіятураў гл. у зносцы (*) да табл. 2).

^{x1iii} Вінцук Вячорка. Правапіс... С. 249.

^{x1iv} В. Мрочэк. Тэхнічная матэматыка: Зб. правіл, формул, практиканьняў і задач: Падручнік для профшкол. Менск, 1930. С. 301.

^{x1v} У адваротным слоўніку (інакш – у слоўніку *a tergo*) слова разъмяшчаюцца ў альфабэтным парадку не з пачатку, а з канца слова (справа ўлева).

^{x1vi} Пад фіналлю мы разумеем завершыне слова, без увагі на яго марфэмную будову; гэтым фіналъ адрозніваецца ад канцавых марфэм ці фарманта.

^{x1vii} Прыкладам, назовы хімічных элемэнтаў паводле: Расейска-беларускі хімічны слоўнік / Уклад. А. Глушко, А. Стасевіч, А. Бокун. Менск, 1993; Яраслаў Міляшкевіч, Зыміцер Санько, Аляксей Глушко. Назовы хімічных элементаў // Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі: Матэрыялы I-й нацыянальнай канферэнцыі (Мінск, 4–6 траўня 1994). Мінск, 1995.